

КНІГА ПСАЛЬМАЎ

Пс 1

1 Шчасльвы чалавек, які не хадзіў паводле рады бязбожнікаў, не стаяў на шляху грэшнікаў і не сядзеў паміж насымешнікаў,

2 бо да закону ГОСПАДА імкненъне яго і пра закон Ягоны будзе разважаць ён днём і ноччу.

3 І будзе ён як дрэва, пасаджанае пры цячэныні водаў, якое прыносіць плод свой у часе сваім, і лістота якога ня вяне, і ва ўсім, што ён робіць, ён посьпех мае.

4 Ня гэтак бязбожнікі, яны як мякіна, якую вецер разносіць.

5 Таму не ўстаяць бязбожнікі на судзе, ані грэшнікі на сходзе праведных,

6 бо ГОСПАД ведае шлях праведных, а шлях бязбожнікаў загіне.

Пс 2

1 Чаму бунтуюцца народы, і плямёны задумваюць марнае?

2 Паўстаюць валадары зямлі, і князі сабраліся разам супраць ГОСПАДА і супраць Памазанца Ягонага:

3 “Парвема кайданы іхнія і путы іхнія скіньма з сябе!”

4 Той, Які жыве ў небе, будзе съмяяцца, Госпад будзе кпіць з іх.

5 І скажа да іх у гневе Сваім і ў ярасьці Сваёй напужае іх:

6 “Гэта Я паставіў Валадара Майго на Сыёне, гары Маёй съятой!”

7 Я абвяшчу пастанову: “ГОСПАД сказаў да мяне: Ты – Сын Мой, Я сёньня нарадзіў Цябе!”

8 Зажадай ад Мяне, і дам Табе народы зямлі ў спадчыну, і межы зямныя — на ўласнасьць Табе.

9 Кіем жалезным паб'еш іх, быццам начынъне глінянае скрышыш іх”.

10 Дык цяпер, валадары, зразумейце, навучыцесь, судзьдзі зямлі!

11 Служыце ГОСПАДУ са страхам і радуйцесь з дрыжаньнем.

12 Слаўце Сына, каб не разгневаўся, і каб ня зьнішчыў шляху вашага, бо неўзабаве ўзгарыщца гнеў Ягоны! Шчасльвия ўсе, якія ў Ім маюць надзею.

Пс 3

1 Псальм Давіда, калі ён уцякаў ад аблічча Абсалёма, сына свайго.

2 ГОСПАДЗЕ, як шматлікія сталі прыгнятальнікі мае! Шмат іх паўстае супраць мяне!

3 Шмат тых, якія кажуць пра душу маю: “Няма для яго збаўленія ў Бога” (Сэлях).

4 Але Ты, ГОСПАДЗЕ, — шчыт для мяне, Ты — слава мая і Ты падыймаеш галаву маю.

5 Голасам майм клікаў я да ГОСПАДА, і Ён адказаў мне з гары Сваёй съятое. (Сэлях).

6 Я лёг і заснуў; і абудзіўся, бо ГОСПАД падтрымлівае мяне.

7 Не палохаюся я многіх тысячаў народу, што абступілі мяне наўкола.

8 Паўстань, ГОСПАДЗЕ! Збаў мяне, Божа мой! Бо Ты даў ворагам майм па сківіцах, Ты скрышыў зубы бязбожнікаў.

9 У ГОСПАДА збаўленіе і для народу Твойго дабраслаўленіе Тваё. (Сэлях).

Пс 4

1 Кіраўніку хору: на струнных інструмэнтах. Псалъм Давіда.

2 Калі я клічу, адкажы мне, Божа, Праведнасьць мая! Калі я быў ўцісканы, Ты даў мне прастору. Зылітуйся нада мною і пачуй малітву маю!

3 Сыны людзей, дакуль слава мая зьневажаща будзе, дакуль будзеце любіць марнасьць і шукаць няпраўды? (Сэлях.)

4 Спазнайце, што ГОСПАД аддзяліў багабойнага Свайго; ГОСПАД пачуе, калі буду клікаць да Яго.

5 Дрыжыце і не грашыце! Кажыце ў сэрцах вашых на ложках вашых і маўчыце! (Сэлях)

6 Ахвяруйце ахвяры праведнасьці і спадзявайцеся на ГОСПАДА!

7 Шмат тых, якія кажуць: “Хто пакажа нам добрае?” Узынімі над намі съветласъць аблічча Твайго, ГОСПАДЗЕ!

8 Ты даў у сэрцы маім большую радасьць, чым маюць яны, сабраўшы збожжа і віна багата. (Сэлях)

9 У супакоі лягу я і засну, бо Ты, ГОСПАДЗЕ, адзін даеш мне жыць у бяспечы.

Пс 5

1 Кіраўніку хору: на флейтах. Псалъм Давіда.

2 Прыхілі вуха да словаў маіх, ГОСПАДЗЕ, зваж на ўздыханье маё.

3 Выслушай голас крыку майго, Валадару мой і Божа мой, бо я да Цябе малюся.

4 ГОСПАДЗЕ, раніцаю пачуй голас мой; на досьвітку стану перад Табою і буду выглядаць.

5 Бо Ты – Бог, Якому недаспадобы няправасьць; злыдзень ня будзе жыць пры Табе!

6 Тыя, што хвалающа сабою, ня ўстояць перад вачыма Тваімі, Ты ненавідзіш усіх злачынцаў.

7 Ты зынішчаеш хлусьлівых; крыважэрнымі і падступнымі брыдзіцца ГОСПАД.

8 А я праз вялікую міласэрнасць Тваю ўвайду ў дом Твой, і ў страху Тваім пакланяся ў съвятыні съвятасці Тваёй.

9 ГОСПАДЗЕ, вядзі мяне ў праведнасці Тваёй; насупраць ворагам майм выпрастуй шлях Твой перад абліччам майм.

10 Бо няма шчырасці ў вуснах іхніх; нутро іхняе — распуста; горла іхняе — магіла адчыненая; языком сваім ашукуваюць.

11 Абвінаваць іх, Божа! Няхай загінуць яны ад намераў сваіх! За мноства правінаў іхніх адкінь Ты іх, бо яны збунтаваліся супраць Цябе.

12 І няхай радующа ўсе, якія ў Табе маюць надзею; няхай веселяюща навекі, бо Ты іх бароніш; і няхай узрадующа ў Табе тыя, якія любяць імя Тваё.

13 Бо Ты дабраслаўляеш праведнага, ГОСПАДЗЕ, і ўпадабаньнем Тваім, як шчытом, засланяеш яго.

Пс 6

1 Кіраўніку хору: на струнных інструментах, на актаву. Псалтырь Давіда.

2 ГОСПАДЗЕ, у гневе Тваім не карай мяне і ў ярасці Тваёй не вучы мяне!

3 Зылітуйся нада мною, ГОСПАДЗЕ, бо я нядужы; аздараві мяне, ГОСПАДЗЕ, бо спалоханыя косткі мае,

4 і душа мая вельмі спалоханая. О, ГОСПАДЗЕ, дакуль?

5 Павярніся, ГОСПАДЗЕ, выратуй душу маю, збаў мяне дзеля міласэрнасці Тваёй!

6 Бо ў съмерці няма памяці пра Цябе, і ў пекле хто будзе славіць Цябе?

7 Я замарыўся ад уздыханьня майго; штоноч паліваю я ложак мой, съязамі паліваю пасьцель маю.

8 Ад тугі высаҳла вока маё, са старэлася дзеля ўсіх, хто ўціскае мяне.

9 Адступіцеся ад мяне, ўсе злачынцы, бо ГОСПАД пачуў голас плачу майго.

10 ГОСПАД пачуў маленьне маё, ГОСПАД прыняў малітву маю.

11 Няхай будуць асаромленыя ворагі мае і моцна спалоханыя, няхай павернуцца назад і імгненна будуць асаромленыя.

Пс 7

1 Лямант Давіда, які заспіваў ён ГОСПАДУ з прычыны Куша, сына Бэн'яміна.

2 ГОСПАДЗЕ, Божа мой! У Табе маю надзею! Збаў мяне ад усіх перасьледвальнікаў маіх і вызвалі мяне,

3 каб ня ўзяў, быццам леў, душы маёй і не разарваў мяне, калі няма каму ратаваць!

4 ГОСПАДЗЕ, Божа мой! Калі я ўчыніў гэткае, калі ёсьць беззаконье ў руках маіх,

5 калі зло я зрабіў таму, хто жыў са мной мірна, і не ратаваў таго, хто ўціскаў мяне без прычыны,

6 тады няхай перасьледуе вораг душу маю і дагоніць, няхай ўтопча ў зямлю жыцьцё маё і славу маю кіне ў пыл! (Сэлях)

7 Паўстань, ГОСПАДЗЕ, у гневе Тваім! Узыніміся супраць лютасьці тых, што ўціскаюць мяне! Збудзіся, Божа мой, на суд, які Ты прызначыў!

8 І зъбярэцца сход народаў вакол Цябе, і Ты зъвернешся да іх з вышыні.

9 ГОСПАДЗЕ, асудзі народы. Судзі мяне, ГОСПАДЗЕ, паводле праведнасьці маёй і паводле беззаганнасьці маёй, што ёсьць у-ва мне!

10 Няхай счэзыне ліхота бязбожнікаў, але ўмацуй праведнага, Ты, Які выспрабоўваеш сэрцы і ныркі, Божа Праведны!

11 Шчыт мой у Бога, Які збаўляе шчырых сэрцам,

12 у Бога, Які судзіць праведнага, і ў Бога, Які гневаеца штодзень [на бязбожніка].

13 Калі той не навернецца, Ён вострыць Свой меч, нацягнуў Свой лук і прыгатаваў,

14 і паклаў на яго прылады съмерці, стрэлы Свае Ён робіць распаленымі.

15 Вось, [бязбожнік] зачаў злачынства, і цяжарны ліхоцьцем, і народзіць хлусьню.

16 Яму капаў ён і выкапаў, і сам уваліцца ў дол, што зрабіў.

17 Ліхоцьце звернеца на галаву ягоную, і на цемя ягонае зыйдзе няправасць ягоная.

18 Буду славіць ГОСПАДА паводле праведнасьці Ягонай і выслаўляць імя ГОСПАДА Найвышэйшага.

Пс 8

1 Кірауніку хору: на лад Гітыт. Псалтыр Давіда.

2 ГОСПАДЗЕ, Госпадзе наш! Якое слаўнае імя Тваё па ўсёй зямлі! Слава Твая ўзынесеная па-над нябёсы!

3 З вуснаў немаўлятаў і тых, што пры грудзях, Ты заснаваў умацаванье супраць ненавіснікаў Тваіх, каб спыніць ворага і мсьціўцу.

4 Калі я гляджу на неба Тваё, твор пальцаў Тваіх, на месяц і на зоркі, якія Ты паставіў,

5 я думаю: “Што ёсьць чалавек, што Ты памятаеш пра яго, і сын чалавечы, што Ты наведваеш яго?

6 Ня шмат Ты паменшыў яго перад анёламі*, і славай і веліччу ўкаранаваў Ты яго,

7 і даў яму панаваць над творамі рук Тваіх, і ўсё Ты паклаў пад ногі яму:

8 авечак і валоў усіх, і зьвяроў палявых,
9 птушак у небе, і рыбаў у моры, і ўсё, што ходзіць
 съцежкамі марскімі.
10 ГОСПАДЗЕ, Госпадзе наш! Якое славунае імя Тваё па
 ўсёй зямлі!

Пс 9

1 Кіраўніку хору: на лад Мутлябэн. Псалтырь Давіда.
2 Буду славіць ГОСПАДА ад усяго сэрца майго, буду
 абвяшчаць усе цуды Твае!
3 Буду радавацца і весяліцца ў Табе, буду выслаўляць
 імя Тваё, Найвышэйшы!
4 Калі ворагі мае павернуць назад, яны спатыкнуща і
 загінуць перад ablічам Твайм.
5 Бо Ты правёў суд мой і [разгледзеў] справу маю, Ты
 сеў на пасадзе, праведны Судзьдзя.
6 Ты ўтаймаваў народы, Ты зьнішчыў бязбожніка, імя
 іхняе съцёр на вякі вечныя.
7 Вораг спустошаны, канец яго назаўсёды. І гарады
 [ягоныя] Ты зруйнаваў, памяць пра іх зьнішчана.
8 А ГОСПАД сядзіць [на пасадзе] на вякі; Ён паставіў
 пасад Свой дзеля суду,
9 і Ён будзе судзіць сусьевет паводле праведнасьці і
 змагацца з народамі паводле справядлівасці.
10 І будзе ГОСПАД умацаваным замкам для
 ўцісьнёнага, умацаваным замкам у час трывогі.
11 І будуць спадзявацца на Цябе тыя, што ведаюць
 імя Тваё, бо Ты не пакідаеш тых, хто шукае Цябе,
 ГОСПАДЗЕ!
12 Выслаўляйце ГОСПАДА, Які сядзіць на Сыёне,
 апавядайце між народамі ўчынкі Ягоныя!
13 Бо Ён шукае [тых, што пралілі] кроў, памятае пра іх,
 Ён не забыўся пра крык уцісканых.

14 Зылітуйся нада мною, ГОСПАДЗЕ! Глянь на пакуты мае ад тых, што ненавідзяць мяне, — Ты, Які падыймаеш мяне ад брамы съмерці,

15 каб я абвяшчаў усю хвалу Тваю ў брамах дачкі Сыёну і радаваўся ў збаўленьні Тваім.

16 Уваліліся пагане ў яму, якую зрабілі; у сетку, якую схавалі, патрапіла нага іхняя.

17 ГОСПАД даў пазнаць Сябе, учыніўши суд; у справах рук сваіх заблытаўся бязбожнік. (Разважанье. Сэлях)

18 Зыйдуць бязбожнікі ў пекла, усе пагане, якія забыліся пра Бога.

19 Бо не назаўсёды забыты будзе бедны, надзея прыгнечаных ня згіне навекі.

20 Паўстань, ГОСПАДЗЕ, ня дай чалавеку мець перавагу; пагане будуць суджаныя перад абліччам Тваім!

21 Напусьці жах на іх, ГОСПАДЗЕ, каб пазналі пагане, што яны – людзі! (Сэлях)

Пс 10

1 Чаму стаіш здалёк, ГОСПАДЗЕ, хаваешся ў часе трывогі?

2 Бязбожнік у пыхлівасці сваёй перасьледуе ўбогага; няхай будзе ён скоплены ў зламынасьці, якую надумаў.

3 Бо хвалицца бязбожнік у пажаданьнях душы сваёй, і дабраслаўляе хціўца, і грэбуе ГОСПАДАМ.

4 Бязбожнік у ганарыстасці гневу свайго не шукае [Бога]. “Няма Бога!” — усе думкі ў яго.

5 Шляхі ягоныя паспяховыя ва ўсякі час; суды Твае высока аддалёныя ад яго; на ўсіх ворагаў сваіх [грэбліва] дзымухае ён.

- 6** Ён гаворыць у сэрцы сваім: “Я не пахіснуся, з пакаленъня ў пакаленъне ліха ня будзе [ў мяне]”.
- 7** Вусны ягоныя поўныя праклёнаў, ашуканства і зрады; пад языком у яго – ліхота і злачынства.
- 8** Ён сядзіць у засадзе на загуменънях, у таемным месцы забівае нявіннага; вочы ягоныя сочаць за нешчасльвым,
- 9** ён пільнуе ў засадзе, быццам леў у схове сваім; пільнуе, каб схапіць убогага; хапае ўбогага, уцягваючы яго ў сваю сетку;
- 10** ён згінаецца, туліцца [да зямлі], і ад моцы ягонае гіне шмат нешчасльвых.
- 11** Ён кажа ў сэрцы сваім: “Бог забыўся, схаваў ablічча Сваё, ня ўбачыць ніколі!”
- 12** Паўстань, ГОСПАДЗЕ, Божа! Узынімі руку Тваю, не забывайся пра ўцісканых!
- 13** Чаму бязбожнік пагарджае Богам, кажучы ў сэрцы сваім: “Ты ня будзеш шукаць [гэтага]”?
- 14** Але Ты бачыш, Ты глядзіш на ліхоту і гора, каб даць [аднагароду] рукою Сваёю. Табе пакідае [свой лёс] нешчасльвы; Ты быў дапамогай сіраце.
- 15** Зламай рамяно бязбожніку і ліхотніку, шукай беззаконъне ягонае, каб больш яго было нельга знайсці.
- 16** ГОСПАД – Валадар на вякі вечныя; пагане счэзнуць з зямлі Ягонай.
- 17** Ты пачуў жаданъне ўцісканых, ГОСПАДЗЕ! Ты ўмацуеш сэрцы іхнія, Ты прыхіліш вуха Тваё,
- 18** каб даць суд сіраце і пакрыў джанаму, каб больш не палохаў іх чалавек на зямлі!

Пс 11

1 Кіраўніку хору. Давіда. У ГОСПАДЗЕ маю надзею. Чаму вы кажаце душы маёй: “Уцякаючы, уцякай на

горы вашыя, як птушка?”

2 Бо вось, бязбожнікі нацягнулі лук, палажылі стралу сваю на цяціве, каб упоцемках страляць у правых сэрцам.

3 Калі падмуркі будуць раскіданыя, што зробіць праведнік?

4 ГОСПАД у съятой съятыні Сваёй; пасад ГОСПАДА ў небе, вочы Ягоныя бачаць, павекі Ягоныя выпрабоўваюць сыноў чалавечых.

5 ГОСПАД выпрабоўвае праведніка, але бязбожніка і таго, які любіць няправасць, ненавідзіць душа Ягоная.

6 Дажджом спашле Ён пасткі на бязбожнікаў; агонь, і серка, і вецер палючы будуць часткаю келіха іхняга,

7 бо ГОСПАД праведны і любіць праведнасць; правыя будуць бачыць ablічча Ягонае.

Пс 12

1 Кірауніку хору: на актаву. Псалм Давіда.

2 Збаў, ГОСПАДЗЕ, бо ня стала багабойных, бо верныя счэзьлі сярод сыноў чалавечых.

3 Марнасць прамаўляе кожны да бліжняга, вуснамі лісьлівымі і сэрцам дваістым гавораць.

4 Няхай адсячэ ГОСПАД усе вусны лісьлівыя, язык, што дзёрзка прамаўляе,

5 якія кажуць: “Языком нашым пераможам, вусны нашыя з намі! Хто гаспадар для нас?”

6 За злачынствы супраць прыгнечаных, за стогны ўцісканых паўстану цяпер, – кажа ГОСПАД, – паставлю ў бясыпцы таго, на якога дыхаюць [пагрозай].

7 Словы ГОСПАДА – чыстыя слова, срэбра ў горне ад зямлі ачышчанае, сямікроць ператопленае.

8 Ты, ГОСПАДЗЕ, абарані іх, захавай іх ад пакаленъня гэтага на вякі.

9 Навокал ходзяць бязбожнікі, бо сярод сыноў чалавечых узвысіліся найбольш нягодныя.

Пс 13

1 Кіраўніку хору. Псалм Давіда.

2 Даkulь, ГОСПАДЗЕ? Ці назаўсёды забудзешся пра мяне? Даkulь будзеш хаваць ablічча Сваё ад мяне?

3 Даkulь я буду складаць парады ў душы маёй, смутак у сэрцы маім штодня? Даkulь вораг мой будзе ўздымацца нада мною?

4 Глянь, адкажы мне, ГОСПАДЗЕ, Божа мой! Прасвятыя вочы мае, каб не заснуў я съмерцию,

5 каб не казаў вораг мой: “Я перамог яго”, каб прыгнятальнікі мае ня радаваліся, калі я пахіснуся.

6 А я спадзяюся на міласэрнасьць Тваю; будзе радавацца сэрца маё са збаўленъня Твайго. Буду съплюваць ГОСПАДУ, бо Ён зрабіў добро мне.

Пс 14

1 Кіраўніку хору. Давіда. Сказаў бязглазды ў сэрцы сваім: “Няма Бога!” Сапсаваліся яны і агідныя рэчы робяць, няма таго, хто робіць добро.

2 Глянуў ГОСПАД з неба на сыноў чалавечых, каб пабачыць, ці ёсьць разумны, які Бога шукае.

3 Усе ўхіліліся, усе разам нягодныя; няма нікога, хто робіць добро, няма аніводнага!

4 Няўжо ня маюць познаньня ўсе злачынцы, якія народ мой зъядоюць, быццам хлеб ядуць, і ГОСПАДА ня клічуць?

5 И будуць яны там у страху вялікім, бо ёсьць ГОСПАД у пакаленъні праведнікаў!

6 Радай прыгнечанага вы пагарджаеце, але ГОСПАД — прыстанішча ягонае.

7 Хто дасьць збаўленыне з Сыёну для Ізраіля? Калі ГОСПАД верне палон народу Свайго, будзе радавацца Якуб і будзе весяліцца Ізраіль!

Пс 15

1 Псалм Давіда. ГОСПАДЗЕ! Хто будзе жыць у намёце Тваім, хто паселіцца на гары Тваёй святой?

2 Той, хто ходзіць беззаганна, і робіць праведнасць, і кажа праўду ў сэрцы сваім,

3 хто языком сваім не ачарніў, не ўчыніў ліхога бліжняму свайму і ня ўзвевёў ганьбы на таго, хто побач,

4 у вачах якога пагарда для адкінутага і пашана для таго, хто байцца ГОСПАДА; той, хто са шкодай для сябе прысягаў, але гэтага не зъмяняў,

5 хто срэбра свайго не аддаваў на квоту і хабару супраць нявіннага ня браў. Хто гэтак робіць, не пахісьнецца навекі!

Пс 16

1 Залатая песня Давіда. Захавай мяне, Божа, бо я ў Табе маю надзею.

2 Кажу я да ГОСПАДА: “Ты — Госпад мой; добрасць мая нішто перад Табою”.

3 Да святых, якія на зямлі, і да славных [Тваіх], да іх усё імкненіне маё.

4 Памножацца прыкрасыці ў тых, што съпяшающца за чужым [богам]; я ня буду выліваць ахвяры іх крылавае, ані імёнаў іхніх браць у вусны мае.

5 ГОСПАД — частка долі маёй і келіху [майго]; Ты трymаеш лёс мой.

- 6** Шнуры мае выпалі ў цудоўных [мясьцінах], і спадчына прыемная для мяне.
- 7** Буду дабраслаўляць ГОСПАДА, Які радзіць мне, і уначы ўшчуваюць мяне ныркі мае.
- 8** Маю я ГОСПАДА перад сабою заўсёды, бо Ён праваруч мяне, дык не пахіснуся.
- 9** Дзеля гэтага ўзвесялілася сэрца маё і радуецца слава мая, нават цела маё супачыне бясьпечна,
- 10** бо Ты не пакінеш душу маю ў пекле і не дасі святыому Твайму ўбачыць парахненъне.
- 11** Ты дасі мне ведаць шлях жыцьця; перад абліччам Твайм поўня радасці, праваруч Цябе раскоша заўсёды.

Пс 17

- 1** Малітва Давіда. Пачуй, ГОСПАДЗЕ, справядлівасць [маю], зваж на галашэнъне маё, прыхілі вуха да малітвы маёй з вуснаў нефальшывых!
- 2** Ад аблічча Твайго няхай выйдзе прысуд мой; вочы Твае бачаць, што справядліва.
- 3** Ты выспрабаваў сэрца маё, уначы адведаў і ачысьціў мяне, і не знайшоў нічога; думкі ліхія ня выйшлі з вуснаў маіх.
- 4** У справах чалавечых паводле слова вуснаў Тваіх я высьцерагаўся съцежкаў гвалту,
- 5** крокі мае трымаліся каляінаў Тваіх, стопы мае не хісталіся.
- 6** Да Цябе я гукаю, бо Ты, Божа, адкажаш мне. Прыхілі вуха Тваё да мяне, пачуй слова мае!
- 7** Зъяві міласэрнасць Тваю, Збаўца тых, якія да правіцы Тваёй уцякаюць ад тых, што паўсталі [на іх].
- 8** Захавай мяне, як зрэнку вока, у цяню крылаў Тваіх схавай Ты мяне

9 ад бязбожнікаў, якія руйнуюць мяне, ад ворагаў душы маёй, якія атачылі мяне.

10 Тлушчам сваім яны закрылі сябе, вуснамі сваімі яны пыхліва гавораць.

11 На кожным кроку цяпер яны нас абступаюць; вочы свае скіравалі, каб нас кінуць на зямлю.

12 Яны падобныя да ільва, які прагне здабычы, і да лъвяніці, якое ў зasadзе ляжыць.

13 Паўстань, ГОСПАДЗЕ! Выйдзі супраць аблічча ягонага, павалі Ты яго! Мячом Тваім выратуй душу маю ад бязбожніка,

14 ад съмяротных [людзей] — Тваёй рукой, ГОСПАДЗЕ, ад съмяротных [людзей] веку гэтага. Частка іхня — ў гэтым жыцьці, і чэрыва іхняе Ты са скарбніцы Тваёй напаўняеш, яны насычаюць сыноў сваіх, і лішак свой пакідаюць дзецям сваім.

15 А я ў праведнасьці ўбачу аблічча Тваё, абудзіўшыся, насычуся вобразам Тваім.

Пс 18

1 Кіраўніку хору. Слугі ГОСПАДАВА Давіда, які выказаў ГОСПАДУ слова съпеву гэтага ў дзень, калі ГОСПАД вызваліў яго з рук усіх ворагаў ягоных і з рукі Саўла. І ён казаў:

2 Буду любіць Цябе, ГОСПАДЗЕ, сіла мая! ГОСПАД — скала мая, замчышча маё, мой Збаўца!

3 Мой Бог — апора мая, у Ім я маю надзею; Ён — шчыт мой, рог збаўлення майго і ўмацаваны замак мой!

4 Паклічу я ГОСПАДА, Які годны хвалы, і ад ворагаў маіх збаўлены буду.

5 Ахапілі мяне путы съмерці, і віры Бэліяла стурбавалі мяне;

6 путы пякельныя агарнулі мяне, і пасткі съмерці схапілі мяне.

7 У прыгнечаньні майм клікаў я ГОСПАДА і галасіў да Бога майго. Ён пачуў са съвятыні Сваёй голас мой, і лямант мой перад абліччам Ягоным дайшоў да вушэй Ягоных.

8 I, дрыжучы, задрыжэла зямля, і падваліны гор затрэсціліся і захісталіся, бо ўгнявіўся Ён.

9 Узыняўся дым ад гневу Ягонага, і з вуснаў Ягоных — агонь палюочы, вугольле распальваецца ад Яго.

10 Нахілў Ён неба і зыйшоў, і імгла пад нагамі Ягонымі.

11 Ён сеў на херувіма і паляцеў, і ўзынёсься на крылах ветру.

12 Ён зрабіў цемру заслонай Сваёй, вакол Яго — намёт Ягоны з цёмных водаў, з густых хмараў.

13 Ад бляску перад Ім разыйшліся хмары Ягоныя, град і вугольле вогненнае.

14 I загрымеў у небе ГОСПАД, і Найвышэйшы падаў голас Свой, град і вугольле вогненнае.

15 I Ён пусціў стрэлы Свае, і расьцярушыў іх, а мноствам маланак зъянтэжыў іх.

16 I сталі бачныя рэчышчы водаў, і адкрыліся падваліны сусьвету ад пагрозаў Тваіх, ГОСПАДЗЕ, і ад подыху духу гневу Твайго.

17 Паслаўшы з вышыні, Ён схапіў мяне, выцягнуў мяне з водаў вялікіх,

18 вызваліў мяне ад ворага майго моцнага і ад тых, якія ненавідзяць мяне, бо яны былі дужэйшыя за мяне.

19 Яны схапілі мяне ў дзень няшчасця майго, але ГОСПАД быў падпорай для мяне.

20 I Ён вывеў мяне на вольны прастор, Ён выратаваў мяне, бо мне спагадае.

21 ГОСПАД даў мне паводле праведнасьці маёй, паводле чысьціні рук маіх мне аднагародзіў,

- 22** бо я захоўваў шляхі ГОСПАДАВЫ і не адступаў бязбожна ад Бога майго;
- 23** бо ўсе суды Ягоныя перада мною, і ад пастановаў Ягоных я не ўхіляўся.
- 24** Я быў беззаганны перад Ім і захоўваў сябе ад беззаконья.
- 25** I аднагародзіў мне ГОСПАД паводле праведнасьці маёй, паводле чысьціні рук маіх перад вачыма Ягонымі.
- 26** З багабойным Ты будзеш багабойным, з чалавекам беззаганным будзеш беззаганны,
- 27** для чыстага сэрцам Ты чысты сэрцам, і для крывадушнага Ты падступны,
- 28** бо людзей прыгнечаных Ты збаўляеш, а вочы пыхлівия паніжаеш.
- 29** Ты запаліш съветач мой; ГОСПАД, Бог мой, асьветліць цемру маю.
- 30** Бо з Табою я атакую войскі і з Богам майм узы́йду на муры.
- 31** Бог, беззаганны шлях Ягоны; слова ГОСПАДА чыстае; Ён — шчыт для ўсіх, хто ў Ім мае надзею.
- 32** Бо хто Бог, апрача ГОСПАДА, і хто скала, акрамя Бога нашага?
- 33** Бог, Які падпярэзвае мяне сілай і дае беззаганнасьць шляху майму;
- 34** Ён робіць ногі мае як у аленя і на высачыні ставіць мяне,
- 35** навучае рукі мае для бітвы, і рамёны мае напінаюць мядзяны лук.
- 36** I Ты даў мне шчыт збаўлення Твойго, і правіца Твая ўмацоўвала мяне, і ласкалася Твая памнажала мяне.
- 37** Ты даў прастору для кроку майго, і не хісталіся ногі мае.

- 38** Я перасьледаваў ворагаў маіх і даганяў іх, і не варочаўся назад, пакуль ня зынішчыў іх.
- 39** Я гэтак скрышыў іх, што не маглі ўстаць; яны падалі пад ногі мае.
- 40** Ты падперазаў мяне сілай дзеля бітвы, Ты паваліў перада мною тых, што паўсталі супраць мяне.
- 41** Ты даў мне [бачыць] карак ворагаў маіх, і тых, што мяне ненавідзілі, я вынішчыў.
- 42** Яны галасілі, і не было таго, хто іх збавіць; яны да ГОСПАДА, але Ён не адказаў ім.
- 43** Я стойк іх, як той пыл пад ветрам, як балота на вуліцы, я стаптаў іх.
- 44** Ты выратаваў мяне ад звадак людзей, паставіў мяне за галаву народам. Людзі, якіх я ня ведаў, будуць служыць менем.
- 45** На вестку [пра мяне], чуюць мяне; сыны чужынцаў падпарадковаліся менем.
- 46** Сыны чужынцаў млеюць і трымцяць у агароджах сваіх.
- 47** Жыве ГОСПАД, дабраслаўленая скала мая; і няхай ўзвысіцца Бог збаўленьня майго,
- 48** Бог, Які адпомсьціў за мяне і схіліў народы перада мною,
- 49** выратаваў мяне ад ворагаў маіх і ўзвысіў мяне панад тымі, што паўсталі супраць мяне; ад чалавека злачыннага вызваліў мяне.
- 50** Дзеля гэтага буду славіць Цябе, ГОСПАДЗЕ, сярод народаў і імя Тваё выслаўляць.
- 51** Ты ўзвялічыў збаўленьнем валадара Твойго і зъяўляеш міласэрнасць памазанцу Твайму, Давіду, і насеніню ягонаму на вякі.

Пс 19

¹ Кіраўніку хору. Псалм Давіда.

- 2** Нябёсы абвяшчаюць славу Божую, і прасыцяг апавядвае пра творы рук Ягоных.
- 3** Дзень дню пераказвае весткую, і начночы выказвае веданьне.
- 4** Бяз гуку, бяз словаў, ня чутны голас іх.
- 5** Па ўсёй зямлі разыходзіцца гучаныне іхняе, а мова іхня — да краю сусвету. На іх Ён паставіў намёт для сонца,
- 6** і яно як жаніх выходзіць з пакою свайго, яно радасна гукае, як волат, калі прабег съцяжыну сваю.
- 7** Ад краю неба выходзіць яно і бяжыць да краю яго, і нішто ня схаваецца ад гарачыні ягонай.
- 8** Закон ГОСПАДАЎ беззаганны, ён навяртае душу. Съведчаныне ГОСПАДА вернае, яно робіць мудрым неразумнага.
- 9** Загады ГОСПАДА слушныя, яны радуюць сэрца. Прыйказаныне ГОСПАДАВА чыстае, яно прасвятляе вочы.
- 10** Страх перад ГОСПАДАМ чисты, ён будзе трываць вечна. Суды ГОСПАДАВЫ праўдзівыя, а таксама справядлівыя.
- 11** Яны больш пажаданыя, чым золата, больш, чым золата найчысьцейшае, і саладзейшыя за мёд і мёд сотавы.
- 12** І слуга Твой праз іх будзе навучаны; хто захоўвае іх, [будзе мець] нагароду вялікую.
- 13** Хто зразумее памылкі свае? Ад схаваных [грахоў] дай мне пазъбегнуць пакараньня!
- 14** І трымай далёка слугу Твойго ад свавольства, няхай яно нада мною не пануе. Тады я буду беззаганны і ня буду мець пакараньня за правіну вялікую.
- 15** Няхай слова вуснаў маіх і разважаныні сэрца майго будуць даспадобы Табе, ГОСПАДЗЕ, Скала мая і Абаронца мой!

Пс 20

- ¹ Кіраўніку хору: псальм Давіда.
- ² Няхай ГОСПАД пачуе цябе ў дзень трывогі, няхай абароніць цябе імя Бога Якубавага!
- ³ Няхай Ён спашле табе дапамогу са съвятыні і ўмацуе цябе з Сыёну!
- ⁴ Няхай Ён узгадае ўсе дары твае і цэласпаленънямі тваімі няхай насыціца.
- ⁵ Няхай Ён дасыць табе паводле сэрца твайго, і споўніць усе намеры твае,
- ⁶ каб мы ўзрадаваліся ў збаўленьні Тваім і ў імя Бога нашага съяг паднялі. Няхай споўніць ГОСПАД усе прагненьні твае!
- ⁷ Цяпер я ведаю, што ГОСПАД збаўляе Памазанца Свайго; Ён адкажа яму са съвятога неба Свайго праз збаўчую магутнасць правіцы Сваёй.
- ⁸ Гэтыя [спадзяющца] на калясьніцы і коней, а мы ўзгадваем імя ГОСПАДА, Бога нашага.
- ⁹ Яны пахіснуліся і ўпалі, а мы паўсталі і стаімо прosta.
- ¹⁰ Збаў нас, ГОСПАДЗЕ, і няхай валадар пачуе нас, калі будзем клікаць!

Пс 21

- ¹ Кіраўніку хору. Псальм Давіда.
- ² ГОСПАДЗЕ! У моцы Тваёй будзе радавіца валадар, у збаўленьні Тваім ён вельмі ўсьцешыцца.
- ³ Ты даў яму жаданьне сэрца ягонага, і просьбам вуснаў ягоных Ты не адмовіў. (Сэлях.)
- ⁴ Бо Ты сустрэў яго дабраслаўленънем добра, усклаў яму на галаву карону з найчысьцейшага золата.
- ⁵ Жыцьцё ён прасіў у Цябе, Ты даў яму доўгасць дзён на вякі вечныя.

6 Вялікая слава ягоная у збаўленыні Тваім; годнасьць і веліч Ты ўзлажыў на яго.

7 **Бо** Ты даў яму дабраслаўленыне вечнае, Ты разьвесяліў яго радасцю перад абліччам Тваім.

8 **Бо** валадар спадзяеца на ГОСПАДА і праз міласэрнасьць Найвышэйшага не пахісьнецца,

9 Рука Твая знайдзе ўсіх ворагаў Тваіх, правіца Твая знайдзе тых, якія ненавідзяць Цябе.

10 Ты зробіш з іх печ вогненнью у час [зъяўлення] аблічча Твайго; ГОСПАД у гневе Сваім выгубіць іх, і агонь зжарэ іх.

11 Ты зьнішчиш плод іхні на зямлі і насенъне іхняе — спасярод сыноў чалавечых.

12 **Бо** яны кнулі ліхое супраць Цябе, надумалі зламыснае, якое не змаглі [зъдзейсьніць],

13 **бо** Ты павернеш іх наўцёкі, нацягнеш лук Твой супраць твару іхняга.

14 Узыніміся, ГОСПАДЗЕ, у моцы Тваёй! Мы будзем съплюваць і выслаўляць магутнасьць Тваю.

Пс 22

1 Кірауніку хору: на лад “Ланя на съвітаньні”. Псальм Давіда.

2 Божа мой, Божа мой! Чаму Ты пакінуў мяне, аддаліўся ад збаўлення майго, ад словаў стагнання майго?

3 Божа мой! Я клічу ўдзень, і Ты не адказваеш, і ўначы, і не супакойваюся.

4 Але Ты — Святы, Ты сядзіш па-над хвалою Ізраіля!

5 На Цябе спадзяваліся бацькі нашыя, спадзяваліся, і Ты выратоўваў іх.

6 Да Цябе крычалі яны і былі збаўленыя; на Цябе спадзяваліся, і не былі асаромленыя.

- 7** А я — чарвяк, а не чалавек, зъневажаны людзьмі і пагарджаны народам.
- 8** Усе, што бачаць мяне, кпяць з мяне, крывячы вусны і ківаючы галовамі:
- 9** “Ён усклаў [надзею] на ГОСПАДА! Дык няхай Ён выратуе яго, няхай вызваліць яго, калі яму спагадае!”
- 10** Але Ты выцягнуў мяне з чэрава [маці], пры грудзях маці маёй даў мне спадзяваньне.
- 11** На Цябе я пакінуты ад улоньня [маці]; ад чэрава маці маёй Ты — мой Бог!
- 12** Не аддаляйся ад мяне, бо блізка бяды, бо няма дапамогі!
- 13** Мяне абступілі дужыя быкі, бугаі Башанскія атачылі мяне.
- 14** Яны разявілі ляпы свае на мяне, быццам леў, які [прагнє] здабычы і рыкае.
- 15** Я выліўся быццам вада, і разъдзяліліся ўсе косткі мае. Сталася сэрца маё як воск, растапілася ў нутры маім.
- 16** Высахода як чарапок сіла мая, язык мой прыліп да паднябення майго, і ў пыл съмерці Ты кідаеш мяне.
- 17** Бо сабакі абступілі мяне, грамада злачынцаў атачыла мяне, яны пррабілі рукі мае і стопы мае.
- 18** Можна палічыць усе косткі мае. Яны глядзяць, на мяне ўглядываюцца.
- 19** Яны падзялілі адзеньне маё між сабою і пра вопратку маю кідалі жэрабя.
- 20** Але Ты, ГОСПАДЗЕ, не аддаляйся ад мяне! Моцнасьць мая, пасьпяшайся мне на ўспамогу!
- 21** Выратуй ад мяча душу маю, з пашчы сабак адзіную маю.
- 22** Збаў мяне з пашчы львінае, і з рагоў аднарога адкажы мне!
- 23** Дык буду авбяшчаць імя Тваё братам маім, сярод грамады буду хваліць Цябе.

24 Вы, якія баіцесь ГОСПАДА, хвалеце Яго! Усё насенъне Якуба, ушаноўвайце Яго, і бойся Яго, усё насенъне Ізраіля!

25 Бо Ён не пагардзіў і ня брыдзіўся нэндзай прыгнечанага, і не схаваў аблічча Свайго ад яго, але пачуў яго, калі той галасіў да Яго.

26 Пра Цябе хвала мая ў грамадзе вялікай; абязаньне маё я споўню перад абліччам тых, што баяцца Яго.

27 Будуць есьці ўцісканыя і насыцяцца; будуць хваліць ГОСПАДА тыя, што шукаюць Яго. Сэрца вашае будзе жыць вечна!

28 Схамянуцца і зъвернуцца да ГОСПАДА ўсе канцы зямлі, і паклоняцца перад абліччам Тваім усе плямёны народаў.

29 Бо ГОСПАДУ [належыць] валадараньне і панаваньне над народамі.

30 Будуць есьці і паклоняцца [перед Ім] усе заможныя зямлі; упадуць перад абліччам Ягоным ўсе, што ў пыл зыходзяць і ня могуць захаваць пры жыцьці душу сваю.

31 Насенъне [маё] будзе служыць Яму і будзе называцца Госпадавым у пакаленьні.

32 Прыйдуць і будуць апавядыць народу, што мае нарадзіцца, праведнасьць Ягоную, бо Ён [такое] зрабіў.

Пс 23

1 Псалм Давіда. ГОСПАД ёсьць Пастыр мой, ні ў чым ня буду мець нястачы!

2 На пашах зялёных Ён пасьвіць мяне, да водаў спакойных накіроўвае мяне.

3 Ён аднаўляе душу маю, на съцежкі праведнасьці вядзе мяне дзеля імя Свайго.

4 Нават калі буду ісьці далінаю ценю съмерці, ня буду баяцца ліха, бо Ты са мною, Твой кій і Твая падпора, яны мяне пацяшаоць.

5 Ты прыгатаўляеш перад аблічам майм стол насуперак тым, якія ўціскаюць мяне; галаву маю Ты памазаў алеем і келіх мой да верху наліты.

6 Толькі добрасьць і міласэрнасьць Твая будуць ісьці са мною ўсе дні жыцьця майго; і ў доме ГОСПАДА буду жыць доўгія дні.

Пс 24

1 Псальм Давіда. ГОСПАДАВА зямля і што напаўняе яе, сусъвет і ўсё, што жыве ў ім.

2 Бо Ён на моры заснаваў яго, і на рэках уgruntаваў яго.

3 Хто ўзыядзе на гару ГОСПАДАВУ, і хто стане на месцы Ягоным съвятым?

4 Той, у каго рукі бязъвінныя і сэрца чыстае, хто душы сваёй да марноты не схіляе і не прысягае крыгадушна, —

5 той атрымае дабраслаўленыне ад ГОСПАДА і праведнасьць ад Бога збаўлення свайго.

6 Гэта пакаленьне тых, якія шукаюць Яго, якія шукаюць аблічча Твайго, [Бог] Якуба! (Сэлях)

7 Узыніміце, брамы, вярхі вашыя! Узыніміцесь, дзъверы адвечныя, каб увайшоў Валадар славы!

8 Хто-ж ёсьць Валадар славы? ГОСПАД моцны і магутны, ГОСПАД, магутны ў бітве.

9 Узыніміце, брамы, вярхі вашыя! Узыніміцесь, дзъверы адвечныя, каб увайшоў Валадар славы!

10 Хто ж ёсьць Валадар славы? ГОСПАД Магуцьцяў — Ён ёсьць Валадар славы! (Сэлях)

Пс 25

- 1** Давіда. Да Цябе, ГОСПАДЗЕ, узънімаю я душу маю.
- 2** Божа мой! На Цябе спадзяюся; ня дай мне быць асаромленым, ня дай ворагам майм быць нада мной пераможцамі.
- 3** Бо ўсе, што на Цябе спадзяюща ня будуць асаромленыя. Будуць асаромлены тыя, што адступающца без прычыны.
- 4** ГОСПАДЗЕ, дай мне ведаць шляхі Твае, навучы мяне съцежкам Твайм.
- 5** Вядзі мяне ў праўдзе Тваёй і навучы, бо Ты — Бог збайленьня майго, на Цябе спадзяюся ў-ва ўсякі дзень.
- 6** Узгадай пра літасць Тваю, ГОСПАДЗЕ, і пра міласэрнасьць Тваю, бо яны — ад вякоў.
- 7** Пра грахі маладосьці маёй і пра правіны мае ня ўзгадвай. Паводле міласэрнасьці Тваёй Ты ўзгадай пра мяне, дзеля добрасці Тваёй, ГОСПАДЗЕ!
- 8** ГОСПАД добры і справядлівы, таму Ён будзе навучаць [Свайму] шляху грэшнікаў.
- 9** Ён прывядзе ўцісканых на суд і навучыць уцісканых шляху Свайму.
- 10** Усе съцежкі ГОСПАДА — міласэрнасьць і праўда для тых, якія захоўваюць запавет Ягоны і съведчаньні Ягоныя.
- 11** Дзеля імя Твайго, ГОСПАДЗЕ, даруй мне беззаконье маё, бо надта яно вялікае!
- 12** Хто той чалавек, які баіцца ГОСПАДА? Яго Ён навучыць шляху, які [трэба] выбраць яму.
- 13** Душа ягоная будзе жыць ў добрым, і насенъне ягонае зямлю ў спадчыну возьме.
- 14** Таямніца ГОСПАДА з тымі, што баяцца Яго, і запавет Свой Ён дае ім ведаць.
- 15** Вочы мае заўсёды [глядзяць] на ГОСПАДА, бо Ён выцягне з сеткі ногі мае.

- 16** Павярніся да мяне і зылітуйся нада мною, бо я самотны і прыгнечаны.
- 17** Трывогі сэрца майго пашырыліся, выцягні мяне з бедаў маіх!
- 18** Глянь на пакуты мае і нядолю маю, і даруй мне ўсе грахі мае!
- 19** Глянь на ворагаў маіх, бо шмат іх і нянавісьцю злачыннау яны ненавідзяць мяне.
- 20** Захавай душу маю і выратуй мяне, каб ня быў я асаромлены, бо я ў Табе маю надзею.
- 21** Беззаганнасьць і праведнасьць няхай захаваюць мяне, бо я на Цябе спадзяюся.
- 22** Божа, выбаў Ізраіля ад усіх трывогаў ягоных!

Пс 26

- 1** Давіда. Судзі мяне, ГОСПАДЗЕ, бо хадзіў я ў беззаганнасьці маёй і на ГОСПАДА спадзяваўся, не хістаючыся.
- 2** Выпрабуй мяне, ГОСПАДЗЕ, і дасьведчы; ачысьці ныркі мае і сэрца маё!
- 3** Бо міласэрнасьць Твая перад вачыма маймі, і я хаджу ў прайдзе Тваёй.
- 4** Я не сядзеў з людзьмі марнымі, і з крывадушнымі ня буду ўваходзіць.
- 5** Я ненавідзеў сходы злачынцаў, і з бязбожнікамі ня буду сядзець [разам].
- 6** Я абмыю ў нявіннасьці рукі мае і абыйду вакол ахварніку Твайго, ГОСПАДЗЕ,
- 7** каб голасна дзякаваць Табе і аввяшчаць ўсе цуды Твае.
- 8** ГОСПАДЗЕ, я ўлюбіў сядзібу дому Твайго і месца сялібы славы Тваёй.
- 9** Не забяры души маёй з грэшнікамі, ані жыцьця майго з людзьмі крывавымі,

10 у руках якіх брыдота, правіца якіх напоўнена хабарамі.

11 А я буду хадзіць у беззаганнасьці маёй. Выбаў Ты мяне і злытуйся нада мною!

12 Нага мая на роўным [месцы] стаіць; у зграмаджэннях я буду дабраслаўляць ГОСПАДА.

Пс 27

1 Давіда. ГОСПАД — съвято маё і збаўленьне маё. Каго мне баяцца? ГОСПАД — апора жыцця майго. Каго мне палохацца?

2 Калі злачынцы выйдуць супраць мяне, каб пажэрці цела маё, прыгнятальнікі і ворагі мае, яны самі спатыкнуцца і ўпадуць.

3 Калі табар вайсковы стане супраць мяне, сэрца маё ня будзе баяцца; калі ўзынімецца супраць мяне вайна, я і тады буду спадзявацца.

4 Аднаго я прашу ў ГОСПАДА і гэтага толькі шукаю, каб жыць мне ў доме ГОСПАДА ўсе дні жыцця майго, каб бачыць хараство ГОСПАДА і разважаць у съвятыні Ягонай.

5 Бо Ён заслоніць мяне ў скове Сваім у дзень злы, Ён схавае мяне пад заслонай намёту Свайго, і ўзынясе мяне на скалу.

6 Гэтак будзе ўзынесена цяпер галава мая па-над усімі ворагамі маймі вакол мяне, і буду ахвяроўваць ГОСПАДУ ахвяры ў намёце Ягоным пад трубныя гукі, буду съпяваць і выслаўляць ГОСПАДА.

7 Пачуй, ГОСПАДЗЕ, голас мой, калі я клічу. Злытуйся нада мною і адкажы мне!

8 Пра Цябе кажа сэрца маё: “Шукайце ablічча Маё!” Я буду шукаць, ГОСПАДЗЕ, ablічча Тваё!

9 Не хавай ад мяне ablічча Тваё, не адцурайся ў гневе ад слугі Твайго! Ты быў мне ўспамогай! Не адкідай

мяне і не пакінь мяне, Божа збаўленьня майго!

10 Бо бацька мой і маці мая пакінулі мяне, а ГОСПАД прыгарнуў мяне.

11 Навучы мяне, ГОСПАДЗЕ, шляху Твайму, і вядзі мяне роўнай съцежкай насупраць ворагам майм!

12 Не аддавай мяне ў рукі прыгнятальнікаў маіх, бо съведкі фальшывыя паўсталі супраць мяне і той, што дыхае няправасцю.

13 Але я веру, што ўбачу добрасьць ГОСПАДА ў зямлі жывых.

14 Спадзявайся на ГОСПАДА! Будзь цьвёрды і сэрца тваё ўмацуй, і спадзявайся на ГОСПАДА!

Пс 28

1 Давіда. Да Цябе, ГОСПАДЗЕ, я клічу. Скала мая, не маўчы на мой [кліч], каб праз маўчаньне Тваё ня стаўся я падобным да тых, што зыходзяць у магілу.

2 Пачуй голас маленьня майго, калі я галашу да Цябе, калі ўзынімаю рукі мае да давіру съвятыні Тваёй.

3 Не цягні мяне [да загубы] разам з бязбожнікамі і злачынцамі, якія кажуць: “Супакой” бліжнім сваім, а ў сэрцах сваіх ліхое [маюць].

4 Дай ім паводле справаў іхніх і паводле ліхоты ўчынкаў іхніх; паводле таго, што рабілі рукі іхнія, дай ім; аднагародзь ім за тое, што зрабілі яны.

5 Бо яны не разумеюць справаў ГОСПАДА і ўчынкаў рук Ягоных, дык Ён зруйнует іх і не адбудуе.

6 Дабраслаўлёны ГОСПАД, бо Ён пачуў голас маленьня майго.

7 ГОСПАД — моц мая і шчыт мой; на Яго спадзявалася сэрца маё, і Ён дапамог мне; і ўзрадавалася сэрца маё, і съпевам майм буду славіць Яго.

8 ГОСПАД — моц для нас; Ён — апора збаўленьня памазанца Ягонага.

9 Збаў народ Твой і дабраславі спадчыну Тваю; пасьві іх і ўзынімі іх на вякі.

Пс 29

1 Псалъм Давіда. Аддайце ГОСПАДУ, сыны Божыя, аддайце ГОСПАДУ славу і моц!

2 Аддайце ГОСПАДУ славу імя Ягонага, пакланіцеся ГОСПАДУ у велічы съятасыці!

3 Голас ГОСПАДА над водамі; Бог славы загрымеў, ГОСПАД над водамі шматлікімі.

4 Голас ГОСПАДА магутны, голас ГОСПАДА велічны.

5 Голас ГОСПАДА крышицы кедры, ГОСПАД крышицы кедры Лібанскія,

6 і прымушае іх скакаць, быццам цяляты, Лібан і Сірыён, як маладых буйвалаў.

7 Голас ГОСПАДА выкрасае полымя агню.

8 Голас ГОСПАДА ўстрасае пустыняй, ГОСПАД устрасае пустыняй Кадэш.

9 Ад голасу ГОСПАДА лані зълягаюць і лясы асыпаюцца, і ў съвятыні Ягонай усё кажа: Слава!

10 Над патопам сядзеў ГОСПАД, і будзе сядзець ГОСПАД, як Валадар, навекі!

11 ГОСПАД дасьць сілу народу Свайму, ГОСПАД дабраславіць народ Свой супакоем.

Пс 30

1 Псалъм. Съпей пры пасъвячэнні дома Давіда.

2 Вывышаю Цябе, ГОСПАДЗЕ, бо Ты выцягнуў мяне і ня даў ворагам майм радавацца нада мною.

3 ГОСПАДЗЕ, Божа мой! Я галасіў да Цябе, і Ты вылячыў мяне.

4 ГОСПАДЗЕ, Ты вывеў душу маю з пекла, Ты даў мне жыць, каб ня быў я сярод тых, што зыйшлі ў магілу.

5 Выслаўляйце ГОСПАДА, вы, бағабойныя Ягоныя, і слаўце на ўспамін съятасьці Ягонай!

6 Бо на імгненьне гнеў Ягоны, на [ўсё] жыцьцё ўпадабаньне Ягонае; увечары можа быць плач, а раніцаю – радасьць.

7 А я сказаў у бясьпечнасьці сваёй: “Не пахіснуся навекі!”

8 ГОСПАДЗЕ, праз ласку Тваю Ты паставіў горы мае непарушна; але Ты схаваў ablічча Тваё, і я спалохаўся.

9 Да Цябе, ГОСПАДЗЕ, я клікаў, і Госпада майго я маліў:

10 “Які зыск у կрыві маёй, у тым, што зыйду я ў парахненъне? Ці пыл будзе славіць Цябе? Ці будзе апавяданаць прауду Тваю?”

11 Пачуй, ГОСПАДЗЕ, і зълітуйся нада мною! ГОСПАДЗЕ, будзь дапамогай маёю!

12 Ты перамяніў лямант мой у танец, Ты скінуў з мяне зрэбніцу і падперазаў мяне радасьцю.

13 Дзеля гэтага будзе выслаўляць Цябе слава [мая] і ня будзе маўчаць. ГОСПАДЗЕ, Божа мой, навекі я буду славіць Цябе!

Пс 31

1 Кіраўніку хору: псальм Давіда.

2 У Табе, ГОСПАДЗЕ, я маю надзею, ня дай мне асароміцца на вякі, у праведнасьці Тваёй выратуй Ты мяне!

3 Прыхілі да мяне вуха Тваё, хутчэй выратуй мяне! Будзь для мяне скалою апоры, домам умацаваным, каб збавіць мяне!

4 Бо Ты – скала мая і замчышча маё, дык дзеля імя Твайго будзеш весьці мяне і накіроўваць мяне.

5 Ты мяне выцягнеш з сеці, якую таемна [наставілі] супраць мяне, бо Ты – апора мая.

6 У рукі Твае аддаю я дух мой; Ты выбавіў мяне, ГОСПАДЗЕ, Бог праўды.

7 Ненавіджу я тых, што захоўваюць дарэмную марнасць, бо я на ГОСПАДА спадзяюся.

8 Я буду радавацца і весяліцца праз міласэрнасць Тваю, бо Ты глянуў на пакуты мае, спазнаў трывогі душы маёй,

9 і не аддаў мяне ў рукі ворага, паставіў ногі мае на вольны прастор.

10 Зылітуйся нада мною, ГОСПАДЗЕ, бо я прыгнечаны. Ад тугі высахла вока маё, і душа мая і нутро маё.

11 Бо зынікае ў смутку жыцьцё маё, і гады мае — ува ўздыханьні. Спатыкнулася ў беззаконьні майм сіла мая, і высахлі косткі мае.

12 Я стаўся ганьбаю для ўсіх, што ўціскаюць мяне, і нават для суседзяў маіх, страхоццем для знаёмых маіх; хто бачыць мяне на вуліцы, уцякае ад мяне.

13 Я забыты ў сэрцах, як мёртвы; я стаўся як начынъне разьбітае.

14 Бо я чую зласлоўе ад многіх, жах наўкола! Яны сабраліся разам супраць мяне, яны задумалі ліхое, каб забраць душу маю.

15 Але я на Цябе спадзяюся, ГОСПАДЗЕ! Я кажу: “Ты — мой Бог!”

16 У Тваёй руцэ час мой; выратуй мяне з рукі ворагаў маіх і тых, што перасъедаюць мяне.

17 Няхай съвеціць ablічча Тваё над слугою Тваім; збаў мяне праз міласэрнасць Тваю!

18 ГОСПАДЗЕ, ня дай Ты мне асароміцца, бо да Цябе я клічу! Няхай асаромяцца бязбожнікі, няхай яны змоўкнуць у пекле,

19 няхай занямеюць вусны хлусылівыя, якія кажуць дзёрзка супраць праведніка з пыхлівасцю і пагардай!

20 Якая вялікая добрасць Твая, якую Ты захоўваеш

для тых, што баяцца Цябе, і якую ўчыняеш тым, што маюць надзею ў Табе насуперак сынам чалавечым!

21 Пад заслонай аблічча Твайго Ты хаваеш іх ад закалотаў людзкіх, Ты засланяеш іх, як у намёце, ад языкоў звадлівых.

22 Дабраслаўлёны ГОСПАД, бо Ён учыніў мне цуды міласэрнасці у горадзе ўмацаваным.

23 А я сказаў у зъянтэжанасьці маёй: “Я адкінуты ад вачэй Тваіх!” Але Ты пачуў голас маленьня майго, калі я галасіў да Цябе!

24 Любіце ГОСПАДА, усе барабойныя Ягоныя! Верных захоўвае ГОСПАД, але тым, якія дзейнічаюць пыхліва, Ён адплочвае з наддаткам.

25 Будзьце цвёрдыя і ўмацуйце сэрца вашае, вы, якія спадзяецся на ГОСПАДА!

Пс 32

1 Навучанье Давіда. Шчасльвы, каму дараўваная правіна, каму пакрыты грэх.

2 Шчасльвы чалавек, якому не палічыў ГОСПАД беззаконья, і ў духу якога няма нядбальства.

3 Калі я маўчай, ссохлі косткі мае ў стагнаньні майм кожны дзень,

4 бо дзень і ноч абцяжала мяне рука Твая; сокі мае высахлі, быццам у летнюю съпёку. (Сэлях)

5 Грэх мой я паведаміў Табе і не схаваў беззаконья майго. Я сказаў: “Вызнаю ГОСПАДУ правіны мае”, і Ты дараўваў мне віну грэху майго. (Сэлях)

6 Таму кожны барабойны будзе маліцца да Цябе ў часе, калі можна знайсьці Цябе; нават калі разальюцца вялікія воды, яго не дакрануцца яны.

7 Ты — заслона мая! Ты мяне ад бяды захаваеш, радасцю выратаванья аточыш мяне. (Сэлях)

8 Навучу цябе і пакажу табе шлях, па якім ты павінен ісьці, дам табе раду, бо вока Маё над табою.

9 Ня будзьце, як конь і як мул, якія разуменьня ня маюць, якіх трэба аздобай іхняю, аброцьцю і вуздою, зацугляць, каб не кідаліся на цябе.

10 Шмат болю ў бязбожніка, а таго, хто спадзяеца на ГОСПАДА, міласэрнасьць атачае.

11 Радуйцеся ў ГОСПАДЗЕ і цешчеся, праведнікі! Весяліцеся ўсе, правыя сэрцам!

Пс 33

1 Весяліцеся ў ГОСПАДЗЕ, праведнікі; правым пасуе хвала.

2 Слаўце ГОСПАДА на гусълях, выслаўляйце Яго на псалтыры дзесяцістрunnym!

3 Съпявайце Яму новы съпей; спраўна грайце [Яму] пад трубныя гукі.

4 Бо слушнае слова ГОСПАДАВА, і ўсе творы Ягоныя верныя.

5 Ён любіць праведнасьць і суд; міласэрнасьцю ГОСПАДА напоўнена зямля.

6 Словам ГОСПАДА зроблены нябёсы, а подыхам вуснаў Ягоных — усе войскі іхнія.

7 Ён сабраў як капу воды марскія, Ён склаў іх у скарбніцу бяздоныняў.

8 Няхай баіцца ГОСПАДА ўся зямля, няхай дрыжаць перад Ім усе жыхары сусьвету.

9 Бо Ён сказаў — і сталася, Ён загадаў — і паўстала.

10 ГОСПАД разъбіў намеры паганаў, запярэчыў думкам народаў.

11 Намер ГОСПАДА будзе трываць на вякі, думкі сэрца Ягонага — з пакаленьня ў пакаленьне.

12 Шчасльвы народ, у якога ГОСПАД ёсьць Бог, народ, які Ён выбраў на спадчыну для Сябе.

- 13** З неба ГОСПАД глядзіць, Ён бачыць усіх сыноў чалавечых;
- 14** з мейсца, дзе Ён жыве, Ён паглядае на ўсіх жыхароў зямлі.
- 15** Ён уфармаваў сэрца кожнага з іх, Ён зважае на ўсе ўчынкі іхнія.
- 16** Ня будзе збаўлены валадар вялікім войскам, волат ня вызваліцца праз вялікую сілу сваю;
- 17** падманлівы конь для выратаваньня, і вялікая сіла ягоная ня дасьць выбаўлення.
- 18** Вось, вока ГОСПАДА над тымі, якія баяцца Яго, якія спадзяюцца на міласэрнасць Ягоную,
- 19** што Ён вызваліць ад съмерці душы іхнія, і захавае жыцьцё ў [час] голаду.
- 20** Душа нашая чакае на ГОСПАДА; Ён — дапамога наша і шчыт наш.
- 21** Бо ў Ім радуецца сэрца нашае; бо мы на імя Яго святое спадзяемся.
- 22** Няхай будзе міласэрнасць Твая, ГОСПАДЗЕ, над намі, як мы на Цябе спадзяемся!

Пс 34

- 1** [Псалтырь] Давіда, калі ён перад Абімэлехам удаваў вар'ята і быў выгнаны ім, і пайшоў сабе.
- 2** Буду дабраслаўляць ГОСПАДА ў-ва ўсякі час; хвала Яго будзе заўсёды на вуснах маіх.
- 3** У ГОСПАДЗЕ будзе хваліцца душа мая; пачуюць [пра гэтага] ўцісканыя і ўзрадаўцца.
- 4** Узвялічвайце ГОСПАДА са мною, і разам будзем вывишаць імя Ягонае!
- 5** Я шукаў ГОСПАДА, і Ён адказаў мне, і ад усяго, чаго я баяўся, выратаваў мяне.
- 6** Глядзіце на Яго і зыходзьцесь [да Яго], і абліччы вашыя ня будуць у ганьбе.

7 Убогі клікаў, і ГОСПАД пачуў [яго], і збавіў яго ад усіх трывогаў ягоных.

8 Анёл ГОСПАДАЎ ставіць табар вакол тых, якія баяцца Яго, і ратуе іх.

9 Паспытаіце і ўбачце, які добры ГОСПАД! Шчаслівы той чалавек, які ў Ім мае надзею.

10 Бойцеся ГОСПАДА, вы, съвятыя Ягоныя! Бо ня маюць нястачы тыя, якія баяцца Яго.

11 Львяняты бядуюць і галадуюць, але тыя, што шукаюць ГОСПАДА, не адчуюць нястачы ўсякага даброцьца.

12 Хадзіце сюды, сыны, паслушайце мяне, я навучу вас страху перад ГОСПАДАМ.

13 Хто ёсьць чалавек, якому даспадобы жыцьцё, які любіць [доўгія] дні, каб убачыць добрае?

14 Захоўрай язык свой ад ліхога, а вусны свае — ад слова крывадушнага.

15 Ухіляйся ад ліхога і рабі добрае; шукай супакою і імкніся да яго.

16 Вочы ГОСПАДА — на праведных, і вушки Ягоныя — на лямант іхні.

17 Аблічча ГОСПАДА — супраць тых, якія робяць ліхое, каб вынішчыць з зямлі памяць пра іх.

18 [Праведныя] крычаць, і ГОСПАД чуе іх, і ад усіх іхніх бедаў ратуе іх.

19 ГОСПАД блізкі да тых, у каго сэрца скрышанае, і збаўляе тых, у каго дух разьбіты.

20 Шмат ліхога [здараецца] ў праведнага, але з усяго гэтага ратуе яго ГОСПАД.

21 Ён захоўвае ўсе косткі ягоныя, каб ніводную не паламалі.

22 Ліхоцьце прывядзе да съмерці бязбожніка, і будуць авбінавачаныя тыя, што ненавідзяць Праведнага.

23 ГОСПАД выбайуляе души слугаў Сваіх, і ўсе, якія

маюць надзею ў Ім, ня будуць абвінавачаныя.

Пс 35

1 Давіда. Змагайся, ГОСПАДЗЕ, з тымі, якія ідуць супраць мяне; ваю супраць тых, што ваююць са мною.

2 Вазьмі шчыт і панцыр, і паўстань на ўспамогу мне.

3 І схапі дзіду, і загарадзі дарогу тым, якія перасъледуюць мяне. Скажы души маёй: “Я – збаўленьне тваё”.

4 Няхай асаромяцца і будуць у сораме тыя, што шукаюць душу маю; няхай адступяцца і будуць у ганьбе тыя, што надумалі ліхое супраць мяне.

5 Няхай будуць яны, як мякіна пад ветрам, і анёл ГОСПАДАЎ няхай гоніць іх.

6 Няхай шлях іхні будзе цёмны і сълізкі, і анёл ГОСПАДАЎ няхай перасъледуе іх.

7 Бо яны без прычыны таемна [наставілі] на мяне ў яме сетку сваю, без прычыны выкапалі яму для души маёй.

8 Няхай прыйдзе на яго загуба нечакана, няхай сетка, якую ён таемна [наставіў], зловіць яго, няхай на загубу ўваліцца ён.

9 А мая душа будзе радавацца ў ГОСПАДЗЕ, будзе цешыцца збаўленнем сваім.

10 Усе косткі мае скажуць: “ГОСПАДЗЕ, хто падобны да Цябе, Які ратуеш прыгнечанага ад дужэйшага за яго, беднага і прыгнечанага – ад таго, хто яго абдзірае?”

11 Паўстаюць съведкі няправасці, пра тое, чаго я ня ведаю, выпытваюць мяне,

12 плацяць мне злом за добро; асірацела душа мая.

13 А я падчас нядужасці іхняе апранаўся ў зрэбніцу, пастом прыгнітаў душу маю, і малітва мая вярталася ў грудзі мае.

14 Быццам ён быў прыяцель, брат мой, хадзіў я [да яго]; як у жалобе па маці, сумаваў я ў смутку.

15 Але калі я пачаў падаць, яны ўзрадаваліся і сабраліся разам, сабраліся разам супраць мяне, каб біць [мяне], і я ня ведаў [гэтага], зъневажалі [мяне] і не маўчалі.

16 Разам з крывадушнікамі насьмешнікі банкетуюць, скрыгочуць на мяне зубамі сваімі.

17 Госпадзе, як доўга будзеш глядзець [на гэта]? Адвядзі ад загубы іхняй душу маю, [вызваль] ад львяннят адзіную маю.

18 Буду славіць Цябе ў грамадзе вялікай, сярод народу магутнага буду хваліць Цябе.

19 Няхай ня радуюцца з мяне тыя, што варагуюць са мною няслушна, няхай не міргаюць вачыма тыя, што ненавідзяць мяне без прычыны.

20 Бо не пра супакой гавораць яны і супраць ціхіх на зямлі падступныя слова надумляюць.

21 Шырокая разявіўшы вусны свае супраць мяне, яны казалі: “Ага, ага! Бачыла вока нашае!”

22 Ты бачыў гэта, ГОСПАДЗЕ! Дык не маўчы, Госпадзе, не аддаляйся ад мяне!

23 Збудзіся! Абудзіся на суд мой, Бог мой і Госпад мой, каб [весьці] справу маю!

24 Судзі мяне паводле праведнасці Тваёй, ГОСПАДЗЕ, Божа мой, і няхай яны ня радуюцца, [гледзячы] на мяне,

25 няхай ня скажуць у сэрцы сваім: “Ага! Душа наша [гэтага хацела]!” Няхай яны ня скажуць: “Мы праглынулі яго!”

26 Няхай асаромяцца і будуць у ганьбе ўсе, што радуюцца з няшчасця майго; няхай у ганьбу і сорам апрануцца тыя, што вывышаюцца нада мною.

27 Няхай весяляцца і радуюцца тыя, якім даспадобы праведнасьць мая, і няхай яны кажуць заўсёды: “Будзь узвялічаны, ГОСПАД, Якому даспадобы супакой слугі Ягонага!”

28 А язык мой будзе выказваць праведнасьць Тваю і хвалу Тваю кожны дзень.

Пс 36

1 Кіраўніку хору: слугі ГОСПАДА Давіда.

2 Правіна бязбожніка засвідчана ў сэрцы майм: няма страху Божага перад вачыма ягонымі,

3 бо ён ашуквае сябе ў вачах сваіх, нібы шукае беззаконьня свайго, каб зыненавідзець яго.

4 Словы вуснаў ягоных — злачынства і падступнасьць, ён не захацеў разумець, каб рабіць добрае.

5 Ён злачынства надумляе на ложку сваім, ён стаіць на шляху нядобрым і ня грэбуе злом.

6 ГОСПАДЗЕ! Да нябёсаў міласэрнасьць Твая, а вернасьць Твая — аж да аблокаў!

7 Праведнасьць Твая — быццам Божыя горы, суды Твае — як вялізнае бяздоньне! Людзей і скаціну Ты збаўляеш, ГОСПАДЗЕ.

8 Якая каштоўная, Божа, міласэрнасьць Твая! Сыны чалавечыя ў ценю крылаў Тваіх маюць надзею.

9 Яны насычаўца ад тлустасці дому Твойго, і са струменя асалодаў Тваіх Ты іх поіш,

10 бо крыніца жыцця — у Табе, у съятле Твайм мы бачым съятло.

11 Расьцягні міласэрнасьць Тваю над тымі, што ведаюць Цябе, і праведнасьць Тваю — над [людзьмі] са шчырым сэрцам.

12 Няхай ня прыйдзе на мяне нага пыхлівых, і рука бязбожніка няхай ня зрушыць мяне.

13 Там упадуць злачынцы, паваляцца і ня здолеюць паўстаць.

Пс 37

1 Давіда. Ня гневайся на злачынцаў, не зайдросыці тым, што робяць беззаконье,

2 бо яны, як трава, будуць хутка скошаныя і павянуць, як зялёная расыліна.

3 Спадзявайся на ГОСПАДА і рабі добрае, жыві на зямлі і праўда няхай пасьвіць [цябе];

4 мей прыемнасьць у ГОСПАДЗЕ, і Ён табе дасьць прагненъні сэрца твайго.

5 Аддай ГОСПАДУ шлях свой і спадзявайся на Яго, і Ён [усё] зробіць,

6 і выведзе праведнасьць тваю як съятло, і суд твой — як белы дзень.

7 Ціхі будзь перад ГОСПАДАМ і чакай на Яго, ня гневайся на таго, хто мае посьпех на шляху сваім, на чалавека, які робіць зламыснае.

8 Ухіліся ад гневу, пакінь ярасьць, ня гневайся, каб ты ня стаўся злачынцам,

9 бо злачынцы будуць зьнішчаныя, а тыя, што спадзяюцца на ГОСПАДА, возьмуць у спадчыну зямлю.

10 Яшчэ крыху, і ня будзе бязбожніка; глянеш на месца ягонае, а яго няма!

11 А пакорныя зямлю ў спадчыну возьмуць і будуць мець прыемнасьць у мнстве супакою.

12 Бязбожнік задумвае ліхое супраць праведнага і скрыгоча на яго зубамі сваімі.

13 Госпад съмлецца з яго, бо бачыць, што прыходзіць дзень ягоны.

14 Бязбожнікі выцягнулі меч і нацягнулі лук свой, каб паваліць прыгнечанага і беднага, каб замардаваць

тых, у каго шлях прости.

15 Меч іхні ўвойдзе ў іхняе сэрца, і лук іхні будзе зламаны.

16 Малое ў праведніка лепшае за багацьце шматлікіх бязбожнікаў.

17 Бо рамёны бязбожнікаў будуць скрышаныя, а праведнікаў падтрымлівае ГОСПАД.

18 Ведае ГОСПАД дні беззаганных, і спадчына іхняя будзе на вякі.

19 Ня будуць яны асаромленыя ў час ліхі, а ў дні голаду будуць насычаныя.

20 Бо загінуць бязбожнікі, і ворагі ГОСПАДА зынікнуць, як тлустасць авечак у дыме зынікае.

21 Бярэ бязбожнік у доўг — і [доўгу] ня верне; а праведнік літуецца і дае.

22 Бо дабраслаўленыя [Богам] зямлю ў спадчыну возьмуць, а тыя, што праклятыя Ім, будуць зынішчаныя.

23 ГОСПАД умацоўвае қрокі чалавека, калі шлях ягоны даспадобы Яму.

24 Калі ўпадзе, не заб'еца, бо Госпад падтрымлівае руку ягоную.

25 Я быў малады і стаўся стары, і ня бачыў, каб праведнік быў пакінуты, каб насеньне ягонае шукала хлеба.

26 Кожны дзень ён літуецца і пазычae, і насеньне ягонае мае дабраслаўленье.

27 Аддаліся ад зла і рабі добрае, і будзеш жыць на вякі.

28 Бо ГОСПАД любіць суд, і Ён не пакіне багабойных Сваіх, на вякі захавае іх, а насеньне бязбожнікаў будзе зынішчана.

29 Праведнікі возьмуць у спадчыну зямлю і будуць жыць у ёй вечна.

30 Вусны праведніка выказываюць мудрасць, і язык

ягоны гаворыць суд.

31 Закон Бога ягонага ў сэрцы ягоным; ня будуць хістацца крокі ягоныя.

32 Бязбожнік сочыць за праведнікам і шукае, каб прывесыці да съмерці яго.

33 ГОСПАД не пакіне яго ў руцэ ягонай, не асудзіць яго, калі ён будзе суджаны.

34 Спадзявайся на ГОСПАДА, і захоўвай шлях Ягоны, і Ён узвысіць цябе, каб ты ўзяў у спадчыну зямлю; і калі будуць зынішчаныя бязбожнікі, ты ўбачыш.

35 Я бачыў бязбожніка, моцнага і разгалінаванага, быццам галінастae тутэйшае дрэва,

36 але прамінуў ён, няма яго, і я шукаў яго, і не знайшоў.

37 Зважай на беззаганнага і глядзі на правага, бо канец [гэтага] чалавека ёсьць супакой.

38 А адступнікі будуць зынішчаны чыста; і канец бязбожных — зынішчэнье.

39 Выратаванье праведнікаў ад ГОСПАДА, Ён — апора іхняя ў час трывогі.

40 ГОСПАД дапаможа ім і вызваліць іх; Ён вызваліць іх ад бязбожнікаў і збавіць іх, бо яны ў Ім маюць надзею.

Пс 38

1 Псалм Давіда. Напамін.

2 ГОСПАДЗЕ, у абурэнні Тваім не карай мяне і ў ярасыці Тваёй не вучы мяне!

3 Бо стрэлы Твае пранізалі мяне, і лягла на мяне рука Твая.

4 Няма цэлага месца на целе дзеля гневу Твайго, няма супакою ў костках маіх дзеля грэху майго.

5 Бо правіны мае ўзыняліся вышэй галавы маёй, як бярэмя цяжкое яны абцяжарваюць мяне.

6 Съмярдзяць, гнаяцца раны мае дзеля дурасыці маёй.

- 7** Я скрывіўся, моцна схіліўся, усе дні ў смутку хаджу,
8 Бо съцёгны мае напоўненая распаленымі [ранамі], і
 няма цэлага месца ў целе майм.
- 9** Я зынямогся і моцна скрышаны, я выю дзеля енку
 сэрца майго.
- 10** Госпадзе мой, перад Табою ўсё жаданьне маё, і
 уздыханьне маё ад Цябе не схаванае.
- 11** Сэрца маё трапечацца; пакінула мяне сіла мая, і
 съвято вачэй маіх — няма яго ў мяне.
- 12** Тыя, што любілі мяне, і бліжнія мае стаяць
 насупраць ранаў маіх, і сваякі мае стаяць здалёк ад
 мяне.
- 13** Тыя, што шукаюць душу маю, ставяць сіло
 [на мяне]; а тыя, што жадаюць ліхога для мяне,
 гавораць пра згубу маю і ўвесь дзень задумваюць
 падступнасць.
- 14** А я, быццам глухі, ня чую, і быццам нямы, які не
 расчыняе вуснаў сваіх.
- 15** І стаўся я, быццам чалавек, які ня чуе, і няма
 дакараньня ў вуснах ягоных.
- 16** Бо на Цябе, ГОСПАДЗЕ, я спадзяюся; Ты адкажаш,
 Госпадзе, Божа мой!
- 17** Бо я сказаў: “Няхай яны ня радуюцца з мяне!
 Калі пахіснулася нага мая, няхай яны не вывышаюцца
 нада мною.
- 18** Бо я блізкі да падзеньня, і боль мой заўсёды перада
 мною.
- 19** Бо беззаконье маё я апавядаю, сумую дзеля грэху
 майго.
- 20** А ворагі мае жывыя і ўзмацняюцца, і шматлікімі
 сталі тыя, якія няслушна мяне ненавідзяць.
- 21** Яны плацяць мне злом за добро; яны супрацьстаяць
 мне, бо я за добрым ганюся.
- 22** Не пакінь мяне, ГОСПАДЗЕ, Божа мой, не аддаляйся
 ад мяне!

23 Пасьпяшайся на ўспамогу мне, Госпадзе
выратаваньня майго!

Пс 39

1 Кіраўніку хору. Едутуну. Псалм Давіда.

2 Я сказаў: “Буду захоўваць шлях мой, каб не саграшыць языком майм! Буду захоўваць вусны мае вуздою, пакуль бязбожнік перада мною”.

3 Я зьнямеў ў маўчаньні; маўчаў пра добрае, але боль мой нішчыў [мяне].

4 Распалілася сэрца маё ў нутры майм; ва ўзыханьню майм запалаў агонь, і я прамовіў языком майм.

5 Дай мне ведаць, ГОСПАДЗЕ, канец мой і меру дзён маіх, якая яна, дай мне ведаць, які я нетрываўлы!

6 Вось, на [некалькі] пядзяў Ты даў дні мае, і век мой — як нішто перад Табою! Толькі ўсякай марнасцю ёсьць кожны чалавек, [нават] у сіле. (Сэлях)

7 Толькі як здань ходзіць чалавек, [і ёсьць] толькі марнасцю; ён трывожыцца, прагавіта зъбирае і ня ведае, хто забярэ гэта.

8 І цяпер на што [яшчэ] я спадзяюся, Госпадзе? Надзея мая ў Табе!

9 Ад усіх правінаў маіх выратуй мяне; на ганьбаваньне ад бязглуздых ня стаў мяне.

10 Я зьнямеў, не адчыняю вуснаў маіх, бо Ты зрабіў гэта.

11 Забяры ад мяне караньне Тваё, ад удараў руکі Тваёй я зьнікаю.

12 Дакараньнем за беззаконье Ты караеш чалавека і нявечыш, як ад молі, прагненьні ягоныя. Толькі марнасцю ёсьць кожны чалавек! (Сэлях)

13 Пачуй малітву маю, ГОСПАДЗЕ, і прыхілі вуха да ляманту майго! Не маўчи на сылёзы мае, бо я прыхадзенъ у Цябе і пасяленец, як і ўсе бацькі мае.

14 Не ўглядайся на мяне, каб я павесялеў перад тым,
як зыйду, і ня будзе мяне!

Пс 40

1 Кірауніку хору: псальм Давіда.

2 Спадзеючыся, спадзяваўся я на ГОСПАДА, і Ён
схліўся да мяне, і пачуў лямант мой.

3 I вывей мяне з ямы бурлівае, з твані балотнае, і
паставіў на скале ногі мае, і ўзмоцніў крокі мае.

4 I даў у вусны мае новы съпей, хвалу Богу нашаму.
Шматлікія ўбачаць [гэта], і будуць баяцца, і будуць
спадзявацца на ГОСПАДА.

5 Шчасльвы чалавек, які пэўнасць сваю мае ў
ГОСПАДЗЕ, і не звяртаецца да ганарыстых і тых, якія
прыхіляюцца да няпрайды.

6 Шмат учыніў Ты, ГОСПАДЗЕ, Божа мой, цудаў Тваіх,
а намеры Твае дзеля нас ні з чым не парашаеш перад
Табою. Калі б я іх апавядаў і пра іх гаварыў, іх
шматкроць больш, чым [можна] палічыць.

7 Ахвяры і дары не даспадобы Табе; вуши Ты мне
расчыніў. Цэласпаленіняў і ахвяры за грэх Ты не
вымагаеш.

8 Тады я сказаў: “Вось, я іду! У скрутку кнігі напісана
пра мяне”.

9 Рабіць тое, што падабаецца Табе, Божа мой, я жадаю,
і Закон Твой — у нутры мaim.

10 Я дабравесціў пра праведнасць у грамадзе
вялікай; вось жа, вуснаў сваіх я ня стрымліваў, Ты
ведаеш [гэта], ГОСПАДЗЕ.

11 Праведнасць Тваю я не хаваў у сэрцы мaim,
пра вернасць Тваю і выратаванье Тваё я казаў,
міласэрнасці Тваёй і прауды Тваёй перад грамадой
вялікай ня ўтойваў.

12 ГОСПАДЗЕ, ня стрымлівай літасьці Тваёй адносна мяне; міласэрнасьць Твая і праўда Твая няхай зайсёды захоўваюць мяне,

13 бо агарнулі мяне ліхоцьці бяз ліку, дагналі мяне правіны мае, ажно не магу я іх палічыць, іх больш, чым валасоў на галаве маёй, і сэрца маё пакінула мяне.

14 Мей ласку, ГОСПАДЗЕ, вызваліць мяне! ГОСПАДЗЕ, пасъпяшайся на ўспамогу мне!

15 Няхай асаромяцца і будуць у ганьбе ўсе, што шукаюць душы маёй, каб зьнішчыць яе; няхай адступяцца і будуць у сораме тыя, якім даспадобы ліхоцьце маё.

16 Няхай аслупянеюць у сораме сваім тыя, якія кажуць мне: “Ага, ага!”

17 Няхай радуюцца і веселяцца ў Табе ўсе, хто шукае Цябе. Няхай кажуць зайсёды тыя, што любяць выратаванье Тваё: “Будзь узвялічаны, ГОСПАДЗЕ!”

18 Хоць я бедны і прыгнечаны, Госпад мой клапоціцца пра мяне. Ты — ўспамога мая і ратунак мой! Не затрымлівайся, мой Божа!

Пс 41

1 Кіраўніку хору. Псалм Давіда.

2 Шчаслівы той, хто гаротных разумее; у дзень ліхі ГОСПАД збавіць яго.

3 ГОСПАД захавае яго і дасьць яму жыць; ён будзе шчаслівы на зямлі, і Ты не аддасі яго на волю ворагаў ягоных.

4 ГОСПАД умацуе яго на ложку немачы; увесль ложак ягоны Ты пераменіш у немачы ягонай.

5 Я сказаў: “ГОСПАДЗЕ, зълітуйся нада мною! Вылечы душу маю, бо я саграшыў перад Табою.

6 Ворагі мае кажуць ліхое пра мяне: “Калі ж ён памрэ,
і будзе зынішчана імя ягонае?”

7 І калі хто прыйдзе пабачыць мяне, гаворыць марнае,
сэрца ягонае напаўняеца зласылівасыцю, і як выйдзе,
гаворыць [гэта].

8 Разам [сабраўшыся], шэпчуща супраць мяне тыя,
што ненавідзяць мяне, выдумляючы ліхое на мяне:

9 “Слова нягоднае вылілася на яго; калі ён зълёг,
больш ня ўстане!”

10 Нават чалавек супакою майго, на якога я
спадзяваўся, які еў хлеб мой, падняў на мяне пяту.

11 А Ты, ГОСПАДЗЕ, зылітуйся нада мною і падыймі
мяне, каб я аддаў ім [адплату]!

12 З таго я пазнаю, што Ты зычлівы да мяне, калі вораг
мой радасна гукаць ня будзе,

13 але ў беззаганнасьці маёй Ты падтрымаеш мяне і
паставіш мяне перад абліччам Тваім на вякі.

14 Дабраслаўлёны ГОСПАД, Бог Ізраіля, ад веку і
навекі. Амэн, амэн!

Пс 42

1 Кіраўніку хору. Навучаньне сыноў Каrapha.

2 Як лань прагне вады з ручая, так душа мая, Божа,
прагне Цябе!

3 Душа мая прагне Бога, Бога Жывога! Калі ж я
прыйду і ўбачу Божае аблічча?

4 Сылёзы мае былі хлебам майм дзень і нач, калі да
мяне гаварылі цэлы дзень: “Дзе Бог твой?”

5 Успамінаючы гэта, я душу маю выліваю, бо хадзіў
я ў грамадзе шматлюднай, вядучы яе ў дом Божы з
голосам радасыці і падзякі мнóstva съяточнага.

6 Чаму ты сумуеш, душа мая? Чаму ў-ва мне ты
трывожышся? Спадзявайся на Бога, бо яшчэ будзеш
славіць Яго, збаўленьне аблічча майго і Бога майго.

7 Душа сумуе ў-ва мне; дык з зямлі Ярданскае, з гор Гермону, з гары Міцар Цябе ўспамінаю.

8 Бяздоныне гукае бяздоныню пры шуме Тваіх вадаспадаў; усе воды Твае і ўсе хвалі Твае прайшлі праз мяне.

9 Удзень ГОСПАД зъявіць міласэрнасьць Сваю, а ўначы съпей Ягоны будзе са мною, малітва да Бога жыцьця мяйго.

10 Да Бога кажу я: “Скала мая! Чаму Ты забыўся пра мяне? Чаму я ў суме хаджу ад уціску ворагаў?”

11 Як рана ў костках маіх, зъневажалі мяне ворагі мае, гаворачы мне цэлы дзень: “Дзе Бог твой?”

12 Чаму ты сумуеш, душа мая? Чаму ў-ва мне ты трывожышся? Спадзявайся на Бога, бо яшчэ будзеш славіць Яго, збаўленыне аблічча майго і Бога майго!

Пс 43

1 Судзі мяне, Божа, і барані мяне ў справе маёй супраць народу небагабойнага! Ад чалавека крывадушнага і беззаконнага збаў Ты мяне!

2 Бо Ты — Бог мой, апора мая. Чаму Ты пакінуў мяне? Чаму я ў суме хаджу ад уціску ворагаў?

3 Спашлі съвятло Тваё і праўду Тваю, каб вялі мяне і прывялі на гару съвятую Тваю і да сялібы Тваёй,

4 каб я прыйшоў да ахвярніка Божага, да Бога радасьці і пацяшэння майго, і на гусълях буду славіць Цябе, Божа, мой Божа!

5 Чаму ты сумуеш, душа мая? Чаму ў-ва мне ты трывожышся? Бо яшчэ будзеш славіць Яго, збаўленыне аблічча майго і Бога майго!

Пс 44

1 Кіраўніку хору. Сыноў Каrapha. Навучанье.

2 Божа! Вушамі нашымі мы чулі, бацькі нашыя нам абвясыцілі пра справы, якія Ты ўчыніў у дні іхнія, у дні старадаўныя.

3 Ты рукою Сваёю вырваў паганаў, а іх пасадзіў; вынішчыў народы, а іх разрасыціў.

4 Бо не мячом сваім яны ўзялі на ўласнасьць зямлю, не рамяно іхняе збавіла іх, але правіца Твая і рамяно Тваё, і съятло аблічча Твайго, бо Ты меў ласку да іх.

5 Ты — Валадар мой, о Божа! Дык загадай, [каб прыйшло] збаўленыне Якубу!

6 Праз Цябе мы паб'ем прыгнятальнікаў наших, праз імя Тваё стопчам тых, што паўстаюць супраць нас.

7 Бо не на лук спадзяюся я, і меч мой ня збавіць мяне,

8 але Ты збавіў нас ад прыгнятальнікаў наших і асароміў тых, што нас ненавідзяць.

9 У Богу мы хвалімся усе дні, і імя Тваё навекі будзем славіць! (Сэлях)

10 Але Ты нас пакінуў і нас асароміў, і не выходзіш разам з войскамі нашымі.

11 Ты павярнуў нас наўцёкі перад прыгнятальнікамі нашымі, а ненавіснікі нашыя нас зрабавалі.

12 Ты нас аддаў, як авечкі, каб нас паелі, і расыцярушыў нас між паганаў.

13 Ты прадаў народ Твой за марную плату і не падняў кошту яго.

14 Ты выставіў нас на ганьбаваныне суседзям нашым, на кпіны і насымешкі тых, што навокал нас.

15 Ты ў прыказку ўвёў нас сярод паганаў, і народы ківаюць галовамі [над намі].

16 Увесы дзень ганьба мая перада мною, і сорам аблічча майго пакрывае мяне

17 дзеля голасу тых, што зневажаюць і лаюць мяне, дзеля аблічча ворага і мсыціўцы.

- 18** Усё гэта прыйшло на нас, хоць мы не забыліся на Цябе і ня здрадзілі запавету з Табою.
- 19** Не адступілася сэрца нашае і не адхіляліся крокі нашыя ад шляху Твайго,
- 20** хоць Ты скрышыў нас у месцы цмокаў і накрыў нас ценем съмерці.
- 21** Калі б мы забыліся імя Бога нашага і цягнулі руکі нашыя да бога чужога,
- 22** ці ж бы Бог не дазнаўся пра гэта? Бо Ён ведае таямніцы сэрца!
- 23** Бо за Цябе забіваюць нас цэлы дзень, лічаць нас за авечкі на зарэз.
- 24** Збудзіся! Чаму съпіш, Госпадзе? Абудзіся, не пакінь нас навекі!
- 25** Чаму Ты хаваеш аблічча Тваё, забываешься на пакуты і прыгнечаныне нашае?
- 26** Бо ўкінута ў пыл душа нашая, прыляпілася да зямлі нутро нашае.
- 27** Паўстань на ўспамогу нам, выбаў нас дзеля міласэрнасьці Тваёй!

Пс 45

- 1** Кіраўніку хору: на лад “Лілеі”. Сыноў Карака. Навучаньне. Песьня вясельная.
- 2** Сэрца маё пераліваецца словамі добрымі. Я выказываю твор мой пра валадара. Язык мой, як пёрка спраўнага пісара.
- 3** Ты прыгажэйши за ўсіх сыноў чалавечых, ласка ліеца з вуснаў тваіх! Таму дабраславіў цябе Бог на вякі.
- 4** Падперажы, волаце, паясьніцу мячом тваім, славай тваёю і веліччу тваёю!
- 5** И ў велічы тваёй мей посьпех, сядзь [пераможна] са словамі праўды і лагоднай праведнасьці, і правіца твая няхай навучыць цябе страху [Божаму].

- 6** Стрэлы твае вострыя, народы ўпадуць пад [ногі] твае, яны [скіраваныя] ў сэрцы ворагаў валадара.
- 7** Пасад Твой, Божа, на вякі вечныя! Кій роўнасьці — кій валадарства Твайго.
- 8** Ты палюбіў праведнасьць і зъненавідзеў бязбожнасьць. Дзеля гэтага памазаў цябе Бог, Бог твой, алеем радасыці больш за таварышаў тваіх.
- 9** Усё адзеньне Тваё — [быщам] міра, альvas і касья; у палацы з косьці слановае [граньне] на струнах вяселіць цябе.
- 10** Дочки валадароў сярод шанаваных тваіх; сужонка валадара стаіць праваруч цябе ў шчырым золаце з Афіру.
- 11** “Слухай, дачка, і ўзглянь, і прыхілі вуха тваё, і забудзся пра народ твой і пра дом бацькі твайго.
- 12** І калі валадар прыгажосыці тваёй зажадае, ты схіліся перад ім, бо ён — пан твой.
- 13** І дачка Тыру з дарам [прыйдзе] перад аблічча тваё, панізяцца багатыя народу.
- 14** Уся аздоба дачкі валадара ўнутры, золатам апраўлены шаты яе.
- 15** У вонратках рознакаляровых вядуць яе да валадара; дзяўчыны [ідуць] за ёю, сяброўкі ейныя ідуць да цябе.
- 16** Іх вядуць у радасыці і весялосыці, і ўваходзяць яны ў палац валадара.
- 17** Замест бацькоў тваіх будуць сыны твае; іх паставіш князямі па ўсёй зямлі.
- 18** Я зраблю памятным імя тваё з пакаленія ў пакаленіе; таму народы будуць славіць цябе на вякі вечныя.

Пс 46

¹ Кіраўніку хору. Сыноў Каrapha. На аlamot. Съпей.

- 2** Бог для нас — прыстанішча і моц, у бядзе ўспамога,
якая заўсёды прыходзіць.
- 3** Даўк ня будзем баяцца, хоць бы захісталася зямля і
горы рушылі ў сэрца мора,
- 4** хоць бы раўлі і ўздымаліся воды ягоныя, хоць бы
трэсціліся горы ад шалу яго. (Сэлях)
- 5** [Вось] рака, струмяні ейныя радуюць горад Божы,
святую сялібу Найвышэйшага.
- 6** Бог пасярод яго, даўк не захістаецца; Бог дапаможа
яму, як настане раніца.
- 7** Зарадзі народы, захісталіся валадарствы; Ён выдаў
голос Свой, і зямля растапілася.
- 8** ГОСПАД Магутцяй з намі, умацаваны замак наш —
Бог Якуба. (Сэлях)
- 9** Хадзеце, пабачце дзеі ГОСПАДА, якое спусташэнье
Ён зрабіў на зямлі,
- 10** Ён войны спыняе аж да краю зямлі, крышыць лукі і
дзіды рассякае, калясьніцы паліць у агні.
- 11** “Спрыніцеся, пазнайце, што Я — Бог! Я буду
ўзвялічаны між народамі, буду ўзвялічаны на
землі!”
- 12** ГОСПАД Магутцяй з намі, умацаваны замак наш —
Бог Якуба! (Сэлях)

Пс 47

- 1** Кіраўніку хору. Сыноў Каrapha. Псалтъм.
- 2** Усе народы, пляскайце рукамі, усклікайце Богу
голосам радасці!
- 3** Во страшны ГОСПАД Найвышэйшы, Валадар вялікі
над усёй зямлёю.
- 4** Ён скарыў народы, і [кінуў] паганаў пад ногі нашыя.
- 5** Ён выбраў для нас спадчыну нашую, гонар Якуба,
якога Ён палюбіў. (Сэлях)

6 Узыняўся Бог з гукам гучным, ГОСПАД [узыняўся] пры голасе трубы.

7 Выслаўляйце Бога, выслаўляйце! Выслаўляйце Валадара нашага, выслаўляйце!

8 Бо Валадар над усёй зямлёй — [гэта] Бог; выслаўляйце [Яго] з разуменьнем.

9 Валадарыць Бог над усімі народамі; Бог сядзіць на пасадзе съвятасці Сваёй.

10 Магнаты народаў сабраліся разам з народам Бога Абрагама, бо шчыты зямлі — Божыя; Ён высока ўзыняты.

Пс 48

1 Сыпей. Псальм сыноў Каraphа.

2 Вялікі ГОСПАД і вельмі хвалёны ў горадзе Бога нашага, на гары съвятасці Сваёй.

3 Прыгожае ўзынясеньне, аздоба ўсёй зямлі, гары Сыён на скілах паўночных, горад вялікага Валадара.

4 Бог у палацах ягоных вядомы як умацаваны замак.

5 Бо вось валадары сабраліся, падыйшлі грамадою,

6 але, углядзеўши, аслупянелі; спалохаліся, збянятэжыліся.

7 Дрыжаньне ахапіла іх, болі, як ў жанчыны, што нараджае.

8 Ты ветрам усходнім скрышыў караблі з Тарышу.

9 Як чулі мы гэта, гэтак і бачылі ў горадзе ГОСПАДА Магуцьцяў, у горадзе Бога нашага. Бог умацаваў яго на вякі. (Сэлях)

10 Мы разважаем, Божа, пра міласэрнасць Тваю пасярод съвятыні Тваёй.

11 Як імя Тваё, Божа, так і хвала Твая — аж да ўзымежкаў зямлі; правіца Твая напоўнена праведнасцю.

- 12** Весяліцца гара Сыён, радуюцца дочки Юды дзеля судоў Тваіх.
- 13** Станьце наўкола Сыёну, абыйдзіце вакол яго, палічыце вежы ягоныя,
- 14** прылажыце сэрца сваё да валоў ягоных, агледзьце палацы ягоныя, каб абвясціць пакаленням, што будуць;
- 15** што гэты Бог ёсьць наш Бог на вякі вечныя, і Ён будзе весылі нас аж да съмерці.

Пс 49

- 1** Кіраўніку хору. Сыноў Каrapha. Псалтъм.
- 2** Чуйце гэта, усе народы! Прыхіліце вуха, усе жыхары веку гэтага!
- 3** Як сыны паспалітыя, так і сыны знакамітыя, разам багатыя і бедныя.
- 4** Вусны мае кожуць мудрасць, і думкі сэрца майго разважлівыя.
- 5** Прыхілю да прыповесьці вуха маё, выяўлю пры [гуках] гусъляў загадку маю:
- 6** Навошта мне баяцца ў дні няшчасця, калі атачыла мяне беззаконье напасцікаў маіх,
- 7** якія спадзяюцца на сілу сваю і мноствам багацця свайго хваляцца?
- 8** Ніхто выбавіць брата ня можа і даць за яго выкуп Богу,
- 9** (Вельмі дарагая цана за іх душу, дык зрачыся гэтага [мусіць] навекі),
- 10** каб ён жыў назаўсёды і ня ўбачыў парахненія.
- 11** Бо [кожны] бачыць: мудрыя паміраюць, дурны і шалёны разам прападаюць, і пакідаюць іншым багацьце сваё.

12 Думкі іхнія, што дамы іхнія на вякі, сялібы іхнія — з пакаленъня ў пакаленъне, і яны сваім іменем назвалі [цэлыя] землі.

13 Але чалавек у славе доўга трываць ня будзе, ён падобны да скаціны, што на зарэз.

14 Гэткі шлях іхні, тых, што пэўныя сябе, і тых, у вуснах чыіх яны даспадобы. (Сэлях).

15 Як авечкі, у пекла яны зыйдуць, съмерць пасьевіць іх будзе, і раніцаю правыя будуць мець уладу над імі, сіла іхняя ссохне, пекла — жытло іхняе.

16 Але Бог выбавіць душу маю з рукі пекла, бо Сам возьме мяне. (Сэлях).

17 Ня бойся, калі хто багацее, калі множыцца слава дому ягонага:

18 бо, калі памрэ, нічога ня возьме з сабою, і слава ягоная ня пойдзе за ім.

19 Хоць бы за жыцьця свайго душу сваю ён дабраслаўляў, і хвалілі яго, калі добра рабіў для сябе,

20 ён пойдзе за пакаленънем бацькоў сваіх, што ня ўбачаць ніколі съятла.

21 Чалавек у славе і без разуменъня падобны да скаціны, што на зарэз.

Пс 50

1 Псалм Асафа. Бог багоў, ГОСПАД прамовіў і кліча зямлю ад усходу сонца да заходу яго.

2 З Сыёну, вяршыні прыгажосці, зазвязаў Бог.

3 Прыйдзе Бог наш і ня будзе маўчаць, перад абліччам Ягоным агонь палючы, навакол Яго — бура вялізарная.

4 Ён кліча неба, што ўверсе, і зямлю на суд народу Свайго:

5 “Зьбярыце да Мяне багабойных Маіх, якія заключылі запавет са Мною пры ахвяры!”

- 6** И будуць тады нябёсы апавядцаць справядлівасць
Ягоную, бо Сам Бог [ёсьць] Судзьдзя. (Сэлях)
- 7** Слухай, народзе Мой, і Я буду гаварыць. Ізраілю, Я
буду съведчыць супраць цябе. Бог, твой Бог, — гэта Я!
- 8** Не за ахвяры твае буду вінаваціць цябе:
цэласпаленныі твае перада Мною заўсёды!
- 9** Не вазьму Я быкоў з дому твайго, ані казлоў з абораў
тваіх,
- 10** бо Мае ўсе зьвяры лясныя і скаціна, што тысячамі
[ходзіць] па горах.
- 11** Я ведаю ўсе птушкі ў гарах, і зьвяры палявыя перада
Мною.
- 12** Калі б Я згаладаўся, табе б Я не сказаў, бо Мой
сусьвет і што напаўняе яго.
- 13** Ці ж Я ем мяса валоў і п'ю кроў казлоў?
- 14** Ахвяруй падзяку Богу, і споўні перад
Найвышэйшым абяцањыі твае.
- 15** И кліч Мяне ў дзень трывогі, Я выратую цябе, і
будзеш ушаноўваць Мяне.
- 16** А да бязбожніка сказаў Бог: “Навошта ты
пералічваеш пастановы Мае, узьнімаеш запавет Мой
да вуснаў тваіх,
- 17** і ненавідзіш настаўленыне, і слова Мае за сябе
кідаеш?
- 18** Калі бачыш злодзея, маеш упадабаныне ў ім, і з
чужаложнікамі частка твая.
- 19** Вусны свае расчыняеш на злое, і язык твой кнуе
падступнае.
- 20** Ты сядзіш і супраць брата твайго гаворыш,
абмаўляеш сына маці тваёй.
- 21** Гэтак ты рабіў, а Я маўчаў. Дык здалося табе, што
Я такі самы, як ты! Але Я буду караць цябе і пастаўлю
[твае справы] перад вачыма тваім”.

22 Зважайце цяпер на гэта вы, што Бога забываеце, каб Я не схапіў [вас], бо ня будзе каму вызваліць.

23 Хто ахвяруе падзяку, той ушаноўвае Мянэ, і хто парадкуе шлях свой, таму Я пакажу збаўленыне Божае.

Пс 51

1 Кіраўніку хору: псальм Давіда,

2 калі прарок Натан прыйшоў да яго пасъля таго, як ён увайшоў да Батшэбы.

3 Зылітуйся нада мною, Божа, паводле міласэрнасьці Тваёй, і праз вялікую літасць Тваю даруй правіны мае!

4 Абмый мяне ўсяго ад беззаконьня майго і ачысьці мяне ад грэху майго.

5 Бо я ведаю правіну маю, і грэх мой заўсёды перада мною.

6 Супраць Цябе, толькі супраць Цябе саграшыў я і ліхое ўчыніў перад вачыма Тваімі, бо Ты праведны ў словах Тваіх і чисты ў судзе Тваім.

7 Вось, я ў беззаконьні нарадзіўся, і ў грэху зачала мяне маці мая.

8 Вось, Табе даспадобы праўда ў нутры, дык дай мне пазнаць мудрасць у сэрцы маім.

9 Акрапі мяне ізопам, каб я ачысьціўся; абмый мяне, каб я стаўся бялейшым за сънег.

10 Дай мне пачуць радасць і вясёласць, каб узвесяліліся косткі, якія Ты скрышыў.

11 Адвярні ablічча Тваё ад грахоў маіх і даруй мне ўсе беззаконьні мае.

12 Сэрца чыстае ствары ў-ва мне, Божа, і дух упэўнены аднаві ў-ва мне.

13 Не адкінь Ты мяне ад ablічча Твайго і Духа съятога Твайго не забірай у мяне!

- 14** Вярні мне радасьць збаўленьня Твайго, і духам шляхетным падтрымай мяне,
- 15** і я буду навучаць адступнікаў шляхам Тваім, і грэшнікі вернуцца да Цябе.
- 16** Вызваль мяне ад [віны] за кроў, Божа, Бог выратаваньня майго, і язык мой будзе крычаць пра справядлівасьць Тваю.
- 17** Адчыні, Госпадзе, вусны мае, і вусны мае будуць авбяшчаць хвалу Тваю.
- 18** Бо Ты не жадаеш ахвяраў, хоць бы я іх даў, і цэласпаленіні не даспадобы Табе.
- 19** Ахвяра для Бога — скрышаны дух; сэрцам скрышаным і зламаным Ты, Божа, не пагарджаеш!
- 20** Рабі добрае Сыёну паводле ласкі Тваёй, збудуй муры Ерусаліму.
- 21** Тады будуць Табе даспадобы ахвяры праведнасьці, цэласпаленіні і ахвяры дасканалыя; тады быкоў узъянисуць на ахвярнік Твой.

Пс 52

- 1** Кірауніку хору. Навучаньне Давіда,
- 2** калі прыйшоў Даэг Эдомец, і паведаміў Саўлу, і сказаў яму: “Давід прыйшоў у дом Абімэлеха”.
- 3** Навошта хвалішся злачынствам, волаце?
- Міласэрнасьць Божая кожны дзень [трывае]!
- 4** Загубу выдумляе язык твой; як брытва вострая той, які зраду ўчыняе!
- 5** Ты любіш ліхое больш, чым добрае; хлусьню гаворыш, а ня тое, што праведнае. (Сэлях)
- 6** Любіш усе слова шкадлівия, о, язык падступны.
- 7** Дзеля гэтага Бог скрышыць цябе назаўсёды, схопіць цябе, і вырве цябе з намёту, і выкараніць цябе з зямлі жывых. (Сэлях)

8 І ўбачаць праведнікі, і будуць баяцца, і будуць съмяяцца з яго:

9 “Вось чалавек, што ня Бога меў сабе апорай, і спадзяваўся на мноства багацьця свайго і ўмацоўваўся ў сваёй зласылівасці”.

10 А я, як аліўка зялённая ў доме Божым, спадзяюся на міласэрнасць Божую на вякі вечныя.

11 Буду славіць Цябе на вякі за тое, што Ты ўчыніў, і буду спадзявацца на імя Тваё, бо Ты добры адносна багабойных Тваіх.

Пс 53

1 Кіраўніку хору: на лад сумны. Навучанье Давіда.

2 Сказаў бязглуды ў сэрцы сваім: “Няма Бога! Сапсаваліся яны і агідныя рэчы робяць, няма таго, хто робіць добро.

3 Бог глянуў з неба на сыноў чалавечых, каб пабачыць, ці ёсьць разумны, які Бога шукае.

4 Усе адступіліся, усе разам нягодныя; няма нікога, хто робіць добро, няма аніводнага!

5 Няўжо ня маюць пазнаньня ўсе злачынцы, якія народ мой зъядоюць, быццам хлеб ядуць, і Бога ня клічуць?

6 Там яны будуць у страху вялікім, дзе няма страху, бо Бог раскідае косткі тых, якія паставілі табар [супраць] цябе, і ты асароміш іх, бо Бог іх адкінуў.

7 Хто дасьць збаўленыне з Сыёну для Ізраіля? Калі Бог верне палон народу Свайго, будзе радавацца Якуб і будзе весяліцца Ізраіль!

Пс 54

1 Кіраўніку хору: на струнных інструментах. Навучанье Давіда,

- 2** калі прыйшлі Зіфеі і сказалі Саўлу: “Ці ж гэта не Давід схаваўся у нас?
- 3** Божа, імем Тваім збаў мяне, і магутнасьцю Тваёю вядзі справу маю!
- 4** Божа, пачуй малітву маю, прыхілі вуха да словаў вуснаў маіх!
- 5** Бо чужынцы паўсталі супраць мяне, і моцныя шукаюць душы маёй; яны ня маюць Бога перад сабою. (Сэлях)
- 6** Вось, Бог – дапамога мая; Госпад падтрымлівае душу маю.
- 7** Зьвяртаючыся, зъвернецца ліха на ворагаў маіх. У праўдзе Тваёй Ты вынішчы іх!
- 8** Тады ахвотна буду ахвяроўваць Табе; буду славіць імя Тваё, ГОСПАДЗЕ, бо Ты – добры!
- 9** Бо Ты вызваліў мяне ад усіх трывогаў, і на [загубу] ворагаў маіх глядзелі вочы мае.

Пс 55

- 1** Кіраўніку хору: на струнных інструментах. Навучаньне Давіда.
- 2** Прыхілі вуха, Божа, да малітвы маёй і не хавайся ад маленьня майго!
- 3** Зваж на мяне і адкажы мне; я стогну ў тузе маёй і енчу
- 4** ад голасу ворага, ад уціску бязбожніка, бо злачынства закідаюць мне і ў гневе змагаюцца са мною.
- 5** Сэрца маё трапеча ў-ва мне, і жахі съмерці напалі на мяне;
- 6** страх і дрыжаньне прыйшлі на мяне, і трывога ахапіла мяне.
- 7** И я сказаў: “Хто дасьць мне крылы, як у голуба! Я паліщеў бы і супачыў!
- 8** Вось, уцёк бы далёка і жыў бы ў пустыні. (Сэлях)

9 Я б съпяшаўся, каб схавацца перад ветра віхурай,
перад бурай!

10 Вынішчы іх, Госпадзе, падзялі мову ім, бо я бачыў
крыўды і спрэчкі ў горадзе.

11 Дзень і ноч яны ходзяць па мурах ягоных наўкола,
злачынства і ліхоцьце ў сярэдзіне яго.

12 Загуба ў сярэдзіне яго, і не зыходзяць з плошчаў
ягоных ашуканства і зрада.

13 Бо ня вораг мяне зневажае, я дараваў бы [гэта] —
ня той, што мяне ненавідзіць, узвялічаецца супраць
мяне, ад яго б я схаваўся,

14 але ты, чалавек, як я, сябра мой і знаёмы мой,

15 з якім мы разам вялі шчырыя гутаркі, з якім у дом
Божы хадзілі у грамадзе.

16 Няхай зьнішчаючы, зьнішчыць іх съмерць!
Няхай зыйдуць жывыя ў пекла, бо ліхота [жыве]
ў вандраваныні іхнім, у нутры іхнім.

17 А Я буду клікаць да Бога, і ГОСПАД збавіць мяне.

18 Увечары, і раніцаю, і ў белы дзень я буду енчыць і
галасіць, і Ён пачуе голас мой.

19 Ён выбавіць душу маю, каб даць супакой ад [тых,
што] варагуюць супраць мяне, бо шмат было тых, якія
супраць мяне.

20 Пачуе Бог, і ўпакорыць іх Той, Які жыве спрадвеку.
(Сэлях.) Бо няма ў іх паправы, і яны не баяцца Бога,

21 руку сваю выцягваюць на тых, што з імі ў супакоі
жылі, і парушаюць запавет свой;

22 гладкія, як тое масла, вусны ягоныя, а ў сэрцы —
варожасць; слова ягоныя лагаднейшыя за алей, але
яны — мячы аголенія.

23 Ускладзі бярэмя тваё на ГОСПАДА, і Ён
паклапоціцца пра цябе; ня дас্তць Ён ніколі, каб
пахіснуўся праведнік.

24 І Ты, Божа, іх кінеш у ямы паraphненъя; людзі крыважэрныя і падступныя не [дажывуць] паловы дзён сваіх. А я на Цябе спадзяюся!

Пс 56

1 Кірауніку хору: на лад “Галубка бязмоўная ў мясьцінах далёкіх”. Залатая песня Давіда, калі яго ў Гаце схаплі Філістынцы.

2 Зылітуйся нада мною, Божа, бо прагне праглынуць мяне чалавек; ўсякі дзень нападаючы, уціскае мяне.

3 Прагнуць праглынуць мяне ворагі мае цэлы дзень, бо шмат іх ваюе супраць мяне, Найвышэйшы!

4 У дзень, калі я баюся, я на Цябе спадзяюся.

5 У Богу буду хваліцца словам Ягоным, на Бога я спадзяюся, ня буду баяцца. Што цела можа зрабіць мне?

6 Штодзень яны перакручваюць слова мае; супраць мяне ўсе думкі іхнія, [каб учыніць мне] зло.

7 Яны зьбіраюцца і хаваюцца, яны высочваюць съляды мае, бо цікуюць на душу маю.

8 Дзеля злачынства [іхняга будзь] выратаваньнем для мяне, у гневе [Тваім] адкінь народы, Божа!

9 Туляньне маё Ты мне залічыў; зьбяры сълёзы мае ў мяхі Твае, напэўна яны ў кнізе Тваёй!

10 Тады павернуць наўцёкі ворагі мае ў дзень, калі паклічу. Я ведаю, што Бог са мною!

11 У Богу буду хваліцца словам, у ГОСПАДЗЕ буду хваліцца словам [Ягоным].

12 На Бога я спадзяюся, ня буду баяцца. Што можа зрабіць мне чалавек?

13 На мне, Божа, абяцаńні Твае, дык прынясу падзяку Табе,

14 бо Ты вызваліў душу маю ад съмерці і стопы мае ад падзеньня, каб хадзіў я перад абліччам Бога ў съятле жывых.

Пс 57

1 Кіраўніку хору: на лад: “Не загубляй!” Залатая песня Давіда, калі ён уцякаў ад аблічча Саўла ў пячору.

2 Зылітуйся нада мною, Божа, зылітуйся нада мною! Бо ў Табе мае надзею душа мая і ў ценю крылаў Тваіх буду хавацца, пакуль не міне загуба.

3 Буду клікаць да Бога Найвышэйшага, да Бога, Які выканае [справу маю] для мяне.

4 Ён спашле з неба і збавіць мяне ад зънявагаў таго, хто хоча мяне праглынуць. (Сэлях) Спашле Бог міласэрнасць Сваю і праўду Сваю.

5 Душа мая між ільвоў, я ляжу сярод тых, што палаюць агнём, сярод сыноў чалавечых, зубы іхня — дзіды і стрэлы, языкі іхня — мячы вострыя.

6 Узвялічся па-над неба, Божа, па-над ўсёй зямлёй [няхай будзе] слава Твая.

7 Яны наставілі сетку дзеля стопаў маіх, прыгнялі душу маю, яны капалі яму перад абліччам маім, але [самі] ўваліліся ў яе. (Сэлях)

8 Умацаванае сэрца маё, Божа, умацаванае сэрца маё, буду съпявачь і выслаліць [Цябе].

9 Збудзіся, слава мая! Збудзіцесь, псалтыр і гусылі! Я пабуджу съвітаньне.

10 Буду славіць Цябе сярод людзей, Госпадзе, буду выслаліць Цябе сярод народаў,

11 бо аж да неба вялікая міласэрнасць Твая, і праўда Твая — да аблокаў.

12 Узвялічся па-над неба, Божа, па-над ўсёй зямлёй [няхай будзе] слава Твая!

Пс 58

- 1** Кіраўніку хору: на лад: “Не загубляй!” Залатая песня Давіда.
- 2** Ці сапраўды маўчаньнем прамаўляеце праведна? Ці справядліва судзіце сыноў чалавечых?
- 3** Але ж у сэрцы беззаконье вы ўчынілі, злачынства рук ваших на зямлі ўзважваеце.
- 4** Адступіліся бязбожнікі ад улоньня маці, блукаюць ад нараджэння тыя, што кажуць няпраўду.
- 5** Атрута іхняя як атрута зъмяі, гадзюкі глухой, што вушы свае затыкае
- 6** і ня чуе голасу шаптуна, які заклінаць закляцьцямі ўмее.
- 7** Божа, скрышы зубы іхня ў вуснах іхніх! Выбі іклы лъвянятам, ГОСПАДЗЕ!
- 8** Няхай зынікнуць яны як вада, што разълілася; няхай як будуць нацягваць [лук], паломяцца стрэлы іхня!
- 9** Няхай як сълімак, што ледзьве паўзе, яны счэзнуць! Няхай як спарон жанчыны яны сонца ня ўбачаць!
- 10** Перш, чым катлы вашихя адчуяць [агонь ад] цярніны, няхай раскідае бура [цярніну], ці свежую, ці распаленую.
- 11** Узрадуеца праведнік, калі ўбачыць помсту; ён абмые стопы свае ў крыві бязбожнікаў!
- 12** І скажа [кожны] чалавек: “Сапраўды, ёсьць плод у праведніка! Сапраўды, ёсьць Бог, Які судзіць на зямлі!”

Пс 59

- 1** Кіраўніку хору: на лад “Не загубляй!” Залатая песня Давіда, калі Саўл паслаў пільнаваць дом [ягоны], каб яго забіць.
- 2** Выратуй мяне ад ворагаў маіх, Божа мой! Ад тых, што паўстаюць супраць мяне, абарані мяне.

3 Выратуй мяне ад злачынцаў і збаў мяне ад людзей крывавых.

4 Бо вось, яны пільнуюць у засадзе душу маю, зьбіраюцца супраць мяне моцныя, і не за правіну маю, і не за грэх мой, ГОСПАДЗЕ!

5 Без [ніякай] віны маёй яны зъбягаюцца і шыхтуюцца [супраць мяне]. Збудзіся, выйдзі на спатканьне мне і паглядзі!

6 Ты Сам, ГОСПАДЗЕ, Бог Магуцьцяў, Бог Ізраіля, абудзіся, каб наведаць усе народы! Ня мей літасьці для ўсіх ліхадзеяў і злачынцаў! (Сэлях)

7 Увечары яны вяртаюцца, выюць, быццам сабакі, і горад абыходзяць наўкола.

8 Вось, пена [спадае] з іхніх вуснаў, у губах іхніх — мячы, бо хто гэта чуе?

9 Але Ты, ГОСПАДЗЕ, будзеш съмяяцца з іх, Ты будзеш кпіць з усіх паганаў!

10 Моц Тваю буду шукаць у Табе, бо Бог — умацаваны замак мой!

11 Бог, Які міласэрны да мяне, у міласэрнасьці Сваёй сустрэне мяне; Бог дасыць мне ўгледзець [перамогу] над ворагамі маімі.

12 Не забівай іх, каб не забыўся народ мой! Захістай іх сілаю Тваёй і павалі іх, Госпадзе, шчыце наш!

13 Грэх вуснаў іхніх — слова на губах іхніх. Няхай злоўлены будуць у фанабэрыйстасьці сваёй за праклёны і ману, што абвяшчаюць.

14 Зынішчы іх у ярасьці, зынішчы, няхай іх ня будзе, і няхай ведаюць, што Бог у Якубе пануе да канцоў зямлі! (Сэлях)

15 Увечары яны вяртаюцца, выюць, быццам сабакі, і горад абыходзяць наўкола.

16 Бадзяючыся, бадзяюцца яны, каб што зъесьці; і не

насыціўшыся, будуць жыць.

17 А я буду съпяваць пра моц Тваю і раніцаю буду радавацца дзеля міласэрнасьці Тваёй, бо Ты стаўся для мяне ўмацаваным замкам і прытулкам у дзень уціску майго.

18 Сіла мая, Цябе буду выслаўляць, бо Ты, Божа — умацаваны замак мой, Бог мой міласэрны!

Пс 60

1 Кіраўніку хору: на лад: “Лілея съведчаньня”. Залатая песьня Давіда. Дзеля навучаньня,

2 калі ён змагаўся з Арам-Нагараім і з Арам-Цова, і калі Ёаў, варочаючыся, пабіў Эдом у Салянай даліне, дванаццаць тысячаў.

3 Божа, Ты нас пакінуў, нас раструшчыў! Ты разгневаўся, вярніся зноў да нас!

4 Ты затрос зямлёю, расшчапіў яе; вылячы разломы ейныя, бо яна хістаецца!

5 Ты даў убачыць народу Твайму цяжкую долю, напаіў нас віном зъянтэжаннасці.

6 Тым, што баяцца Цябе, Ты даў знак, каб уцяклі ад аблічча лужу. (Сэлях)

7 Каб былі ўратаваныя ўмілаваныя Твае, збаў правіцай Тваёй і адкажы нам, і адкажы мне.

8 Бог сказаў у съятасці Сваёй: “Я ўзрадуюся! Я падзялю Сыхэм, і даліну Сукот разъмераю.

9 Мой Гілеад, і Мой Манаса, і Эфраім — моц галавы Маёй; Юда — заканадаўца Мой!

10 Мааў — міса для мыцця Майго; на Эдом кіну сандалы Mae, радасна гукай дзеля Мяне, [зямля] Філістынская”.

11 Хто ўвядзе мяне ў горад умацаваны? Хто завядзе мяне ў Эдом?

12 Ці ж ня Ты, Божа, нас пакінуў і не выходзіш, Божа, з войскамі нашымі?

13 Дай нам успамогу ў прыгнечаньні [нашым], бо марны ратунак чалавечы.

14 З Богам мы зъявім сілу, і Ён растопча прыгнятальнікаў наших.

Пс 61

1 Кіраўніку хору: на струнных інструмэнтах. Давіда.

2 Пачуй, Божа, галашэньне маё, зваж на малітву маю!

3 Ад краю зямлі да Цябе клічу, калі зънемагае сэрца маё; на скалу, што ўзвышаецца нада мною, узвядзі мяне!

4 Бо Ты быў прыстанішчам майм, вежай моцы маёй супраць ворага.

5 Буду жыць у намёце Тваім вечна, маю надзею пад заслонаю крылаў Тваіх. (Сэлях)

6 Бо Ты, Божа, чуў абыяньні мае, Ты даў валоданьне тым, што баяцца імя Твайго.

7 Дадай дні да дзён валадара, няхай гады яго [будуць] з пакаленъня ў пакаленъне,

8 Няхай жыве вечна перад ablіччам Божым; прызнач міласэрнасьць і праўду, каб захоўвалі яго!

9 Дык буду выслаўляць імя Тваё на вякі, буду спаўняць абыяньні мае кожны дзень.

Пс 62

1 Кіраўніку хору: на лад Едутуна. Псалм Давіда.

2 Толькі ў Богу супакойваецца душа мая, ад Яго збаўленьне маё.

3 Толькі Ён – скала мая і збаўленьне маё, умацаваны замак мой, дык я не пахіснуся.

4 Як доўга будзеце насядаць на чалавека? Вы ўсе [хочаце] забіць [яго], як тая съцяна, што скранулася, як агароджа, што валіцца.

5 Яны толькі і радзяцца, як скінуць [яго] з высакосьці; ім даспадобы няпраўда; яны вуснамі дабраслаўляюць, але ў нутры сваім праклінаюць! (Сэлях)

6 Толькі ў Богу супачынеш, душа мая, бо на Яго спадзяваньне маё.

7 Толькі Ён — скала мая і збаўленъне маё, умацаваны замак мой, дык не пахіснуся.

8 У Богу збаўленъне маё і слава мая; скала моцы маёй, прыстанішча маё ў Богу.

9 На Яго спадзявайся ў кожную часіну, народзе! Вылівайце перад абліччам Ягоным сэрцы вашыя, бо Бог — прыстанішча нашае. (Сэлях)

10 Сыны чалавечыя — толькі марнасць, сыны людзкія — няпраўда; калі пакладзеш іх на шалі, яны разам лягчэй за марнасць!

11 Не спадзявайцесь на крыйду, не марнейце ў зрабаваным, калі вам памножыцца багацце, сэрца свайго да яго не прыкладайце!

12 Раз сказаў Бог, а я двойчы пачуў гэта, што сіла — у Бога.

13 И ў Цябе міласэрнасць, Госпадзе, бо Ты даеш чалавеку паводле ўчынкаў ягоных.

Пс 63

1 Псалм Давіда, калі ён быў у пустыні Юдэйскай.

2 Божа! Ты — Бог мой! Цябе я шукаю, Цябе прагне душа мая, па Табе тужыць цела маё ў сухой і спрагнёной зямлі, на бязводзьдзі.

3 Гэтак я ўглядаўся на Цябе ў съятасці Тваёй, каб убачыць моц Тваю і славу Тваю.

4 Бо міласэрнасьць Твая лепшая за жыцьцё; вусны мае хваліць Цябе будуць.

5 Гэтак буду я дабраслаўляць Цябе ў жыцьці маім, у імя Тваё буду рукі мае ўзынімаць.

6 Быццам тлушчам і тлустасцю насычаецца душа мая, і съпевам хвалы будуць хваліць Цябе вусны мае,

7 калі я на ложку маім пра Цябе ўспамінаю, калі ў часе варты [начной] пра Цябе разважаю.

8 Бо Ты быў успамогай мне, і ў ценю крылаў Тваіх буду весяліцца.

9 Прыляпілася да Цябе душа мая, падтрымлівае мяне правіца Твая.

10 А тыя, што шукаюць загубы душы маёй, пойдуць у глыбіні зямлі,

11 будуць аддадзены яны ў рукі мяча, стануцца здабычай шакалаў.

12 I валадар узрадуецца ў Богу; і будзе хваліца кожны, хто Ім прысягае, бо будуць заткнёныя вусны таго, хто гаворыць хлусъню.

Пс 64

1 Кірауніку хору. Псалм Давіда.

2 Пачуй, Божа, голас мой у смутку маім! Ад страху [перад] ворагам захавай жыцьцё маё!

3 Схавай мяне ад таемных [намераў] злачынцаў, ад грамады тых, што чыняць нягоднае,

4 якія наваstryлі як меч язык свой, нацягнулі [лук са] стрэламі сваімі — горкімі словамі,

5 каб страляць з засады ў беззаганнага; зьнянацку страляюць яны ў яго і не баяцца.

6 Яны ўмацоўваюць сябе ў справах ліхіх; змаўляюцца пастку [наставіць] таемна; яны кажуць: “Хто гэта ўбачыць?”

7 Яны шукаюць беззаконыня, мы гінем праз задумы беззаконныя! Бо нутро чалавека і сэрца — глыбокія [воды].

8 I стрэліць Бог у іх стралою, зънянацку атрымалі яны ўдар,

9 і яны спатыкнуліся праз язык свой; і ўцякаюць усе, хто іх убачыў.

10 I будуць баяцца ўсе людзі, і будуць апавяданць пра справы Божыя і будуць разважаць пра тое, што Ён учыніў.

11 Узрадуецца праведнік у ГОСПАДЗЕ і будзе мець надзею ў Ім, і будуць хваліць Яго ўсе шчырыя сэрцам.

Пс 65

1 Кірауніку хору. Псалтыр Давіда. Сыпеў.

2 Табе, Божа, прыналежыць хвала на Сыёне; і Табе будуць споўненныя абязаньні.

3 Ты чуеш малітву, да Цябе ўсякае цела імкнецца.

4 Справы беззаконныя перамаглі мяне, але Ты дараваў нам правіны нашыя.

5 Шчасльівы той, каго Ты выбраў і наблізіў, каб жыў ён на панадворках Тваіх; мы будзем насычацца даброцьцем дому Твайго, съятой съятыні Тваёй.

6 Страшнымі [ўчынкамі] у праведнасьці Ты адказваеш нам, Божа збаўленыня нашага, пэўнасьць усіх канцоў зямлі і далёкага мора,

7 Які ўгрунтаваў горы сілаю Сваёй, Які падперазаны магутнасцю,

8 Які ўсьцішаеш шум мора, шум хваляў ягоных і мноства народу.

9 I будуць баяцца знакаў Тваіх жыхары канцоў съвету, землі на ўсходзе і на заходзе Ты разьвесляеш.

10 Ты адведаў зямлю і напаіў яе, Ты ўзбагаціў яе Божым струмянём, напоўненым водамі. Ты прыгатаваў збожжа на ёй, бо гэтак уgruntаваў яе.

11 Ты насычаеш разоры яе і разраўноўваеш скібы яе, краплямі дажджу разъмякчаеш яе, паастак яе дабраслаўляеш.

12 Ты ўкаранаваў год дабром Тваім, і съцежкі Твае разыліваюць тлустасьць,

13 разыліваюць на пашы ў пустыні, і ўзгоркі падпярэзываюцца радасьцю,

14 апранаюцца ў чароды авечак, і даліны атуляюцца збожжам, радасна гукаюць і съпяваюць.

Пс 66

1 Кіраўніку хору. Съпеў. Псалтъм. Радасна гукай для Бога, уся зямля!

2 Выслаўляйце славу імя Ягонага, узносьце славу і хвалу Яму!

3 Кажыце да Бога: “Які Ты страшны ў дзеяньнях Тваіх! Дзеля вялікасьці моцы Тваёй падпарацкоўваюцца Табе ворагі Твае.

4 Уся зямля паклоніцца Табе і будзе выслаўляць Цябе, будзе выслаўляць імя Тваё. (Сэлях)

5 Хадзеце і паглядзіце на дзеі Бога, страшнага ў дзеях [Сваіх] адносна сыноў чалавечых.

6 Ён перамяніў мора ў сухазем’е, праз раку перайшлі пехатою; там радаваліся мы ў Ім!

7 Ён пануе ў магутнасці Сваёй на вякі; вочы Ягоныя сочача за народамі, каб бунтаўнікі не вывышаліся перад Ім. (Сэлях)

8 Дабраслаўляйце, народы, Бога нашага, і няхай будзе чутны голас хвалы Ягонай.

9 Ён дараваў жыцьцё душы нашай і ня даў пахінуцца назе нашей.

- 10** Бо Ты выспрабаваў нас, Божа! Ачысьціў нас, як ачышчаецца срэбра.
- 11** Ты ўвёў нас у пастку, съціснуў цяжкімі путамі съцёгны нашыя.
- 12** Ты пасадзіў чалавека на галовы нашыя; мы прайшлі праз агонь і ваду, і Ты вывеў нас на прастор.
- 13** Увайду ў дом Твой з цэласпаленінемі, споўнью Табе абязаныні мае,
- 14** якія прамовілі губы мае, і сказаў я вуснамі маймі ў бядзе маёй.
- 15** Цэласпаленіні з тлустых [авечак] прынясу Табе з дымам баранаў; дам [Табе] валоў і казлоў. (Сэлях)
- 16** Хадзце, паслухайце, і я раскажу ўсім, хто Бога баіцца, што Ён учыніў для душы маёй.
- 17** Да Яго я клікаў вуснамі маймі, і ўзвялічваныне было на языку маймі.
- 18** Калі б я глядзеў на нягоднае ў сэрцы маймі, Госпад мяне б не пачаў!
- 19** Але Бог пачаў і зьвярнуў увагу [Сваю] на голас малітвы маёй.
- 20** Дабраслаўлёны Бог, Які не адкінуў малітвы маёй і міласэрнасці Сваёй [не пазбавіў мяне]!

Пс 67

- 1** Кіраўніку хору: на струнных інструментах. Псалтым. Сыпей.
- 2** Божа, зылітуйся над намі і дабраславі нас; асьвяці нас абліччам Тваім, (Сэлях)
- 3** каб на зямлі мы пазналі шлях Твой, між усімі народамі – збаўленыне Тваё.
- 4** Тады будуць славіць народы Цябе, Божа, будуць славіць Цябе ўсе народы.

5 Будуць весяліцца і радавацца ўсе народы, бо Ты будзеш судзіць народы справядліва і будзеш весьці народы на зямлі. (Сэлях)

6 Тады будуць славіць народы Цябе, Божа, будуць славіць Цябе ўсе народы.

7 Зямля дасьць ураджай свой; няхай дабраславіць нас Бог, Бог наш!

8 Няхай дабраславіць нас Бог і няхай баяцца Яго ўсе канцы зямлі!

Пс 68

1 Кірауніку хору. Псалм Давіда. Съпей.

2 Няхай паўстане Бог, і будуць расьцярушаныя ворагі Ягоныя, і ўцякуць перад абліччам Ягоным тыя, хто ненавідзіць Яго.

3 Як разносіцца [ветрам] дым, так Ты разьвееш іх; як топіцца воск перад абліччам агню, так бязбожнікі загінуць перад абліччам Божым.

4 А праведнікі ўзрадуюцца, будуць весяліцца перад абліччам Божым і гукаць ад радасьці.

5 Съпявайце Богу, выслаўляйце імя Ягона! Узвялічвайце Таго, Які ўзносіцца па-над пустыняй, ГОСПАД — імя Яго, і радуйцеся перад абліччам Ягоным,

6 Ён — Бацька сіротаў і Заступнік удоваў, Бог у сядзібе съвятасці Сваёй,

7 Бог, Які пасяляе самотных у дамы, Які выводзіць вязьняў з путаў, але бунтаўнікоў пакідае ў [пустыні] съпякотнай.

8 Божа, калі Ты выходзіш перад народам Тваім, калі праходзіш праз пустыню, (Сэлях)

9 зямля дрыжала, і нябёсы тапіліся перад абліччам Бога, і гэты Сыён [дрыжаў] перад абліччам Бога, Бога Ізраіля.

10 Шчодры дождж Ты выліў, Божа, на спадчыну Тваю, і тое, што зьнемаглося, Ты ўмацаваў.

11 Жывыя Твае пасяліліся ў тым, што Ты ў добрасьці Тваёй уладкаваў для ўбогага, Божа.

12 Госпад даў вестку, і тых, якія дабравесціць яе, — вялікае войска.

13 Валадары з войскамі ўцякаюць, уцякаюць, а тая, што даглядае дом, дзеліць здабычу!

14 Хоць вы ляжыце паміж абораў, вы сталіся, быццам галубка, у якой крылы пакрытыя срэбрам, а пер'е — золатам зелянявым.

15 Калі Ўсемагутны расьцярушыў валадароў у ёй, [яна сталася], як сънег на Сальмоне.

16 Гара Божая, гара Башан! Гара шматверхая, гара Башан.

17 Чаму глядзіце з зайздрасцю, горы шматверхія, на гару, на якой Бог пасяліцца пажадаў? И ГОСПАД будзе жыць там заўсёды.

18 Калясьніцаў Божых дзясяткі тысячаў, тысячи тысячаў; Госпад сярод іх, [як] на Сінаі, у съятасці.

19 Ты ўзыйшоў на высокасць, паланіў палон, узяў дары для людзей; і нават бунтаўнікоў, каб жылі пры [Табе], ГОСПАДЗЕ Божа.

20 Дабраслаўлёны Госпад! З дня на дзень Ён нас абдароўвае, Бог збаўлення нашага. (Сэлях)

21 Бог для нас — Бог ратунку, і ГОСПАД — Гаспадар над крыніцаю съмерці.

22 Сапраўды, Бог скрышыць галаву ворагаў Сваіх, валасатае цемя тых, што ходзяць у правінах сваіх.

23 Сказаў Госпад: “З Башану вярну, вярну з глыбіняў марскіх,

24 каб змачыў нагу тваю ў крыві, а сабакі твае — языкі ў крыві ворагаў”.

25 Бачылі шэсцьце Тваё, Божа, шэсцьце Бога майго і

Валадара майго ў съвятыні:

26 съпевакі наперадзе ішлі, пасъля — музыкі, пасярэдзіне — дзяўчыны з бубнамі.

27 У зграмаджэнні дабраслаўляйце Бога, ГОСПАДА, [вы, што] з крыніцы Ізраіля!

28 Там Бэн'ямін, наймалодшы, мае ўладу над імі; князі Юды з палкамі сваімі; князі Забулёна, князі Нэфталі.

29 Загадаў Бог твой моцы тваёй! Умацуй, Божа, тое, што для нас учыніў!

30 Дзеля съвятыні Тваёй у Ерусаліме валадары будуць прыносіць дары.

31 Утаймуй зъвера ў чароце, статак быкоў сярод цялятаў народаў, якія падаюць перад кавалкамі срэбра; расыцяруш народы, што жадаюць вайны!

32 Прыйдуць магнаты з Эгіпту, Куш працягне рукі свае да Бога.

33 Валадарсты зямлі, съпявайце Богу, выслаўляйце Госпада, (Сэлях)

34 Які сядзіць па нябёсах, нябёсах адвечных. Вось, Ён дае голас Свой, голас моцы Сваёй!

35 Прыйзнайце моц Божую! Над Ізраілем слава Ягоная, і моц Ягоная — у аблоках.

36 Страшны Ты, Божа, у съвятыні Тваёй, Бог Ізраіля. Ён дае сілу і магутнасьць народу [Свайму]. Дабраслаўлённы Бог!

Пс 69

1 Кіраўніку хору: на лад “Лілеі”. Давіда.

2 Збаў мяне, Божа, бо воды да души маёй даходзяць!

3 Я заграз у глыбокім балоце бяздонным; я патрапіў у глыбіню водную, і цячэнье мяне падхапіла.

4 Я зънямогся ад крыку майго, засохла горла маё; змарыліся вочы мае, пакуль я спадзяваўся на Бога майго.

5 Больш, чым валасоў на галаве маёй, тых, што мяне ненавідзяць без прычыны, узмацніліся тыя, што нішчаць мяне, ворагі мае падступныя. Чаго не рабаваў, мушу аддаваць.

6 Божа, Ты ведаеш дурасьць маю, і правіны мае ад Цябе не схаваныя.

7 Ня дай праз мяне асароміцца тым, што на Цябе спадзяюцца, Госпадзе, ГОСПАД Магуцьцяў; ня дай праз мяне асароміцца тым, што шукаюць Цябе, Божа Ізраіля!

8 Бо дзеля Цябе я ганьбу зношу, і сорамам пакрыта ablічча маё.

9 Я стаўся чужым для братоў маіх і чужынцам для сыноў маці маёй.

10 Бо руплівасьць пра дом Твой зъядae мяне, і зънявагі тых, што Цябе зъневажаюць, зыйшлі на мяне.

11 I плакала ў посьце душа мая, і сталася гэта зънявагай мне.

12 I зрабіў я зрэбніцу вopратkай маёй, і стаўся для іх прыповесцю.

13 Абмаўляюць мяне тыя, што сядзяць у браме [городу], і прыпейкі пяюць тыя, што п'юць сікеру.

14 А я да Цябе малюся, ГОСПАДЗЕ, у час упадабаныня Твайго, Божа; у вялікай міласэрнасці Тваёй пачуй Ты мяне, у праудзе збаўленьня Твайго!

15 Выратуй мяне з балота, каб я не заграз; ратуй ад тых, што ненавідзяць мяне, і з глыбіняў водных!

16 Няхай не падхопіць мяне цячэнье водаў, няхай не праглыне мяне глыбіня, і няхай не сашчэміць нада мною калодзеж вуснаў сваіх.

17 Пачуй мяне, ГОСПАДЗЕ, бо добрая міласэрнасць

Твая! Паводле вялікай літасьці Тваёй павярніся да мяне.

18 І не хавай аблічча Твайго перад слугою Тваім, бо я прыгнечаны; хутчэй адкажы мне!

19 Наблізъся да душы маёй, барані яе; насупраць ворагам майм выбаў Ты мяне!

20 Ты ведаеш ганьбу маю, і сорам мой, і зньявагу маю; перад Табою ўсе, што перасъледуюць мяне.

21 Ганьба разъбіла сэрца маё, і я ў роспачы; я спадзяваўся на спачуванье, і ня маю яго, і на пацяшальнікаў, і не знайшоў іх.

22 Яны далі мне замест стравы жоўць, і, калі я смагнуў, напайлі мяне воцатам.

23 Няхай станецца стол іхні перад абліччам іхнім пасткаю, і бяспечнасьць — сілом.

24 Няхай зацемраща вочы іхнія, каб ня бачылі, няхай съцёгны іхнія заўсёды дрыжаць!

25 Вылі на іх ярасьць Тваю, і жар гневу Твайго няхай дагоніць іх!

26 Няхай апусьцее сяліба іхняя, у намётах іхніх няхай нікто не жыве!

27 Бо таго, каго Ты б'еш, яны перасъледуюць, і пра боль таго, каго Ты параніў, яны абвяшчаюць.

28 Дадай беззаконье да беззаконня іхняга і ня дай ім прыйсьці да праведнасьці Тваёй.

29 Няхай будуць выкрэсленыя з кнігі жывых і ня будуць запісаныя разам з праведнікамі.

30 А я прыгнечаны і поўны тугі; збаўленыне Тваё, Божа, няхай падыме мяне!

31 Я буду хваліць імя Божае сьпевам і ўзвялічваць Яго з падзякаю.

32 І будзе гэта больш даспадобы ГОСПАДУ, чым вол, бык з рагамі і капытамі.

33 Угледзяць [гэта] ўціканыя і ўзрадующа; і ў вас, што Бога шукаеце, няхай ажыве сэрца вашае!

34 Бо ГОСПАД выслухоўвае бедных і вязнямі сваімі не пагарджае.

35 Няхай хвалаць Яго неба і зямля, і мора, і ўсё, што рухаецца ў іх.

36 Бо збавіць Бог Сыён, і адбудуе гарады Юды, і яны паселяцца там, і возьмуць у спадчыну іх.

37 І насенъне слугаў Ягоных ў спадчыну іх атрымае, і той, хто любіць імя Ягонае, жыць будзе ў іх.

Пс 70

1 Кіраўніку хору. Давіда. Напамін.

2 Божа, ратуй мяне! ГОСПАДЗЕ, пасьпяшайся на ўспамогу мне!

3 Няхай асаромяцца і зганьбяцца тыя, што шукаюць душы маёй! Няхай адступяцца і будуць у сораме тыя, якім даспадобы ліхоцьце маё!

4 Няхай павернуць наўцекі ў сораме сваім тыя, якія кажуць [мне]: “Ага! Ага!”

5 Няхай радуюцца і веселяцца ў Табе ўсе, хто шукае Цябе. Няхай кажуць заўсёды тыя, што любяць выратаванье Тваё: “Будзь узвялічаны, Божа!”

6 А я бедны і прыгнечаны, дык пасьпяшайся да мяне, Божа! Ты — ўспамога мая і ратунак мой. ГОСПАДЗЕ, не затрымлівайся!

Пс 71

1 У Табе, ГОСПАДЗЕ, я маю надзею. Ня дай мне асароміцца на вякі!

2 Паводле праведнасьці Тваёй выратуй мяне і вызвалі! Прыйді да мяне вуха Тваё і збаў мяне!

3 Будзь мне скалой, дзе сяліба мая, куды прыходжу заўсёды, дзе Ты даў загад, каб збавіць мяне, бо Ты — скала мая і замчышча маё.

4 Божа мой, вызвалъ мяне з рукі бязбожніка, з рукі беззаконніка і прыгнятальніка.

5 Бо Ты — надзея мая, Госпадзе, ГОСПАДЗЕ, пэўнасьць мая з маладосьці маёй!

6 На Цябе я абапіраўся ад чэрава [маці]; з нутра маці маёй Ты вывеў мяне; дык Табе заўсёды хвала мая!

7 Быщам дзіва стаўся я для многіх, і Ты — прыстанішча маё моцнае.

8 Няхай будуць напоўненыя вусны мае хвалой Табе, кожны дзень — услайленьнем Цябе.

9 Не адкінь мяне ў час старасьці маёй; калі счэзнуць сілы мае, Ты не пакінь мяне!

10 Бо змаўляюцца ворагі мае супраць мяне, і тыя, што сочаць за душою маёй, радзяцца між сабою,

11 кажучы: “Бог пакінуў яго; дык ганіцца за ім і схапіце яго, бо няма ў яго ратунку!”

12 Божа, не аддаляйся ад мяне! Божа мой, паспяшайся на ўспамогу мне!

13 Няхай будуць асаромленыя і зынішчаныя тыя, што супрацьстаяць душы маёй! Няхай ганьбай і сорамам пакрыюцца тыя, што шукаюць ліхога для мяне!

14 А я заўсёды буду спадзявацца і множыць ўсю хвалу Тваю.

15 Вусны мае будуць абвяшчаць праведнасьць Тваю, і цэлы дзень — выратаванье Тваё, бо ім лічбы ня ведаю я!

16 Перайду да магутнасьці Госпада, ГОСПАДА, буду ўзгадваць праведнасьць Тваю, толькі Тваю!

17 Божа, Ты вучыў мяне з маладосьці маёй, і дагэтуль я пра цуды Твае апавядаю.

18 І да старасьці, і да сівізны не пакідай мяне,

Божа, пакуль я пра рамяно Тваё не распавяду пакаленюню гэтаму і пра магутнасьць Тваю — ўсім, што народзяцца яшчэ.

19 Бо праведнасьць Твая, Божа, аж да вышыняў, Ты чыніш вялікія рэчы. Божа, хто падобны да Цябе?

20 Ты даў нам угледзець шмат трывог і ліха, але Ты вернеш нас да жыцця і з бяздоныяў зямлі зноў узынімеш нас.

21 Ты памножыш велічнасьць маю і зноўку пацешыш мяне.

22 Дык я буду славіць на музычных інструментах Цябе, мой Божа, і праўду Тваю! Буду выслаўляць Цябе на гусълях, Святы Ізраіля!

23 Узрадуюцца вусны мае, бо я Цябе выслаўляю, і душа мая, што Ты выбавіў яе.

24 І язык мой будзе цэлы дзень разважаць пра праведнасьць Тваю, бо асаромленыя і ў ганьбе тыя, што шукалі ліха для мяне.

Пс 72

1 Для Салямана. Божа, дай суд Твой валадару, і праведнасьць Тваю — сыну валадара.

2 Няхай судзіць ён народ Твой паводле справядлівасці, і ўбогіх Тваіх — паводле права.

3 Няхай прынясуць горы супакой народу, і ўзгоркі — праведнасьць.

4 Няхай ён судзіць убогіх з народу, выбаўляе сыноў беднякоў і скрышыць прыгнятальнікаў.

5 Няхай баяцца Цябе пакуль будзе сонца і перад абліччам месяца, з пакаленяня ў пакаленне.

6 Няхай зыходзіць, як дождж на атаву, як кроплі дажджу, што зямля ад іх вільгатнее.

7 Няхай закрасуе праведнік у дні ягоныя, і будзе мноства супакою, аж пакуль месяц стаіць.

8 I няхай ён мае ўладу ад мора да мора і ад ракі аж да краю зямлі.

9 Перад ablіччам ягоным упадуць жыхары пустыні, і ворагі ягоныя будуць лізаць пыл.

10 Валадары Таршышу і астрравоў дары яму панясуць; валадары Шэбы і Сэбы прынясуць яму даніну.

11 I паклоняцца яму ўсе валадары, усе народы будуць служыць яму.

12 Бо ён ратуе беднага, калі той галосіць, і прыгнечанага, і таго, у каго няма дапамогі.

13 Ён літвецца над гаротным і бедным і выбаўляе душы бедакоў.

14 Ад ашуканства і гвалту вызваляе душы іхнія, і ў вачах ягоных кроў іхняя вельмі каштоўная.

15 I будзе ён жыць, і даваць яму будуць золата Шэбы, і будуць маліцца за яго заўсёды, і будуць дабраслаўляць яго ўсе дні.

16 I будзе дастатак збожжа на зямлі, на вяршынях гор; будуць шумець, як Лібан, каласы ягоныя, і мяшчане заквітнеюць, як трава на зямлі.

17 I будзе імя ягонае на вякі, перад ablіччам сонца будзе трываць імя ягонае, і будуць дабраслаўлёнія ў ім усе народы, і будуць шчаслывыя ў ім.

18 Дабраслаўлены ГОСПАД Бог, Бог Ізраіля, Які Сам робіць цуды.

19 I дабраслаўлённае імя славы Яго на вякі, і няхай напоўніцца славай Яго ўся зямля! Амэн, амэн!

20 Канец малітвы Давіда, сына Есэя.

Пс 73

1 Псалм Асафа. Які добры Бог для Ізраіля, для тых, што чыстыя сэрцам!

2 А я — амаль спатыкнуліся ногі мае, ледзь не пакаўзнуліся крокі мае.

- 3** Бо я пазайздросьціў тым, што хваляць сябе,
убачыўшы супакой бязбожнікаў,
- 4** бо яны не зазнаюць гора аж да съмерці і добра
ўскормлена цела іхняе,
- 5** нядолі людзкой яны ня маюць, і [карый], як у іншых
людзей, няма для іх.
- 6** Дзеля гэтага атачае шыю іхнюю пыха, ліхадзействва
нібы шатамі атуляе іх.
- 7** Ад тлустасьці павылазілі вочы іхнія, прыходзіць [ім]
больш за ўяўленыні сэрца [іхняга].
- 8** Яны зъдзекуюцца і гавораць зласльіва; звысака
гавораць пра крыўду.
- 9** Да неба ўзынімаюцца вуснамі сваімі, а язык іхні па
зямлі гуляе.
- 10** Дык туды і народ Ягоны паварочваецца, і шчодрыя
воды выліваюцца на іх.
- 11** І тыя кажуць: “Як Бог даведацца? І ці мае веданыне
[пра гэта] Найвышэйшы?”
- 12** Вось, гэткія ёсьць бязбожнікі, і ў спакоі вечным
зъбіраюць яны багацьці.
- 13** Дык ці-ж зусім надарма я захоўваў ў чыстасьці
сэрца сваё і абмываў у нявіннасці рукі мае,
- 14** і білі мяне ўвесь дзень, і каралі мяне кожную
раніцу?
- 15** Калі б я сказаў: “Буду думаць, як яны!”— я б гэтым
адрокся ад пакаленяня сыноў Тваіх.
- 16** І разважаў я, каб зразумець [усё] гэта, і нядоляй
гэта [здавалася] ў вачах маіх,
- 17** аж пакуль не ўвайшоў я ў съвятыню Божую, і тады
зразумеў канец іхні.
- 18** Сапраўды, на коўзкім груньце Ты ставіш іх і
спасылаеш на пагібел!
- 19** Як жа імгненна яны спустошаныя, загінулі, счэзълі
ад жаху!

- 20** Як сном пасъля абуджэнъня, Ты, Госпадзе,
збудзіўшыся, грэбуеш вобразам іхнім.
- 21** Бо згоркла сэрца маё і курчыліся ныркі мае,
- 22** я стаўся дурнем і ня ведаў нічога, і быў перад Табой,
як жывёла,
- 23** але я быў пры Табе заўсёды! Ты трymаеш мяне за
правую руку маю,
- 24** Ты вядзеш мяне паводле рады Тваёй, і потым
возьмеш мяне ў славу [Тваю].
- 25** Каго ж я маю ў небе? І на зямлі апроч Цябе мне
[ніхто] не даспадобы.
- 26** Зынкаюць цела маё і сэрца маё, але Бог — скала
сэрца майго і частка мая на вякі.
- 27** Бо, вось, гінуць тыя, што ад Цябе адыходзяць;
Ты вынішчаеш кожнага, хто чужаложыць,
[выракаючыся] Цябе.
- 28** А для мяне блізкасьць Бога ёсьць дабро [для мяне];
я зрабіў у ГОСПАДЗЕ, Госпадзе майм, прыстанішча
маё, каб абвяшчаць усе справы Твае.

Пс 74

- 1** Навучаныне Асафа. Чаму Ты, Божа, нас назаўсёды
адкінуў? Чаму ўзгарэўся Твой гнеў на авечкі чарады
Тваёй?
- 2** Узгадай пра грамаду Тваю, якую Ты здаўна набыў,
якую бароніш, як кій спадчыны Сваёй, гару Сыён, на
якой Ты жывеш!
- 3** Зьвярні стопы Твае да таго, што загінула назаўсёды,
усё панішчыў вораг у съятыні.
- 4** Рыкаюць ненавіснікі Твае пасярод [намёту]
спатканья Твайго; паставілі на знак [гэтага] знакаў
сваіх.
- 5** Яны падобны да тых, што падымаюць ў гушчары
лясным сякеры,

6 і цяпер усе разъбяныя рэчы ў [съвятыні] бярдышамі і молатамі крышаць.

7 Яны пусыцлі з агнём съвятыню Тваю, [кінуўши] на зямлю, апаганілі сялібу іменыя Твайго.

8 Сказалі ў сэрцы сваім: “Усё зруйнуем дазваньня!”; папалілі ўсе [месцы] спатканыя з Богам на зямлі.

9 Знакаў нашых ня бачым мы болей; няма больш прарока, і нікога няма, хто б ведаў, як доўга гэта будзе.

10 Як доўга, Божа, будзе зьневажаць прыгнятальнік? Ці заўсёды вораг будзе пагарджаць іменем Тваім?

11 Чаму Ты стрымліваеш руку Тваю і правіцу Тваю? Вым яе з-за пазухі Тваёй і ўдар!

12 Бог ёсьць Валадар мой заўсёды, Які збаўленыне дае на зямлі.

13 Ты моцай Тваёй разъдзяліў мора, скрышыў галовы цмокаў у водах.

14 Ты раструшчыў галаву левітану, аддаў яго на ежу народу, што жыве ў пустыні.

15 Ты расьсёк крыніцу і ручай, Ты высушыў рэкі магутныя.

16 Твой ёсьць дзень, і Твая ёсьць ноч; Ты ўмацаваў съвяতло і сонца.

17 Ты назначаў усе межы зямлі; лета і зіму — Ты іх уфармаваў.

18 Памятай пра гэта: вораг зьневажае ГОСПАДА, і народ бязглузды пагарджае іменем Тваім!

19 Не аддавай хеўры [гэтай] душу турка Твайго; не забудзь назаўсёды грамаду прыгнечаных Тваіх.

20 Узглянь на запавет Твой, бо цёмныя месцы зямлі напоўненыя сялібамі гвалту.

21 Няхай не вяртаецца ўцісьнёны асаромленым, няхай бедныя і прыгнечаныя хваляць імя Тваё!

22 Паўстань, Божа! Змагайся ў справе Тваёй! Узгадай,
што бязглазды ганьбіць Цябе кожны дзень.

23 Не забудзь голас ненавісьнікаў Тваіх, гармідар
тых, якія паўстаюць супраць Цябе, што ўсьцяж
узынімаецца!

Пс 75

1 Кіраўніку хору: на лад: “Не загубляй!”. Псальм
Асафа. Сыпей.

2 Славім мы Цябе, Божа, славім, і тыя, што блізкія да
імя Твайго, абавяшчаюць цуды Твае.

3 “Калі Я прызначу [месца] спатканьня, Я буду судзіць
паводле справядлівасці.

4 Калі растапляеца зямля і ўсе, хто жыве на ёй, Я
ұзважваю слупы яе. (Сэлях)

5 Я кажу да тых, што хваляцца сабою: “Не хваліцеся!”
і да бязбожных: “Не падыймайце рогі!

6 Не падыймайце высока рогі свае, не прамаўляйце,
дзёрзка [трымаючы] шыю!”

7 Бо ані з усходу, ані з заходу, ані з пустыні
вывышэнье,

8 але Бог ёсьць Судзьдзя, гэтага Ён паніжае, а таго
вывышае.

9 Бо ў руцэ ГОСПАДА келіх з віном, якое пеніцца;
ён поўны напою зъмяшанага, і Ён з яго налівае, але
толькі фуз яго піць будуць усе бязбожнікі на зямлі.

10 А я буду апавядаць [пра гэта] вечна, буду
выслаўляць Бога Якуба.

11 I ўсе рогі бязбожнікам я адсяку, і будуць узынятых
рогі праведнага.

Пс 76

1 Кіраўніку хору: на струнных інструментах. Псальм
Асафа. Сыпей.

- 2** Вядомы ў Юдэі Бог, вялікае ў Ізраілі імя Ягонае.
- 3** I паўстаў у Салеме схоў Ягоны, і жытло Ягонае — на Сыёне.
- 4** Там Ён скрышыў стрэлы луку, шчыт і меч, і вайну. (Сэлях)
- 5** Ты звязаеш, Ты слайнейшы за горы здабычы.
- 6** Зрабаваныя моцныя сэрцам, дрэмлюць сном сваім, і не знайшлі ўсе мужы дужыя рук сваіх.
- 7** Ад пагрозаў Тваіх, Божа Якуба, здрантвелі і калясьніца, і коњь.
- 8** Ты, [толькі] Ты [напаўняеш] страхам, і хто можа ўстаяць прад ablіччам Твайм у час гневу Твайго?
- 9** З неба Ты даеш пачуць прысуд, зямля ў страху і маўчаныні,
- 10** калі Бог падняўся на суд, каб збавіць ўсіх уцісканых на зямлі. (Сэлях)
- 11** Бо [нават] ярасыць чалавека будзе славіць Цябе, парэшткамі ярасыці Ты падпярэжашся.
- 12** Давайце і спаўняйце абяцаныні ГОСПАДУ, Богу вашаму; усе, што навакол Яго, нясіце дары Страшліваму.
- 13** Ён пазбаўляе духу князёў, Ён страшны для валадароў зямных.

Пс 77

- 1** Кіраўніку хору. Едутуну. Псалм Асафа.
- 2** Голас мой да Бога, і буду крычаць; голас мой да Бога, і Ён пачуў мяне.
- 3** У дзень трывогі маёй шукаю я Госпада; уначы рука мая працягнутая і не зьнемагаецца; адмаўляеца ад пацяшэння душа мая.
- 4** Узгадваю пра Бога і стогну; енчу і зьнемагае дух мой. (Сэлях)
- 5** Ты затрымаў павекі вачэй маіх; я ўстрывожаны, і не магу гаварыць.

6 Разважаю пра дні старадаўныя, пра гады спрадвечныя.

7 Уначы ўзгадваю песні мае, енчу ў сэрцы майм, і дапытываецца дух мой:

8 “Няўжо Госпад навекі адкінуў мяне і ня будзе больш спагадаць?

9 Няўжо назаўсёды канец міласэрнасьці Ягонай, і вестка з пакалення ў пакаленне счэзла?

10 Няўжо Бог забыўся пра літасьцівасць Сваю і спыніў ў гневе Сваім літасьць Сваю?” (Сэлях)

11 І сказаў я: “Гэта боль мой, што зъмянілася правіца Найвышэйшага.

12 Буду ўзгадваць дзеяньні ГОСПАДА; бо хачу ўзгадваць цуды Твае старадаўныя.

13 І буду разважаць пра ўсе справы Твае, і пра вялікія ўчынкі Твае буду апавядыць.

14 У съятасці, Божа, шлях Твой. Які бог гэтакі вялікі, як Бог?

15 Ты — Бог, Які цуды робіць. Ты даў спазнаць народам моц Тваю.

16 Ты бараніў рамянам Тваім народ Твой, сыноў Якуба і Язэпа. (Сэлях)

17 Убачылі Цябе воды, Божа, убачылі Цябе воды і задрыжэлі, і затрэсціся бяздоныні.

18 Лінулі з хмараў воды; выдалі голас аблокі, і лёталі стрэлы Твае.

19 Голас грымотай Тваіх у віхры; маланкі сусьвет асьвятлялі; зямля трэслася і дрыжэла.

20 Праз мора ішоў шлях Твой, і съязжына Твая — праз воды вялікія, і сълядоў Тваіх нельга пазнаць.

21 Ты вёў народ Твой, як авечкі, рукой Майселя і Аарона.

Пс 78

- 1** Навучаньне Асафа. Зважай, народзе мой, на закон мой, прыхіліце вуши свае да словаў вуснаў маіх!
- 2** Адчыню я вусны мае ў прыповесці, буду апавядадаць загадкі старадаўныя.
- 3** Што чулі мы і даведаліся, і што бацькі нашыя рассказалі нам,
- 4** гэтага не схаваем ад сыноў іхніх, абвяшчаючы пакаленъню наступнаму хвалу ГОСПАДА і магутнасць Ягоную, і цуды Ягоныя, што Ён учыніў.
- 5** И Ён ўзыняў съведчаньне ў Якубе, і паклаў Закон у Ізраілю, пра якія загадаў бацькам нашым, каб яны паведамілі [гэта] сынам сваім,
- 6** каб ведала пакаленъне наступнае, сыны, якія народзяцца, і каб яны ў свой час абвясцілі [гэта] сынам сваім.
- 7** И ўскладуць на Бога надзею сваю, і не забудуцца пра дзеяньні Божыя, і прыказанъні Ягоныя будуць захоўваць,
- 8** і ня будуць падобныя да бацькоў сваіх, пакаленъня бунтаўнікоў і непакорных, пакаленъня, якое не трывалае ў сэрцы сваім і дух іхні ня верны Богу.
- 9** Сыны Эфраіма, узброеныя лукамі, павярнулі назад у дзень бітвы.
- 10** Яны не захавалі запавету Божага і адмовіліся хадзіць паводле Закону Ягонага.
- 11** И забыліся пра дзеі Ягоныя і цуды, якія Ён ім даў бацьці.
- 12** Перад бацькамі іхнімі учыніў Ён цуды ў зямлі Эгіпецкай, на полі Цоан.
- 13** Ён расьсёк мора і перавёў іх [праз яго], і паставіў воды, як капу.
- 14** И вёў іх удзень воблакам, і ўсю ноч — съятлом вогненным.

- 15** Ён рашчапіў скалы ў пустыні і напаіў іх, быццам з вялікай бездані;
- 16** I вывеў струмяні са скалаў, і пацяклі рэкамі воды.
- 17** Але яны і надалей грашылі супраць Яго, бунтаваліся супраць Найвышэйшага ў сухой [зямлі].
- 18** Яны выпрабоўвалі Бога ў сэрцах сваіх, жадаючы спажывы для душаў сваіх.
- 19** I гаварылі супраць Бога, кажучы: “Хіба Бог можа прыгатаваць стол у пустыні?”
- 20** Вось, Ён ударыў скалу, і люнулі воды, і ручай пацяклі; але ці можа Ён даць таксама хлеба і паставіць мяса для народа Свайго?”
- 21** Дык пачуў ГОСПАД, і абурыўся, і ўзгарэўся агонь на Якуба, і ўзыняўся гнеў на Ізраіля,
- 22** бо яны ня верылі Богу і не спадзяваліся на збайленъне Ягонае.
- 23** I Ён загадаў хмарам высока, і адчыніў дзвіверы неба,
- 24** і спаслаў дажджом ім манну, і даў ім збожжа нябеснага.
- 25** Хлеб дужых еў чалавек; Ён спаслаў ім ежы ўдосталь.
- 26** Ён рушыў вецер усходні ў небе і сілай Сваёю навёў вецер паўднёвы;
- 27** і спаслаў дажджом на іх мяса, быццам пыл, і птушак крылатых — як пясок ля мора.
- 28** I скінуў іх пасярод табару іхняга, навакол сялібаў іхніх.
- 29** I елі яны, і насыціліся добра, і тое, што яны жадалі, Ён даў ім.
- 30** Яшчэ не пазбавіліся яны жаданьня свайго, яшчэ спажыва іхняя была ў вуснах іхніх,
- 31** як гнеў Божы ўзыняўся на іх, і забіў тлустых іхніх, і юнакоў Ізраіля паваліў.

32 Пры ўсім гэтым яны далей грашылі і ня верылі ў цуды Ягоныя.

33 І сканчваліся ў марнасьці дні іхня, і гады іхня — ў страху.

34 Калі Ён забіваў іх, яны шукалі Яго, і вярталіся, і імкнуліся да Бога,

35 і ўзгадвалі, што Бог — скала іхня, і Бог Найвышэйшы — Абаронца іхні.

36 І яны лісьліві Яму вуснамі Сваімі, і языком сваім хлуслі перад Ім,

37 і сэрца іхняе не было трывальным у Ім, і не былі яны верныя запавету Ягонаму.

38 А Ён, спагадлівы [да ix], дараваў ім беззаконыне іхняе і ня зьнішчыў іх, і неаднакроць супыняў гнеў Свой і не абуджаў ўсю ярасць Сваю,

39 бо памятаў, што яны — цела, вецер, які адыходзіць і ня вернецца.

40 Як часта яны бунтаваліся супраць Яго ў пустыні, засмучалі Яго ў [зямлі] бязълюднай!

41 І звярталіся, і выпрабоўвалі Бога і абражалі Святога Ізраіля.

42 Не памяталі яны рукі Ягонай, дня, калі Ён іх вызваліў ад прыгнёту,

43 калі знакі Свае рабіў у Эгіпце, і цуды Свае на полі Цоан.

44 І Ён перамяніў рэкі іхня і ручайні іхня у кроў, што не маглі піць,

45 спаслаў на іх мухаў, што іх кусалі, і жабаў, што іх губілі.

46 І аддаў вусеням ураджаі іхня, а працу іхнюю — саранчы.

47 Пабіў градам вінаградныя лозы іхня, фігавыя дрэвы іхня — шэраньню.

48 І аддаў граду скаціну іхнюю, а статкі іхня — маланкам;

49 I спаслаў на іх жар гневу Свайго, абурэнъне, і ярасыць, і трывогі, навалу злых анёлаў.

50 Выпрастаў съцежку гневу Свайму, ня захоўваў ад съмерці душы іхнія, і жыцьцё іхнє пошасыці аддаў.

51 I забіў усіх першародных у Эгіпце, пачаткі сілы ў намётах Хама.

52 I вывеў, як авечкі, народ Свой, і вёў іх як статак праз пустыню.

53 I вёў іх у бяспецы, і яны не палохаліся, а ворагаў іхніх мора накрыла.

54 I прыйшлі яны да межаў съятасыці Ягонай, да гары, што набыла правіца Ягоная;

55 і Ён выгнаў перад ablічкам іхнім народы, і кінуў шнур, [каб падзяліць] спадчыну іхнюю, і пасяліў у намётах іхніх калены Ізраіля.

56 Але яны выпрабоўвалі Бога Найвышэйшага і бунтаваліся супраць Яго, і съведчаньня Ягоных не захоўвалі,

57 і яны адступаліся і зраджвалі, як і бацькі іхнія, выварачваліся, быццам той лук зрадлівы.

58 I яны злавалі Яго ўзгоркамі сваімі і балванамі сваімі раздражнялі Яго.

59 Пачуў [гэта] Бог і абурыўся, і вельмі пагрэбаваў Ізраілем.

60 I Ён пакінуў сялібу ў Шыло, намёт, у якім жыў сярод людзей;

61 і аддаў у палон моц Сваю, і славу Сваю — ў руکі прыгнятальніка.

62 I аддаў пад меч народ Свой, і на спадчыну Сваю абурыўся.

63 Юнакоў ягоных агонь зъядаў, і дзяўчатаы ягоныя не былі ўшанаваныя.

64 Съятары ягоныя падалі ад мяча, і ўдовы ягоныя ня плакалі.

- 65 І быццам зо сну прачнуўся Госпад, як той волат,
якога разьвесяліла віно,
66 і Ён выбоў прыгнятальнікаў дашчэнту, на вечную
ганьбу аддаў іх.
67 І Ён адкінуў намёт Язэпа, і ня выбраў калена
Эфраіма,
68 а выбраў калена Юды, гару Сыён, якую палюбіў.
69 І пабудаваў Ён як [пад неба] высокую съвятыню
Сваю; і як зямлю заснаваў яе навякі.
70 І выбраў Давіда, слугу Свайго, і ўзяў яго ад абораў
авечых.
71 Ад котных авечак забраў яго, каб пасьвіў Якуба,
народ Ягоны, і Ізраіля, спадчыну Ягону.
72 І той пасьвіў іх у беззаганнасьці сэрца свайго і ў
разважлівасці рук сваіх вадзіў іх.

Пс 79

- 1 Псалм Асафа. Божа, пагане ўвайшлі ў спадчыну
Тваю, апаганілі съвятыню Тваю съвятую, Ерусалім
ператварылі ў купу друзу .
2 Трупы слугаў Тваіх аддалі на ежу птушкам
нябесным, цэлы багабойных Тваіх — зъвярам
земным.
3 Вылілі кроў іхнюю, як ваду, вакол Ерусаліму, і не
было каму іх хаваць.
4 Мы сталіся ганьбаваньнем для суседзяў нашых,
кпінамі і насымешкамі для тых, што навокал нас.
5 Як доўга, ГОСПАДЗЕ? Ці будзеш гневацца заўсёды?
Ці як агонь будзе палаць рэўнасьць Твая?
6 Вылі ярасьць Тваю на народы, якія ня ведаюць Цябе,
і на валадарствы, якія імя Твайго ня клічуць,
7 бо зжэрлі Якуба і жытло ягонае спустошылі.
8 Ня ўзгадвай нам беззаконяй ранейших; няхай
чым хутчэй сустрэне нас літасць Твая, бо вельмі мы
зынемагліся.

9 Дапамажы нам, Божа збаўленъня нашага, дзеля славы імя Твайго; выратуй нас і даруй грахі нашыя дзеля імя Твайго!

10 Навошта казаць паганам: “Дзе Бог іхні?” Няхай на паганах, у нас на вачох, вядомай станеца помста за кроў слугаў Тваіх, што праліта!

11 Няхай дойдуць перад аблічча Тваё стогны вязыняў! Паводле вялікасці рамяна Твайго пакінь [пры жыцьці] сыноў, сказаных на съмерць.

12 І нашым суседзям вярні сямікрунна ў грудзі іхнія зынявагу іхнью, якой яны, Госпадзе, Цябе зьневажалі!

13 А мы, Твой народ і авечкі чарады Тваёй, будзем славіць Цябе вечна і з пакаленъня ў пакаленъне будзем абвяшчаць хвалу Тваю.

Пс 80

1 Кіраўніку хору: на лад: “Лілея съведчанъня”. Псалм Асафа.

2 Пастыру Ізраіля, прыхілі вуха! Ты, Які, як авечкі, водзіш Язэпа, Які на херувімах сядаш, зазъязі!

3 Перад абліччам Эфраіма, і Бэн’яміна, і Манасы абудзі магутнасць Тваю і прыйдзі збавіць нас!

4 Божа, вярні нас назад. Асьвяці нас абліччам Тваім, і будзем збаўленыя!

5 ГОСПАДЗЕ, Божа Магуцьцяў, дакуль Ты будзеш ў гневе пры малітве народу Твайго?

6 Ты накарміў іх хлебам сълёзаў і шчодра сълязамі напаіў іх.

7 Ты паставіў нас як [костку] нязгоды дзеля суседзяў нашых, і ворагі нашыя кпяць над намі.

8 Божа Магуцьцяў, вярні нас назад. Асьвяці нас абліччам Тваім, і будзем збаўленыя!

9 Ты вінаградную лазу вынес з Эгіпту, выгнаў народы і яе пасадзіў.

10 Ты расчысьціў [месца] перад абліччам яе, і ўкараніў карані ейныя, і яна напоўніла зямлю.

11 Горы пакрыліся ценем яе, і веъце яе — як кедры Божыя.

12 Яна пусьціла галіны свае аж да мора, і паасткі свае — да ракі.

13 Чаму Ты раскідаў агароджу ейную, і кожны, хто ідзе дарогаю, абryвае яе?

14 Дзік лясны падкопвае яе, і зьвер палявы пасьвіцца ў ёй.

15 Божа Магуцьцяў, павярніся [да нас], зірні з неба, і паглядзі, і наведай вінаградную лазу гэтую!

16 Захавай тое, што правіца Твая пасадзіла, і паасткі, якія Ты для Сябе ўмацаваў.

17 Яны спалены агнём і пасечаны, і гінуць ад гневу аблічча Твайго.

18 Няхай рука Твая будзе над мужам правіцы Тваёй, над сынам чалавечым, якога Ты ўмацаваў для Сябе!

19 А мы не адступімся ад Цябя; ажыві нас, і мы будзем кликаць імя Тваё.

20 ГОСПАДЗЕ, Божа Магуцьцяў, вярні нас назад. Асьвяці нас абліччам Тваім, і будзем збаўленыя!

Пс 81

1 Кіраўніку хору: на лад Гітыт. Асафа.

2 Весяліцесь перад Богам моцы нашай; радасна гукайце Богу Якубаваму!

3 Пачніце съпяванье, вазьміце бубны, гусьлі мілагучныя і псалтыр.

4 Дзьміце ў трубу ў маладзік, у поўню, у дзень нашага свята,

5 бо гэткая пастанова у Ізраілі, закон Бога Якубавага.

6 Ён паставіў гэта на съведчаньне для Язэпа, калі выводзіў з зямлі Эгіпецкай, і мы пачулі мову, якой ня ведалі:

7 “Я прыбраў цяжар з плячэй ягоных, рукі ягоныя вольныя ад кашоў.

8 У бядзе ты паклікаў Мяне, і Я выратаваў цябе; адказаў табе з-за заслоны грымотаў, выспрабаваў цябе пры водах Мэрыбы. (Сэлях)

9 Слухай, народзе Мой! Я буду съведчыць супраць цябе, Ізраіль, каб ты паслушаў Мяне,

10 і не было ў цябе бога чужога, і не пакланяўся ты богу чужынцаў!

11 Я — ГОСПАД, Бог твой, Які вывеў цябе з зямлі Эгіпецкай! Расчыні шырокі вусны твае, і Я напоўню іх.

12 Ды народ Мой не паслушаў голасу Майго, і Ізраіль ня быў паслухмяны Мне.

13 Дык Я пакінуў іх закамянеласыці сэрца іхняга, і яны хадзілі паводле намераў сваіх.

14 О, калі б народ Мой паслушаў Мяне, калі б Ізраіль хадзіў шляхамі Маімі,

15 Я б неўзабаве ўпакорыў ворагаў іхніх, і супраць прыгнятальнікаў іхніх павярнулася б рука Мая.

16 Тыя, што ГОСПАДА ненавідзяць, падпараткаваліся б ім, а шчасьце іхняе трывала б на вякі.

17 И карміў бы іх з тлустасыці пшаніцы, мёдам са скалы насычаў бы іх”.

Пс 82

1 Псалм Асафа. Бог стаіць на сходзе багоў, сярод багоў Ён судзіць:

2 Дакуль будзеце судзіць беззаконна і ўздымаць ablіччы бязбожнікаў? (Сэлях)

- 3** Судзіце беднага і сірату; убогага і бедака апраўдайце.
- 4** Ратуйце беднага і гаротнага, з рукі бязбожнікаў вызываляйце!
- 5** Нічога ня ведаюць і не разумеюць, і ў цемры ходзяць; і захісталіся ўсе падваліны зямлі!
- 6** Я сказаў: “Вы — богі, усе вы — сыны Найвышэйшага,
- 7** аднак, вы памрацё, як людзі, упадзеце, як адзін з князёў.
- 8** Паўстань, Божа, судзі зямлю, бо Ты возьмеш у спадчыну ўсе народы.

Пс 83

- 1** Съпей. Псалтыр Асафа.
- 2** Божа! Не маўчы, і ня будзь у маўчаньні і ў супакоі, Божа!
- 3** Бо вось, узварухнуліся ворагі Твае, і ненавіснікі Тваі паднялі галаву.
- 4** Супраць народу Твайго яны кнуюць [намеры] таемныя і радзяцца супраць тых, каго Ты ахоўваеш.
- 5** Яны сказалі: “Хадзіце і сатрэм іх між народамі, і імя Ізраіля ня будзе ўзгадвацца болей”.
- 6** Бо радзіліся яны аднадумна, супраць Цябе заключылі запавет
- 7** намёты Эдому і Ізмаэляне, Мaaў і Агаране,
- 8** Геваль і Амон і Амалек, Філістынцы і жыхары Тыру.
- 9** I Асур далучыўся да іх, стаўся ён рамяном для сыноў Лёта. (Сэлях)
- 10** Зрабі ж Ты ім як Мадыяну, як Сісэры, як Явіну ля ручая Кішон,
- 11** якія зьнішчаныя каля Эндору, сталіся як гной на зямлі.
- 12** Учыні з імі, з магнатамі іхнімі як з Арэвам і Зэвам, і з усімі князямі іхнімі, як з Зэвахам і Сальмунам,

13 якія казалі: “Возьмем сабе ў спадчыну сялібы Божыя!”

14 Божа мой! Зрабі іх як [пыл у] віхуры, як салому пад ветрам!

15 Як агонь паліць лясы і як полымя апальвае горы,

16 гэтак перасъледуй Ты іх бурай Тваёю і віхрам Твайм напалохай!

17 Напоўні сорамам твары іхнія, і будуць шукаць імя Тваё, ГОСПАДЗЕ.

18 Няхай будуць асаромленыя і спалоханыя навечна, няхай будуць у сораме і загінуць,

19 і пазнаюць, што імя Тваё — ГОСПАД, і толькі Ты — Найвышэйшы над усёй зямлёю.

Пс 84

1 Кіраўніку хору: на лад Гітыт. Сыноў Каraphа. Псальм.

2 Як умілаваныя сялібы Твае, ГОСПАД Магуцьцяў!

3 Прагне і тужыць душа мая па панадворках ГОСПАДА; сэрца маё і цела маё весяляцца ў Богу Жывым.

4 Нават птушка адшукала дом, ластаўка — гняздо для сябе, дзе птушанятак сваіх укладае: ля ахвярнікаў Тваіх, ГОСПАД Магуцьцяў, Валадар мой і Бог мой!

5 Шчасьцівя тыя, што жывуць у доме Твайм, заўсёды яны выхваляюць Цябе. (Сэлях)

6 Шчасльвы чалавек, сіла якога ў Табе, і ў сэрцы якога дарога [да Цябе]!

7 Праходзячы далінаю Бака, яны адкрываюць крыніцы, і дождж раныні пакрывае яе дабраслаўленьнем.

8 Ідуць яны ад сілы да сілы, і прыходзяць да Бога на Сыён.

9 ГОСПАДЗЕ, Божа Магуцьцяў, пачуй малітву маю! Прыхілі вуха, Божа Якубавы! (Сэлях)

10 Божа, шчыце наш! Зірні і паглядзі на аблічча памазанца Твойго!

11 Бо [адзін] дзень на панадворку Тваім лепшы за тысячу [іншых]; я выбіраю стаяць ля парога ў доме Божым, чым жыць у намётах беззаконья.

12 Бо ГОСПАД Бог ёсьць сонца і шчыт; ГОСПАД дае ласку і славу, і не адмовіць дабра аніякага тым, што ў беззаганнасці ходзяць.

13 ГОСПАД Магуцьцяў! Шчаслівы чалавек, які на Цябе спадзяеца!

Пс 85

1 Кіраўніку хору. Сыноў Каrapha. Псалтыр.

2 Ты зъявіў ласку, ГОСПАДЗЕ, для зямлі Тваёй, Ты вярнуў палон Якуба.

3 Ты дараваў віну народу Твойго, Ты пакрыў усе грахі іхня. (Сэлях)

4 Ты стрымаў усю лютасць Тваю, адварнуў жар гневу Твойго.

5 Вярні нас, Божа збаўленыня нашага, і супыні абурэнье Тваё на нас.

6 Няўжо вечна будзеш гневацца на нас і гнеў Твой працягнеш з пакаленія ў пакаленіе?

7 Няўжо не павернешся, каб ажывіць нас, каб народ Твой узрадаваўся ў Табе?

8 Дай нам убачыць, ГОСПАДЗЕ, міласэрнасць Тваю, і збаўленыне Тваё дай нам!

9 Паслушаю, што кажа Бог ГОСПАД, бо Ён кажа пра супакой для народу Свойго і для багабойных Сваіх, і няхай не зъвяртаюцца яны да глупоты. (Сэлях)

10 Вось, блізка збаўленыне Ягонае для тых, што баяцца Яго, каб слава [Божая] пасялілася на зямлі нашай.

11 Міласэрнасьць і праўда сустрэнуцца, праведнасьць і супакой пацалуюцца.

12 Праўда ўзыйдзе з зямлі, і праведнасьць з неба глядзець будзе.

13 І ГОСПАД дасьць даброцыце, і зямля наша дасьць ураджай свой.

14 Праведнасьць будзе ісьці перад абліччам Яго і будзе стаяць на шляху крокай Ягоных.

Пс 86

1 Малітва Давіда. Прыхілі, ГОСПАДЗЕ, вуха Тваё, адкажы мне, бо я – бедны і прыгнечаны.

2 Захавай душу маю, бо я барабоны. Збаў Ты, Божа, слугу Твойго, які на Цябе спадзяеца.

3 Зълітуйся нада мною, Госпадзе, бо я клічу да Цябе ўвесь дзень.

4 Узрадуй душу слугі Твойго, бо да Цябе, Госпадзе, я душу маю ўзынімаю.

5 Бо Ты, Госпадзе, – добры і літасьцівы, і вельмі міласэрны для ўсіх, што Цябе клічуць.

6 Прыхілі вуха, ГОСПАДЗЕ, на малітву маю і выслушай голас маленяня майго!

7 У дзень тугі маёй я клічу Цябе, бо Ты адкажаш мне.

8 Няма між багамі падобнага да Цябе, Госпадзе, і няма такіх чынаў, як Твае.

9 Усе народы, якія Ты стварыў, прыйдуць і паклоняцца прад абліччам Тваім, Госпадзе, і будуць ушаноўваць імя Тваё.

10 Бо Ты – вялікі і робіш цуды, Ты – Бог, толькі Ты адзін.

11 Навучы мяне, ГОСПАДЗЕ, шляху Твайму, каб хадзіў я ў праўдзе Тваёй; з'яднай сэрца маё, каб баялася імя Твойго.

12 Буду славіць Цябе, Госпадзе, Божа мой, усім сэрцам маім, і буду ўшаноўваць імя Тваё на вякі.

13 Бо міласэрнасыць Твая нада мною вялікая, і Ты выратаваў душу маю з глыбіні пекла.

14 Божа, пыхлівы паўстаў супраць мяне, і грамада моцных шукае душу маю, і на Цябе не зважаюць яны.

15 Але Ты, Госпадзе, — Бог спагадлівы і літасьцівы, павольны да гневу і багаты на міласэрнасыць і праўду.

16 Павярніся да мяне і зылітуйся нада мною; дай сілу Тваю слузэ Твайму і збаў сына служкі Тваёй!

17 Учыні Ты для мяне знак добрасьці Тваёй, і ўгледзяць гэта тыя, што ненавідзяць мяне, і будуць асаромленыя, бо Ты, ГОСПАДЗЕ, мне дапамог і пацешыў мяне.

Пс 87

1 Сыноў Каraphа. Псалтъм. Сыпей. Угрунтуваныне ягонае на гарах святых.

2 Любіць ГОСПАД брамы Сыёну больш за ўсе іншыя сялібы Якуба.

3 Слаўныя [рэчы] казаныя пра цябе, горад Божы! (Сэлях)

4 Узгадаю пра Рагаў і Бабілён перад тымі, што ведаюць мяне. Вось, Філістына і Тыр разам з Кушам [скажуць]: “Гэты нарадзіўся там”.

5 А пра Сыён будуць казаць: “Той чалавек і той чалавек нарадзіўся ў ім, і Найвышэйшы ўзмацняе яго”.

6 ГОСПАД палічыць, запісваючы народы: “Гэты нарадзіўся там”. (Сэлях)

7 I тыя, што съпяваюць, і тыя, што таньчаць [скажуць]: “Усе мае крыніцы ў Табе!”.

Пс 88

- 1** Сыпей. Псальм сыноў Каraphа. Кіраўніку хору: на лад сумны, суцішаны. Навучанье Гемана Эзрахі.
- 2** ГОСПАДЗЕ, Божа збаўленьня майго! Удзень я крычу, і ўначы я перад Табою!
- 3** Няхай прыйдзе перад аблічча Тваё малітва мая; прыхілі вуха Тваё да галашэньня майго.
- 4** Бо перасычана ліхоцьцем душа мая, і жыцьцё маё дакранаеца да пекла.
- 5** Я залічаны да тых, што зыходзяць у магілу; я стаўся, як чалавек, які сілы ня мае.
- 6** Сярод памёршых, свабодны, падобны да забітых, што ляжаць у магіле, якіх Ты ўжо не ўзгадваеш, і адсечаны яны ад рукі Тваёй.
- 7** Ты кінуў мяне ў яму найглыбейшую, у месца цёмнае, у глыбіню.
- 8** Націснула на мяне ярасць Твая, і ўсімі хвалямі Тваймі прыціснуў Ты мяне. (Сэлях)
- 9** Ты аддаліў ад мяне знаёмых маіх, Ты зрабіў мяне агідным для іх; я звязаны і выйсыці не могу.
- 10** Самлела вока маё ад пакутаў; кожны дзень я клічу Цябе, ГОСПАДЗЕ, і выцягваю да Цябе рукі мае.
- 11** Ці Ты зробіш цуд для памёршых? Ці нябожчыкі паўстануць і будуць славіць Цябе? (Сэлях)
- 12** Ці будзе абвешчана ў магіле міласэрнасьць Твая, і вернасьць Твая — у [месцы] загубы?
- 13** Ці ў цемры даведающа пра цуды Твае, і пра справядлівасць Тваю — у зямлі забыцьця?
- 14** Але я галашу да Цябе, ГОСПАДЗЕ, і раніцаю малітва мая сустракае Цябе.
- 15** Дзеля чаго, ГОСПАДЗЕ, Ты пакінуў душу маю, хаваеш аблічча Тваё ад мяне?
- 16** З маленства я прыгнечаны і паміраю; пераносячы жахі Твае, я зънямогся.

- 17** Нада мною прайшоў жар [гневу] Твайго, пагрозы
Твае вынішкаюць мяне,
18 атачаюць мяне, як вада, кожны дзень, абступаюць
мяне разам.
19 Ты аддаліў ад мяне тых, што любяць [мяне], і
бліжніх, знаёмыя мае — у цемры.

Пс 89

- 1** Навучаньне Этана Эзрахі.
- 2** Пра міласэрнасьць ГОСПАДА буду съпяватць вечна;
з пакалення ў пакаленяне буду апавядатць пра
вернасьць Тваю вуснамі маімі.
- 3** Бо я сказаў: “Навечна збудаваная міласэрнасьць, на
нябёсах Ты ўгрунтаваў вернасьць Тваю”.
- 4** “Я заключыў запавет Мой з выбранцам Маім,
прысягнуў Давіду, слузэ Майму:
- 5** На вякі ўгрунтую насеньне тваё, збудую пасад твой
з пакалення ў пакаленяне. (Сэлях)
- 6** И нябёсы славяць цуды Твае, ГОСПАДЗЕ, і вернасьць
Тваю — у зграмаджэньні съвятых.
- 7** Бо хто пароўнаеца ў аблоках з ГОСПАДАМ? Хто
падобны да ГОСПАДА сярод сыноў Божых?
- 8** Бог гэтак страшлівы на нарадзе съвятых, і страшны
для ўсіх, што вакол Яго.
- 9** ГОСПАДЗЕ, Божа Магуцьцяў, хто гэтакі моцны, як
Ты, ГОСПАДЗЕ? И вернасьць Твая навакол Цябе.
- 10** Ты пануеш над узънёсласцю мора, і калі хвалі
ўздымаюцца, Ты іх съцишаеш.
- 11** Ты скрышыў Рагава, быццам параненага; рамянам
моцы Тваёй Ты раскідаў ворагаў Тваіх.
- 12** Тваё ёсьць неба, і Твая — зямля; сусьвет і ўсё, што ў
ім, Ты заснаваў.
- 13** Поўнач і поўдзень — Ты іх стварыў; Табор і Гермон
радуюцца дзеля імя Твайго.

14 Рамяно Тваё магутнае; рука Твая дужая, ўзьнятая правіца Твая.

15 Праведнасьць і суд — падставы пасаду Твайго; міласэрнасьць і праўда ідуць перад абліччам Тваім.

16 Шчасльвы народ, які ведае трубны голас Твой. ГОСПАДЗЕ, яны ходзяць ў съятле аблічча Твайго!

17 У іменыні Тваім будуць радавацца яны ўвесь дзень, і праведнасьцю Тваёй будуць узвышаны.

18 Бо Ты — краса сілы іхняй, і праз ласку Тваю ўзьняты рог наш.

19 Бо ад ГОСПАДА шчыт наш, і ад Съятога Ізраіля валадар наш.

20 Тады гаворачы у відзежы да багабойнага Твайго, Ты сказаў: “Я даў успамогу волату, узвысіў юнака з народу.

21 Знайшоў Я Давіда, слугу Майго, съятым алеем Маім памазаў яго.

22 Рука Мая ўмацуе яго, і плячо Маё ўэмочніць яго.

23 Не пераможа вораг яго, і сын беззаконья не асліць яго.

24 І скрышу перад абліччам ягоным тых, што прыгнітаюць яго, а тых, што ненавідзяць яго, павалю.

25 І будзе вернасьць Мая і міласэрнасьць Мая з ім, і ў імя Маё ўзьнясецца рог ягоны.

26 І палажу руку ягоную на мора, а правіцу ягоную — на рэках.

27 Ён будзе клікаць Мяне: “Ты — Бацька Мой, Ты — Бог мой і скала збаўленыя майго!”

28 Я зраблю яго першародным, найвышэйшым між валадароў зямлі.

29 Навякі захоўваючы, захаваю для яго міласэрнасьць Маю, і запавет Мой з ім будзе верным.

30 І зраблю, што насенъне ягонае будзе трываць вечна, і пасад ягоны — як дні нябёсаў.

- 31** Калі сыны ягоныя пакінуць закон Мой і ня будуць хадзіць паводле судоў Maіх,
- 32** калі парушаць пастановы Mae і прыказаньняў Maіх ня будуць захоўваць,
- 33** Я наведаю правіны іхнія з кіем, і карамі беззаконні іхніе,
- 34** але міласэрнасьці Maёй не забяру ў яго, і вернасьці Maёй ня здраджу.
- 35** Не парушу Я запавету Майго і таго, што выйшла з вуснаў Maіх, не зъмяню.
- 36** Раз Я пакляўся ў съвятасці Maёй, што не схлущу Давіду.
- 37** Насеніне ягонае будзе на вякі, і пасад ягоны — як сонца перада Mною.
- 38** Як месяц будзе умацаваны ён на вякі, а съведка ў небе — верны. (Сэлях)
- 39** Але Ты пакінуў і пагрэбаваў, адварнуўся ад памазанца Твайго!
- 40** Ты пагардзіў запаветам са слугою Тваім, кінуў на зямлю дыядэму ягоную.
- 41** Ты збурыў усе загарадкі ягоныя, прывёў загубу ў замкі ягоныя.
- 42** Усе, што праходзілі дарогаю, рабавалі яго; ён стаўся ганьбаю для суседзяў сваіх.
- 43** Ты ўзыняў правіцы тых, што перасъледавалі яго, і ўзрадаваў ўсіх ворагаў ягоных.
- 44** Ты назад павярнуў джала мяча ягонага і ня даў перамогі ў вайне,
- 45** Ты прыбраў бляск ягоны і пасад яго паваліў на зямлю.
- 46** Ты скараціў дні моладастьці ягонай, ганьбай пакрыў яго. (Сэлях)
- 47** Як доўга, ГОСПАДЗЕ? Ці назаўсёды Ты будзеш хавацца? Ці будзе палаць як агонь ярасьць Твая?

48 Узгадай, які век мой, якой марнасьцю Ты стварыў ўсіх сыноў чалавечых!

49 Хто з людзей можа жыць і ня ўгледзіць съмерці?
Хто выбавіць душу сваю з рукі пекла? (Сэлях)

50 Дзе, Госпадзе, даўнейшая міласэрнасьць Твая, як Ты прысягаў Давіду ў вернасьці Тваёй!

51 Узгадай, Госпадзе, ганьбу слугай Тваіх, што ў нутры я нашу ад усіх народаў шматлікіх,

52 якою зневажаюць ворагі Твае, ГОСПАДЗЕ, якой зневажаюць съяды памазанца Твайго!

53 Няхай будзе дабраслаўлёны ГОСПАД на вякі. Амэн!
Амэн!

Пс 90

1 Малітва Майселя, мужа Божага. Госпадзе, Ты быў для нас сялібаю з пакаленяня ў пакаленяне!

2 Перш, чым горы нарадзіліся, і Ты даў кшталт зямлі і сусьвету, ад веку і на вякі Ты ёсьць Бог.

3 Ты вяртаеш у друз чалавека і кажаш: “Вярніцесь, сыны Адама!”

4 Бо тысяча год перад вачыма Тваймі — як учора什ні дзень, што мінуў, і варта начная.

5 Ты іх зносіш [разводзьдзем]; яны — як сон; і як трава, якая раніцаю зелянене,

6 раніцаю квітнене яна і зелянене, а ўвечары зрэжуць яе і сохне.

7 Бо мы зынікаем ад гневу Твайго, ад ярасыці Тваёй мы спалоханыя.

8 Ты паклаў беззаконыні нашыя перад Сабою, нашыя схаваныя [грахі] — перад съветласыцю ablічча Твайго.

9 Бо ўсе дні нашыя прападаюць ад абурэння Твайго, гады нашы сканчваюцца, быццам той уздых.

10 Дзён гадоў нашых — гадоў семдзесят, а як пры сіле — гадоў восемдзесят; і найлепшае ў іх —

гарапашнасьць і ліхоцьце, бо прамінаюць яны шыбка,
і мы адлятаем.

11 Хто ведае моц гневу Твайго і абурэнъне Тваё, што
як страх прад Табою?

12 Лічыць нашыя дні навучы Ты нас, каб прыдбаць нам
мудрае сэрца.

13 Павярніся, ГОСПАДЗЕ! Дакуль Ты? Пашкадуй
слугаў Тваіх!

14 Насыць нас раніцаю міласэрнасьцю Тваёй, каб мы
весяліліся і радаваліся ў-ва ўсе нашы дні.

15 Узрадуй Ты нас паводле дзён, у якія Ты прыгнятаў
нас, і паводле гадоў, у якія мы бачылі ліхое.

16 Няхай зъявіцца над слугамі Тваімі справа Твая, і
веліч Твая — над сынамі іхнімі.

17 Няхай хараство Госпада, Бога нашага, будзе над
намі і ўмацуе справы рук наших. Умацуй Ты справы
рук наших!

Пс 91

1 Той, які жыве пад заслонай Найвышэйшага і пад
ценем Усемагутнага,

2 кажа да ГОСПАДА: “Ты – прыстанішча маё і
цвярдыня мая, мой Бог, на Якога спадзяюся”.

3 Бо Ён выратуе цябе ад пасткі птушкалова, ад
пошасьці съмяротнай.

4 Пер’ем Сваім закрые цябе, і пад крыламі Ягонымі
будзеш мець надзею; праўда Ягоная – шчыт і заслона.

5 Не спалохаешся страху ўначы, ані стралы, якая
ўдзень ляціць,

6 ані пошасьці, якая ў цемры прыходзіць, ані заразы,
якая сярод белага дня пустошиць.

7 Тысяча побач з табой упадзе і дзесяць тысячаў
праваруч ад цябе, а да цябе яна не падыйдзе.

- 8** Толькі вачыма тваімі глядзець будзеш і ўбачыш з бязбожнымі расплату.
- 9** За тое, што ты ГОСПАДА, прыбежышча сваё, і Найвышэйшага выбраў за сялібу сабе,
- 10** не спаткае цябе злое, і пакараньне не наблізіцца да намёту твойго.
- 11** Бо Ён анёлам Сваім загадае пра цябе, каб захоўвалі цябе на ўсіх шляхах тваіх.
- 12** На руках панясуць цябе, каб не спатыкнуўся аб камень нагою твойю.
- 13** Па ільвах і гадзюках хадзіць будзеш, львянятая і цмокай патопчаш.
- 14** “За тое, што ён Мяне ўзылюбіў, збаўлю яго; узвышу яго, бо імя Маё ведае.
- 15** Будзе клікаць Мяне, і Я адкажу яму; у бядзе Я буду з ім, выратую яго і ўшаную яго.
- 16** Доўгімі днямі насычу яго і дам убачыць збаўленьне Маё”.

Пс 92

- 1** Псальм. Съпей на дзень суботы.
- 2** Добра славіць ГОСПАДА і выслайляць імя Тваё, Найвышэйшы!
- 3** Апавядыаць раніцаю міласэрнасьць Тваю, і вернасьць Тваю — ўначы,
- 4** на дзесяцістрunnым псалтыры і на гусълях граючы.
- 5** Бо Ты ўзвесяліў мяне, ГОСПАДЗЕ, справамі Тваімі, творам рук Тваіх буду радавацца.
- 6** Якія вялікія ўчынкі Твае, ГОСПАДЗЕ; вельмі глыбокія думкі Твае.
- 7** Чалавек бязглазды ня будзе ведаць, і дурань не зразумее гэтага.
- 8** Калі бязбожнікі зелянеюць, як трава, і ўсе ліхадзеі квітнеюць, няхай будуць яны зынішчаны на вякі!

9 А Ты, ГОСПАДЗЕ, узвышаны навекі!

10 Бо вось ворагі Твае, ГОСПАДЗЕ, бо вось ворагі Твае загінуць, і будуць расьцярушаныя ўсе ліхадзеі.

11 І Ты ўзнясеш мой рог, як у аднарога, я буду памазаны съвежым алеем.

12 Будуць глядзецы вочы мае на ворагаў маіх, і пра злачынцаў, якія паўсталі супраць мяне, пачуюць вушки мае.

13 Праведнік быццам пальма зелянене, ён расьце, як той кедр на Лібане.

14 Насаджаныя ў доме ГОСПАДА, зелянеюць на панадворках Бога нашага.

15 Яны плод свой даюць і ў старасыці, яны сакавітыя і съвежыя,

16 каб абвяшчаць, што ГОСПАД справядлівы, скала мая, і няма ў Ім беззаконья.

Пс 93

1 ГОСПАД валадарыць, апрануўся ў веліч, апрануўся ГОСПАД у моц і падперазаўся. Ён сусьвет умацаваў, што не захістаецца.

2 Умацаваны пасад Твой ад спрадвечных часоў; і Ты — спакон вякоў!

3 Узьнімаюць рэкі, ГОСПАДЗЕ, узьнімаюць рэкі голас свой, узьнімаюць рэкі хвалі свае.

4 Слаўнейшы за голас водаў вялікіх, за хвалі марскія — слайны на вышынях ГОСПАД.

5 Съведчаныні Твае вельмі верныя; съятасыць аздабляе дом Твой, ГОСПАДЗЕ, на вечныя дні!

Пс 94

1 Божа помсты, ГОСПАДЗЕ, Божа помсты, зазъязй!

2 Узьніміся, Судзьдзя зямлі, аднагародзь пыхліўцам за тое, што зрабілі яны!

- 3** Дакуль бязбожнікі, ГОСПАДЗЕ, дакуль бязбожнікі будуць радавацца?
- 4** [Дакуль] будуць плявузгаць, гаварыць дзёрзка, прамаўляць усе злачынцы.
- 5** Яны крышаць народ Твой, ГОСПАДЗЕ, прыціскаюць спадчыну Тваю.
- 6** Удоваў і прыхадняў мардуюць і сіротаў забіваюць,
- 7** і кажуць: “Ня ўбачыць гэтага ГОСПАД, і не даведаецца Бог Якубавы!”
- 8** Зразумейце, бязглаздыя з народу! И калі, бязглаздыя, паразумнееце?
- 9** Ці ж Той, Які вуха стварыў, не пачуе? Ці ж Той, Які вока ўфармаваў, ня ўбачыць?
- 10** Ці ж Той, Які навучае народы, ня будзе караць, Той, Які вучыць чалавека ведам?
- 11** ГОСПАД ведае думкі чалавечыя, што яны — марнасцьць.
- 12** Шчасльівы чалавек, якога Ты, ГОСПАДЗЕ, навучаеш і вучыш яго закону Твайму,
- 13** каб быў ён у супакоі ў дні ліхія, пакуль выкананы будзе дол для бязбожніка.
- 14** Бо не адкіне ГОСПАД народ Свой, і спадчыну Сваю не пакіне.
- 15** Бо зъвернецца суд да справядлівасці, і пойдуць за ім усе правыя сэрцам.
- 16** Хто за мяне супраць злачынцаў паўстане?
Хто заступіцца за мяне супраць тых, што робяць злачынства?
- 17** Калі б ГОСПАД ня быў успамогай мне, хутка душа мая пасялілася б у [месцы] маўчаньня.
- 18** Калі я сказаў: “Хістаецца нага мая!”, міласэрнасць Твая, ГОСПАДЗЕ, ўмацавала мяне.
- 19** Калі мноства цяжкіх думак у нутры майм, пацяшэньяні Твае падбадзёраюць душу маю.

- 20** Ці ж можа таварышаваць з Табою пасад загубы, які чыніць ліхоцьце супраць пастановы [Тваёй]?
- 21** Яны зъбіраюцца супраць души праведніка і кроў нявінную асуджаюць.
- 22** Але ГОСПАД стаўся умацаваным замкам для мяне, і Бог мой – скалой прыстанішча майго.
- 23** І зъверне Ён на іх злачынства іхняе, і ў ліхоце іхний вынішчыць іх; вынішчыць іх ГОСПАД, Бог наш.

Пс 95

- 1** Хадземце, будзем весяліща ў ГОСПАДЗЕ, усклікаць Скале збаўлення нашага!
- 2** Станьма перад ablіччам Яго з падзякаю, гімны ўсклікайма Яму!
- 3** Бо ГОСПАД ёсьць Бог вялікі і Валадар вялікі над усімі багамі.
- 4** У руцэ Ягонай глыбіні зямлі, і Ягоныя вяршыні найвышэйшыя гор.
- 5** Ягонае мора, бо Ён яго ўчыніў, і сухазем'е руکі Ягоныя ўкшталтавалі.
- 6** Прыйдзіце, суклонімся і ўпадзем, укленчым прад Госпадам, Тварцом нашым!
- 7** Бо Ён ёсьць Бог наш, а мы – народ чарады Ягонай і авечкі руکі Ягонай. Сённяня, калі пачуеце голас Ягоны,
- 8** ня рабіце цвёрдымі сэрцы вашыя, як у Мэрыбе, як у дзень выпрабавання ў пустыні,
- 9** дзе бацькі вашыя выпрабоўвалі Мяне, спакушалі Мяне, хоць і бачылі справы Mae!
- 10** Сорак гадоў Я брыдзіўся пакаленнем гэтym, і Я сказаў: “Яны – народ, што блукаеца сэрцам, і яны не спазналі шляхой Maix”.
- 11** Дык Я прысягнуў у гневе Маім, што яны ня ўвойдуць ў супачынак Мой.

Пс 96

- 1** Съпявайце ГОСПАДУ новы съпеў, съпявайце ГОСПАДУ, уся зямля!
- 2** Съпявайце ГОСПАДУ, дабраслаўляйце імя Ягонае! З дня на дзень дабравесьціце пра збаўленьне Ягонае!
- 3** Абвяшчайце між народамі славу Ягоную, між усімі людзьмі — цуды Ягоныя.
- 4** Бо вялікі ГОСПАД і годны [ўсялякай] хвалы, годны страху больш за ўсіх багоў!
- 5** Бо ўсе богі народаў — ідалы, а ГОСПАД нябёсы стварыў.
- 6** Годнасьць і велічнасьць перад абліччам Ягоным, моц і краса — у съвятыні Ягонай.
- 7** Аддайце ГОСПАДУ, плямёны народаў, аддайце ГОСПАДУ славу і моц!
- 8** Аддайце ГОСПАДУ славу імя Ягонага, нясіце дары і ідзіце ў панадворкі Ягоныя.
- 9** Пакланіцесь ГОСПАДУ ў велічы съвятыні; дрыжыце перад абліччам Яго, усе землі!
- 10** Скажыце народам: “ГОСПАД валадарыць! Ён сусъвет умацаваў, каб не пахінуўся. И будзе судзіць Ён народы паводле справядлівасці”.
- 11** Няхай узвесяляцца нябёсы і ўзрадуецца зямля; няхай мора гудзе, і ўсё, што ў ім.
- 12** Няхай усьцешыцца поле і ўсё, што на ім; і будуць усклікаць тады ўсе дрэвы лясныя,
- 13** перад абліччам ГОСПАДА, бо Ён ідзе, бо Ён ідзе судзіць зямлю. Судзіць Ён будзе сусъвет паводле праведнасьці і народы — паводле вернасьці Сваёй.

Пс 97

- 1** ГОСПАД валадарыць! Няхай радуецца зямля, няхай весяліцца мноства астрavoў!

- 2** Хмары і імгла навакол Яго; праведнасьць і суд — падставы пасаду Ягонага.
- 3** Агоńь ідзе перад абліччам Ягоным і паліць наўкола супраціўнікаў Ягоных.
- 4** Маланкі Ягоныя сусъвет асьвятляюць; бачыць гэта зямля і дрыжыць.
- 5** Горы топяцца, быццам воск, ад аблічча ГОСПАДА, ад аблічча Господа ўсёй зямлі.
- 6** Апавядаюць нябёсы праведнасьць Ягоную, і ўсе народы бачаць славу Ягоную.
- 7** Асаромяцца ўсе, што балванам служаць, што ідаламі сваімі хваляцца. Пакланіцеся Яму, усе богі!
- 8** Чуе гэта Сыён і весяліцца, і радуюцца дочки Юдавы дзеля судоў Тваіх, ГОСПАДЗЕ!
- 9** Бо Ты, ГОСПАДЗЕ, над ўсёй зямлёй Найвышэйшы, Ты ўзынёсся па-над усімі багамі.
- 10** Ви, што любіце ГОСПАДА, ненавідзьце зло! Ён захоўвае душы багабойных Сваіх, з рукі бязбожных выратоўвае іх.
- 11** Свяцло ўзыходзіць для праведніка, і радасьць — для шчырых сэрцам.
- 12** Весяліцеся ў ГОСПАДЗЕ, праведнікі, і слайце на ўспамін святасці Ягонай!

Пс 98

- 1** Псалм. Сьпявайце ГОСПАДУ новы съпей, бо Ён цуды ўчыніў! Правіца Ягоная і рамяно сьвятасці Ягонай здабылі перамогу Яму.
- 2** ГОСПАД зъявіў збаўленыне Сваё, перад вачыма народаў адкрыў праведнасьць Сваю.
- 3** Узгадаў пра міласэрнасьць Сваю і вернасьць Сваю для дому Ізраіля. Усе канцы зямлі ўбачылі збаўленыне Бога нашага.

- 4** Усклікай ГОСПАДУ, уся зямля! Цешцеся, і радуйцеся, і выслаўляйце!
- 5** Выслаўляйце ГОСПАДА на гусълях, на гусълях і галосным съпяваньнем!
- 6** На трубах і гукам рогу усклікайце перад абліччам Валадара ГОСПАДА!
- 7** Няхай мора гудзе і ўсё, што ў ім, сусьвет і ўсё, што жыве ў ім!
- 8** Няхай пляскаюць у далоні рэкі, і горы радуюцца разам [з імі]
- 9** перад абліччам ГОСПАДА, бо Ён ідзе судзіць зямлю. Сусьвет Ён будзе судзіць паводле праведнасьці і народы — паводле справядлівасьці.

Пс 99

- 1** ГОСПАД валадарыць, няхай дрыжаць народы! Ён сеў на херубімаў, няхай ўзварухнецца зямля!
- 2** Вялікі ГОСПАД на Сыёне, Ён узвысіўся па-над усімі народамі.
- 3** Няхай славяць імя Ягонае вялікае і страшнае; [бо] съятое яно!
- 4** I моц Валадара, Які любіць суд. Ты ўстанавіў справядлівасьць, Ты суд і праведнасьць учыніў у Якубе.
- 5** Узвялічвайце ГОСПАДА, Бога нашага, і пакланіцеся ля падножжа стоп Ягоных, [бо] съяты Ён!
- 6** Майсей і Аарон сярод съятароў Ягоных, і Самуэль сярод тых, што клічуць імя Ягонае; яны клікалі ГОСПАДА, і Ён адказаў ім.
- 7** У слупе воблачным прамаўляў Ён да іх; яны захоўвалі съведчаньні Ягоныя і пастановы, якія Ён даў ім.
- 8** ГОСПАДЗЕ, Божа наш, Ты адказваў ім. Ты быў для іх Богам, Які прабачаў іх і адплочваў за ўчынкі.

9 Узъвялічвайце ГОСПАДА, Бога нашага, і пакланіцеся перад гарой Яго съятою, бо съяты ГОСПАД, Бог наш!

Пс 100

1 Псальм падзякі. Усклікай ГОСПАДУ, ўся зямля!

2 Служыце ГОСПАДУ з радасьцю, прыходзьце прад аблічча Ягонае з хвалою!

3 Ведайце, што ГОСПАД ёсьць Бог! Ён нас зрабіў, і мы — Ягоныя, народ Ягоны і авечкі чарады Ягонай.

4 Уваходзьце ў брамы Ягоныя з падзякай, у панадворкі Ягоныя — з праслаўленнем! Слаўце Яго, дабраслаўляйце імя Ягонае!

5 Бо добры ёсьць ГОСПАД, на вякі міласэрнасьць Ягоная і з пакаленъня ў пакаленъне вернасьць Ягоная!

Пс 101

1 Псальм Давіда. Пра міласэрнасьць і суд буду съпяваць, Цябе, ГОСПАДЗЕ, буду выслаўляць.

2 Буду разважаць пра шлях беззаганны. Калі ж Ты прыйдзеш да мяне? Буду хадзіць у беззаганнасьці сэрца майго пасярод дому майго.

3 Не пастаўлю перад вачымі маймі рэчы нягодныя; учынкі паганыя я ненавіджу, не прылепяцца яны да мяне.

4 Сэрца падступнае далёка ад мяне, зла не хачу я і ведаць.

5 Таго, хто ачарняючы, ачарняе таемна бліжняга свайго, я вынішчу; вочы пыхлівыя і сэрца надзымутае я буду зносіць.

6 Вочы мае на верных зямлі, каб жылі пры мне. Той, хто ходзіць па шляху беззаганнасьці, будзе служыць мне.

7 Ня будзе ў доме майм жыць той, хто зраду кнует; той, хто гаворыць хлусъліва, ня будзе стаяць перад вачымі маймі.

8 Раніцаю буду вынішчаць усіх бязбожнікаў зямлі, каб у горадзе ГОСПАДАВЫМ зынішчыць усіх злачынцаў.

Пс 102

- 1** Малітва прыгнечанага, калі ён зънемагаў і перад ГОСПАДАМ вылівае смутак свой.
- 2** ГОСПАДЗЕ, пачуй малітву маю, і лямант мой няхай дойдзе да Цябе!
- 3** Не хавай аблічча Твайго ад мяне ў дзень уціску, прыхілі да мяне вуха Тваё ў дзень, калі клічу; хутчэй адкажы мне.
- 4** Бо зъніклі, як дым, дні мае, і косткі мае выпаленыя як у гарне.
- 5** Скошанае як трава і высахлае сэрца маё, ажно забываюся я есьці хлеб свой.
- 6** Ад голасу ўздыханьня майго косткі мае прыляпіліся да цела майго.
- 7** Я падобны да пэлікана ў пустыні, стаўся як пугач сярод спусташэнья.
- 8** Я ня сплю і стаўся як птушка самотная на даху.
- 9** Увесь дзень зъняважаюць мяне ворагі мае; тыя, што съмлюцца з мяне, запрысягнуліся супраць мяне.
- 10** Бо я ем попел як хлеб, і напой мой са съязамі мяшаю
- 11** праз гнеў [Твой] і абурэнье, бо Ты падняў мяне і кінүў.
- 12** Дні мае, быццам цені, зънікаюць, і я сохну, быццам трава.
- 13** А Ты, ГОСПАДЗЕ, будзеш жыць на вякі, і памяць Твая — з пакаленъя ў пакаленъе.
- 14** Ты паўстанеш, зълітуешся над Сыёнам, бо час дараваць яму, бо прыйшла пара.
- 15** Бо слугі Твае маюць ласку да камянёў ягоных і літасьць — над пылам ягоным.

16 І будуць баяцца народы імя ГОСПАДА, і ўсе валадары зямныя — славы Тваёй,
17 бо адбудаваў ГОСПАД Сыён і даў убачыць Сябе ў славе Сваёй.
18 Ты прыхіліўся да малітвы прыніжанага і не пагардзіў малітвамі іхнімі.
19 Будзе запісана гэтае будзе для пакаленъня наступнага, і народ, які будзе створаны, будзе хваліць ГОСПАДА,
20 бо Ён глянуў з вышыні съвятасці Сваёй, паглядзеў ГОСПАД з нябесаў на зямлю,
21 каб пачуць стогны вязьня, каб вызваліць сыноў, сказаных на съмерць,
22 каб апавядалі на Сыёне імя ГОСПАДА, і хвалу Ягоную — ў Ерусаліме,
23 калі разам зъбяруцца народы і валадарствы, каб служыць ГОСПАДУ.
24 Змардаваў Ён у дарозе сілу маю, скараціў дні мае.
25 Я кажу: “Божа мой, не вазьмі Ты мяне ў палове дзён маіх! З пакаленъня ў пакаленъне гады Твае!
26 Здаўна Ты заснаваў зямлю, і нябёсы — твор рук Тваіх.
27 Яны згінуць, а Ты застанешся; і ўсе яны, як адзеньне, спаражнеюць, як вонратку іх пераменіш, і яны пераменяцца;
28 а Ты — Той самы, і гады Твае ня маюць канца!
29 Сыны слугаў Тваіх будуць жыць, і насенъне іхняе будзе ўмацаванае перад абліччам Тваім.

Пс 103

- 1** Псалм Давіда. Дабраславі, душа мая, ГОСПАДА, і ўсё нутро маё — імя Ягонае съятое!
2 Дабраславі, душа мая, ГОСПАДА і не забывайся пра ўсё, што Ён зрабіў!

3 Ён даруе табе ўсе беззаконыні твае, вылечвае ўсякую
 немач тваю,
 4 вызывае ад магілы жыцьцё тваё, літасьцю вялікай і
 міласэрнасьцю карануе цябе,
 5 насычае дабром старасьць тваю, аднаўляе, як у арла,
 маладосьць тваю.
 6 Справядлівасьць робіць ГОСПАД і суд для ўсіх
 прыгнечаных.
 7 Ён зрабіў вядомымі шляхі Свае Майсею, сынам
 Ізраіля — учынкі Свае.
 8 Спагадлівы і літасьцівы ГОСПАД, павольны да гневу
 і багаты на міласэрнасьць.
 9 Не назаўсёды Ён гневам палае і не навекі памятае
 ліхое.
 10 Не паводле грахоў нашых нам Ён дае і не ўчыняе з
 намі паводле беззаконияў нашых,
 11 бо як высока неба над зямлёю, так вялікая
 міласэрнасьць Ягоная да тых, што баяцца Яго,
 12 як далёкі ад заходу ўсход, так Ён нашыя правіны ад
 нас аддаліў,
 13 як літуецца бацька над сынамі, так ГОСПАД
 літуецца над тымі, што баяцца Яго.
 14 Бо ведае Ён настаўленыне нашае, памятае, што мы
 — [толькі] пыл.
 15 Дні чалавечыя — як трава; як кветка ў полі, так ён
 квітнее,
 16 бо пройдзе над ім вецер, і няма яго, і ўжо месца
 ягонае больш не пазнае яго.
 17 Але міласэрнасьць ГОСПАДА ад веку і на вякі над
 тымі, што баяцца Яго, і справядлівасьць Ягоная — над
 сынамі сыноў
 18 тых, якія захоўваюць запавет Ягоны і загады Ягоныя
 памятаюць, каб выконваць іх.
 19 ГОСПАД умацаваў пасад Свой на нябёсах, і
 валадарства Ягонае над усім пануе.

20 Дабраславіце ГОСПАДА, анёлы Ягоныя, магутныя моцаю, што выконваеце слова Ягонае, чуючы голас слова Ягонага!

21 Дабраславіце ГОСПАДА ўсе войскі Ягоныя, служыцелі Ягоныя, што выконваеце волю Ягоную!

22 Дабраславіце ГОСПАДА ўсе творы Ягоныя па ўсіх месцах панаваньня Ягонага! Дабраславі, душа мая, ГОСПАДА!

Пс 104

1 Дабраславі, душа мая, ГОСПАДА! ГОСПАДЗЕ, Божа мой, Ты вельмі вялікі! У годнасьць і велічнасьць Ты апрануўся!

2 Ты ахінуўся ў съятло, быщам у шату, Ты раскінуў нябёсы, як намёт.

3 Ты паставіў над водамі хорамы Твае, Ты паставіў хмары як рыдван Твой, Ты ходзіш на крылах ветру.

4 Ты робіш вятры анёламі Тваймі, служыцелямі Тваймі — агонь, што палае.

5 Ты паставіў зямлю на мейцы яе, ня можа яна пахіснуцца на вякі вечныя.

6 Бяздоныямі, як вопраткай, закрыў Ты яе; па-над горамі воды стаялі.

7 Перад пагрозай Тваёй яны уцякалі, перад голасам грыматаў Тваіх адступаліся.

8 Узынімаліся горы, зыходзілі раўніны на месцы, якія Ты заснаваў для іх.

9 Ты паклаў ім мяжу, якую не пярайдуць; ня вернуцца, каб закрыць зямлю.

10 Ты пасылаеш крыніцы для ручаёў, яны цякуць паміж гораў,

11 пояць усіх зъяроў палявых, праганяюць дзікія аслы смагу сваю.

12 Над імі жывуць птушкі нябесныя, праз венецце голас падаюць.

13 Ты поіш горы з хорамаў Тваіх; пладамі дзеяў Тваіх зямля насычаецца.

14 Ты ўзрошчваеш траву для скаціны і расыліны для працы чалавеку, каб вырастай хлеб з зямлі

15 і віно, якое сэрца людзям весяліць, і алей, ад якога твар іх блішчыць, і хлеб, які сэрца людзей умацоўвае.

16 Насычаюцца дрэвы ГОСПАДАВЫ, кедры Лібанскія, якія Ён пасадзіў.

17 Там птушкі робяць гнёзды, бусел на кіпарысе [мае] дом свой.

18 Высокія горы — для сарнаў, скалы — прыстанішча для горных мышэй.

19 Ён месяц зрабіў, [каб вызначаць] пару; сонца ведае заход свой.

20 Ты цемру кладзеш, і стаецца нач, у ёй рухаюцца ўсе звяяры лясныя.

21 Львянятны рыкаюць пра здабычу, шукаючы ў Бога пажывы.

22 Як узыядзе сонца, яны зьбіраюцца разам і ў логвах залягаюць.

23 Выходзіць чалавек на дзеі свае і на працу сваю аж да вечара.

24 Якія шматлікія, ГОСПАДЗЕ, дзеі Твае! Усё Ты ў мудрасці ўчыніў, зямля поўная даброцьцяў Тваіх.

25 Вось мора: вялікае і шырокое на абодва бакі; там рухаецца безъліч жывёлаў малых і вялікіх;

26 там караблі ходзяць, левітан, якога Ты ўфармаваў, гуляе ў ім.

27 Усе яны ўзіраюцца на Цябе, каб Ты даў ім пажыву ў свой час.

28 Ты даеш ім, яны зьбіраюць; Ты адкрываеш руку Тваю, і яны дабром насычаюцца.

29 Ты хаваеш аблічча Тваё, і яны палохаюцца; забіраеш дух іхні, і яны паміраюць, і ў пыл назад

вяртаюцца.

30 Ты пашлеш Дух Твой, і яны створаныя, і Ты аднаўляеш аблічча зямлі.

31 Няхай будзе слава ГОСПАДА на вякі, няхай радуецца ГОСПАД з дзеяў Сваіх.

32 Ён гляне на зямлю, і яна дрыжыць; дакранецца да гор, і яны палаюць.

33 Буду съпявачь ГОСПАДУ жыцьцём майм; буду выслаўляць Бога майго яшчэ больш.

34 Няхай будзе салодкім Яму разважанье маё, а я буду весяліцца ў ГОСПАДЗЕ.

35 Няхай грэшнікі счэзнуць з зямлі, няхай больш ня будзе бязбожнікаў! Дабраславі, душа мая, ГОСПАДА! Альлелюя!

Пс 105

1 Слаўце ГОСПАДА, клічце імя Ягонае! Паведамляйце між народамі пра дзеі Ягоныя!

2 Съпявайце Яму, выслаўляйце Яго! Размаўляйце пра ўсе цудоўныя дзеі Ягоныя!

3 Хвалецеся імем Яго съвятым! Няхай весяліцца сэрца тых, што шукаюць ГОСПАДА.

4 Шукайце ГОСПАДА і сілу Ягоную, шукайце аблічча Ягонае заўсёды!

5 Узгадвайце цудоўныя дзеі Ягоныя, якія Ён зрабіў, цуды Ягоныя і прысуды вуснаў Ягоных,

6 вы, насеньне Абрагама, слугі Ягонага, сыны Якуба, выбранца Ягонага!

7 Ён — ГОСПАД, Бог наш; над усёй зямлёй суды Ягоныя.

8 Ён памятае на вякі запавет Свой, слова, якое загадаў на тысячу пакаленіньняў,

9 якое заключыў з Абрагамам, і прысягну Сваю Ісааку.

- 10** I паставіў Якубу як пастанову, Ізраілю — запавет вечны,
- 11** кажучы: “Табе Я дам зямлю Ханаан, [пакладу] шнур спадчыны вашай”,
- 12** калі было ў іх людзей мала на лік, вельмі мала, калі яны жылі там
- 13** і пераходзілі ад народу да народу, ад [аднаго] валадарства да другога народу.
- 14** Не дазваляў Ён ніякаму чалавеку прыгнітаць іх, і караў дзеля іх валадароў,
- 15** [кажучы]: “Не чапайце памазанцаў Maix, і прарокам Майм не рабіце благога!”
- 16** I паклікаў Ён голад на зямлю, усякую падпору хлеба зламаў,
- 17** і паслаў перад абліччам іхнім чалавека, які быў прададзены як нявольнік, Язэпа.
- 18** Зашчамілі ў кайданы ногі ягоныя, жалезам съціснулі душу ягоную
- 19** аж да часу, калі выйшла справа ягоная, слова ГОСПАДА ачысьціла яго.
- 20** Валадар паслаў, каб звольніць яго, той, што пануе над народамі, вызваліў яго,
- 21** паставіў яго гаспадаром над домам сваім і [чалавекам], што пануе над усім даброцьцем ягоным,
- 22** каб скіроўваў князёў ягоных паводле [рашэння] душы сваёй, і старшыняў ягоных вучыў мудрасьці.
- 23** I прыйшоў Ізраіль у Эгіпет, і Якуб пасяліўся ў зямлі Хамавай.
- 24** I [Бог] зрабіў вельмі плодным народ Свой, і зрабіў яго мацнейшым за прыгнітальнікаў ягоных.
- 25** Зъмяніў сэрца іхняе, каб ненавідзелі народ Ягоны, каб змовіліся супраць слугаў Ягоных.
- 26** Ён паслаў Майсея, слугу Свайго, Аарона, якога выбраў Сабе.

- 27** Ён зъявіў праз іх знакі Свае і цуды Свае ў зямлі Хамавай.
- 28** Ён паслаў цемру, і зрабілася цёмна, і не маглі працівіцца слову Ягонаму.
- 29** Ён перамяніў воды іхня ў кроў і памерлі рыбы іхня.
- 30** Напоўнілася зямля іхняя жабамі, нават у спальнях валадароў іхніх.
- 31** Сказаў, і наляцела мух і камароў у-ва ўсіх іхніх межах.
- 32** Ён даў ім [замест] дажджу град, полымя агню на зямлю іхнюю.
- 33** Пабіў вінаградныя лозы іхня і дрэвы фігавыя, і паламаў дрэвы ў межах іхніх.
- 34** Сказаў, і прыйшла саранча, і хрушчоў безъліч,
- 35** і яны паелі ўсе расьліны ў зямлі іхняй, і паелі плады палёў іхніх.
- 36** Ён пабіў ўсіх першародных у зямлі іхняй, зачаткі ўсёй сілы іхняй.
- 37** А іх вывеў са срэбрам і золатам, і не было ў каленах іхніх нядужага.
- 38** Радаваўся Эгіпет з выходу іхняга, бо ахапіў іх страх перед імі.
- 39** Ён хмару разгарнуў як заслону і агонь, каб нач асьвятляць.
- 40** Зажадалі, і прывёў перапёлак, і хлебам нябесным насычай іх.
- 41** Ён расшчапіў скалу, і люнулі воды, і ракой пацяклі па сухой [землі].
- 42** Бо Ён ўзгадаў слова съятое Сваё да Абрагама, слугі Свайго,
- 43** і вывеў народ Свой у радасці, выбранцаў Сваіх — са съпяваньнем.
- 44** І даў ім зямлю народаў, і набытак народаў успадкаемілі яны,

45 каб захоўвалі пастановы Ягоныя і законаў Ягоных
трымаліся. Альлелюя!

Пс 106

- 1** Альлелюя! Хвалеце ГОСПАДА, бо Ён добры, бо міласэрнасыць Ягоная на вякі.
- 2** Хто выкажа магутнасьць ГОСПАДА, дасьць пачуць усю хвалу Ягоную?
- 3** Шчасльвия тыя, што захоўваюць суд і робяць праведнасьць у кожным часе.
- 4** Памятай пра мяне, ГОСПАДЗЕ, праз ласкавасьць да народу Твайго! Наведай мяне са збаўленнем Тваім,
- 5** каб я ўгледзеў дабро выбранцаў Тваіх, каб я радаваўся радасцю народу Твайго, каб хваліўся разам са спадчынаю Тваёю!
- 6** Саграшылі мы разам з бацькамі нашымі, правініліся і адступіліся.
- 7** Бацькі нашыя ў Эгіпце не зразумелі цудаў Тваіх, ня памяталі мноства міласэрнасьці Тваёй бунтаваліся ля мора, пры моры Чырвоным.
- 8** Але Ён збавіў іх дзеля імя Свайго, каб зъявіць магутнасьць Сваю.
- 9** Ён утаймаваў мора Чырвонае, і яно высахла; і Ён правёў іх праз бяздоњне як праз пустыню.
- 10** І збавіў іх з рукі ненавісніка, і выбавіў іх з рукі ворага.
- 11** І пакрылі воды прыгнятальнікаў іхніх, ніводзін з іх не застаўся.
- 12** І хоць яны паверылі словам Ягоным і съпявалі хвалу Яму,
- 13** але хутка забыліся пра дзеі Ягоныя, не чакалі на раду Ягоную.
- 14** І зажадалі жаданьнем у пустыні, і выпрабоўвалі Бога ў [зямлі] бязълюднай.

15 І Ён даў ім тое, чаго хацелі, і спаслаў зынемажэньне ў душу іхнюю.

16 І пазайздросяцілі Майсею ў табары, і Аарону, святыому ГОСПАДА.

17 Расчынілася зямля, і праглынула Датана, і пакрыла грамаду Авірама,

18 і загарэўся агонь пад грамадою іхняю, полымя спаліла бязбожнікаў.

19 Яны зрабілі цяля пад Гарэbam і пакланяліся перад літым [ідалам];

20 і замянілі Славу сваю на вобраз вала, які есьць траву.

21 Яны забыліся на Бога, Збаўцу свайго, Які вялікае ўчыніў у Эгіпце,

22 цуды ў зямлі Хамавай, страшныя [рэчы] ля мора Чырвонага.

23 І сказаў Ён, што вынішчыць іх, калі б не Майсей, выбранец Ягоны, які стаў у выломе перад ablічкам Ягоным, каб адварнуць ярасць Ягоную, каб Ён ня вынішчыў іх.

24 І пагрэбавалі яны зямлёй пажаданай, не паверылі словам Ягоным.

25 І наракалі ў намётах сваіх, ня слухаліся голасу ГОСПАДА.

26 І Ён падняў руку Сваю на іх, каб пападалі яны ў пустыні

27 і пападала насынне іхняе сярод народаў і расцярушиць іх па зямлі.

28 І яны далучыліся да Баал-Пэгора, і елі ахвяры мёртвых,

29 і злавалі [Яго] дзеяньнямі сваімі, і абрынулася на іх пляга.

30 І паўстаў Пінхас, і спынілася пляга.

31 І залічана яму гэта за праведнасьць з пакаленъня ў пакаленъне на вякі.

- 32** I ўгнявілі яны [Бога] ля водаў Мэрыбы, і з-за іх пацярпеў Майсей,
- 33** бо бунтаваліся супраць духа ягонага, і ён неразважна гаварыў вуснамі сваімі.
- 34** Яны ня зьнішчылі народаў, як ім казаў ГОСПАД,
- 35** і зъмішаліся з паганамі, і навучыліся справаў іхніх,
- 36** і служылі ідалам іхнім, і яны сталіся для іх пасткаю,
- 37** і ахвароўвалі сыноў сваіх і дачок сваіх дэмманам,
- 38** і пралівалі кроў бязвінную, кроў сыноў сваіх і дачок сваіх, якую ахвароўвалі ідалам Ханаанскім, і апаганілася зямля ад крыві.
- 39** I апаганілі сябе ўчынкамі сваімі, чужаложылі ў дзеяньнях сваіх.
- 40** I распаліўся гнеў ГОСПАДА на народ Ягоны, і абрыдла Яму спадчына Ягоная.
- 41** I Ён аддаў іх у рукі паганаў, і запанавалі над імі тыя, што ненавідзелі іх.
- 42** I ўціскалі іх ворагі іхнія, і яны скарыліся пад рукою іхняю.
- 43** Шмат разоў Ён выратоўваў іх, але яны бунтаваліся ў задумах сваіх і паніжаны былі за беззаконье сваё.
- 44** Але Ён глянуў на іх у горы, пачуўши галашэнье іхняе,
- 45** і ўзгадаў на іх дзеля запавету Свайго, і пашкадаваў іх дзеля мноства міласэрнасьці Сваёй,
- 46** і Ён даў літасць да іх перад ablіччам усіх, што паняволілі іх.
- 47** Збаў нас, ГОСПАДЗЕ, Божа наш, і зъбяры нас ад паганаў, каб мы славіві съятое імя Тваё і хваліліся славай Тваёю!
- 48** Дабраслаўлённы ГОСПАД, Бог Ізраіля, ад веку і на вякі! I няхай скажа ўвесь народ: Амэн! Альлелюя!

Пс 107

1 Слаўце ГОСПАДА, бо Ён добры, бо на вякі

міласэрнасьць Ягоная!

- 2 Няхай гэтак скажуць выкупленыя ГОСПАДАМ, якіх Ён выкупіў з рукі прыгнятальніка
- 3 і сабраў з земляў з усходу і з заходу, з поўначы і ад мора.
- 4 Яны блукалі па пустыні, па бязълюдзьдзі, шляху да гораду, дзе будуць жыць, не знайшлі.
- 5 Былі галоднымі і сасьмяглымі, душа іхняя ў іх зънемаглася.
- 6 І крычалі яны да ГОСПАДА ў тузе сваёй, і Ён выратаваў іх з бяды іхняй.
- 7 І павёў Ён іх шляхам простым, каб прыйшлі да гораду, дзе будуць жыць.
- 8 Няхай славяць ГОСПАДА за міласэрнасьць Ягоную і за цуды Ягоныя для сыноў чалавечых,
- 9 бо Ён насыціў душу спрагнёную і душу галодную напоўніў дабром.
- 10 Яны сядзелі ў цемры і ў ценю съмерці, увязненыя пакутамі і жалезам,
- 11 бо яны бунтаваліся супраць словаў Бога і радай Найвышэйшага пагрэбавалі.
- 12 І Ён спакорыў сэрца іхняе нядоляй; яны спатыкнуліся, і не было дапамогі.
- 13 І крычалі яны да ГОСПАДА ў тузе сваёй, і Ён выратаваў іх з бяды іхняй,
- 14 і вывеў іх з цемры і ценю съмерці, і кайданы іхня парваў.
- 15 Няхай славяць ГОСПАДА за міласэрнасьць Ягоную і за цуды Ягоныя для сыноў чалавечых,
- 16 бо Ён скрышыў брамы мядзяныя і расьсек жалезныя засаўкі.
- 17 Яны [былі] неразумнымі на шляху правінаў сваіх і за беззаконьні свае пакутавалі.

- 18** Усякая ежа абрыйдла души іхняй, і блізка былі яны ад брамаў съмерці.
- 19** I крычалі яны да ГОСПАДА ў тузе сваёй, і Ён выратаваў іх з бяды іхняй,
- 20** Ён паслаў слова Сваё, і аздаравіў іх, і выбавіў іх ад магілы.
- 21** Няхай славяць ГОСПАДА за міласэрнасць Ягоную і за цуды Ягоныя для сыноў чалавечых!
- 22** Няхай ахвяруюць ахвяры падзякі, і няхай абвяшчаюць з радасцю пра дзеяньні Ягоныя!
- 23** Тыя, што зыходзілі на мора на караблях і вялі справы на водах вялікіх,
- 24** яны бачылі справы ГОСПАДА і цуды Ягоныя ў глыбінях.
- 25** Ён сказаў, і стаўся вецер бурны, і ўзыняліся хвалі,
- 26** і яны ўздымаяцца пад неба, і падаюць у бяздоныне; душа іхня ў [гэтым] ліху млее,
- 27** бадзяюцца і хістаюцца, як п'яныя, і ўся мудрасць іхня на марна.
- 28** I крычалі яны да ГОСПАДА ў тузе сваёй, і Ён выратаваў іх з бяды іхняй.
- 29** Ён перамяніў буру ў цішу, і суцішыліся хвалі.
- 30** I ўзрадаваліся яны, што [ўсё] съціхла, і Ён іх правёў да жаданае прыстані.
- 31** Няхай славяць ГОСПАДА за міласэрнасць Ягоную і за цуды Ягоныя для сыноў чалавечых!
- 32** Няхай вывышаюць Яго ў зграмаджэнні народу і паміж старшыняў няхай хваляць Яго!
- 33** Ён перамяніў рэкі ў пустыню і крыніцы водаў — у сухую зямлю,
- 34** і ўрадлівую зямлю — у салённую — за ліхоту тых, што жывуць на ёй.
- 35** Ён перамяніў пустыню ў возера водаў і сухую зямлю — у крыніцы водаў,

36 і там пасяліў галодных, і яны паставілі горад, дзе будуць жыць,
37 і засялі палі, і пасадзілі вінаграднік, і атрымалі плод багаты.
38 І Ён дабраслаўляў іх, і яны множыліся вельмі; і не зъмяншалася ў іх скаціны.
39 Але [пасъля] іх паменшала, і яны схіліліся пад цяжарам ліхоты і смутку.
40 Ён вылівае пагарду на князёў і кідае іх блукаць па пустках без дарогі.
41 І паднімае прыгнечанага з нэндзы, і робіць плямёны як [чароды] авечак.
42 Убачаць гэта правыя і ўзвесяляцца; і ўсякая несправядлівасць закрые вусны свае.
43 Хто мудры, той гэта захавае, і зразумее міласэрнасць ГОСПАДА!

Пс 108

1 Съпей. Псалтыр Давіда.

2 Ўмацаванае сэруча маё, Божа! Буду съпяваць і выслаўляць [Цябе] ў славе маёй!
3 Збудзіцесь, псалтыр і гусьлі! Я пабуджу съвітаньне!
4 Буду славіць Цябе сярод людзей, ГОСПАДЗЕ, і буду выслаўляць Цябе сярод народаў,
5 бо па-над неба вялікая міласэрнасць Твая, і праўда Твая — да аблокаў.
6 Узвялічся па-над неба, Божа, і па-над усёй зямлёй [няхай будзе] слава Твая!
7 Каб былі ўратаваныя ўмілаваныя Твае, збаў правіцай Тваёй і адкажы мне!
8 Бог сказаў у съвятасці Сваёй: “Я ўзрадуюся! Я падзялю Сыхем, і даліну Сукот разьмераю.

9 Мой Гілеад, Мой Манаса, і Эфраім — моц галавы
Маёй, Юда — заканадаўца Мой!

10 Мааў — міса для мышца Майго; на Эдом кіну
сандалы Mae; над [зямлёй] Філістынскай радасна
гукаць буду!

11 Хто ўвядзе мяне ў горад умацаваны? Хто завядзе
мяне ў Эдом?

12 Ці ж ня Ты, Божа, нас пакінуў і не выходзіш, Божа, з
войскамі нашымі?

13 Дай нам успамогу ў прыгнечаныні [нашым], бо
марны ратунак чалавечы.

14 З Богам мы зъявім сілу, і Ён растопча
прыгнятальнікаў наших.

Пс 109

1 Кіраўніку хору. Псалтырь Давіда. Божа, хвала мая, не
маўчы!

2 Бо вусны бязбожныя і вусны здрадлівия расчыніліся
супраць мяне, гавораць са мною языком хлусълівым.

3 I словамі няnavісьці атачылі мяне, і ваююць супраць
мяне без прычыны.

4 За любоў маю яны супрацьстаяць мне; а я малюся.

5 Яны заплацілі мне злом за дабро, і няnavісьцяй — за
любоў маю.

6 Пастаў над ім бязбожніка, і шатан няхай стане
праваруч яго;

7 калі будзе суджаны, няхай будзе як бязбожнік, а
малітва ягоная няхай станецца грэхам.

8 Няхай дні ягоныя будуць кароткія, а ўрад ягоны
няхай возьме іншы.

9 Няхай сыны ягоныя будуць сіротамі, а жонка ягоная
— удавою.

10 Няхай выгнаныя, будуць выгнанцамі сыны ягоныя,
і няхай жабруюць і шукаюць [хлеба] на руінах сваіх!

11 Няхай захопіць ліхвяр усё, што яму належыць, і няхай чужынцы захопяць працу ягоную.

12 Няхай ня будзе нікога, хто яму зъявіць міласэрнасьць, і няхай ня будзе таго, хто зълітуеца над сіротамі ягонымі.

13 Насенъне ягонае няхай будзе зънішчана; у пакаленъні наступным няхай будзе выкрэсьлене імя ягонае!

14 Няхай будзе ўзгаданае беззаконье бацькоў ягоных перад ГОСПАДАМ, і грэх маці ягонай няхай ня будзе змыты!

15 Няхай будуць яны перад ГОСПАДАМ заўсёды, і няхай ён вынішчыць на зямлі памяць пра яго,

16 бо ён не памятаў, каб чыніць міласэрнасьць, і перасьледаваў чалавека беднага і прыгнечанага, і з сэрцам зламаным, каб забіць яго.

17 Любіў ён праклён, і ён прыйдзе на яго! Не было даспадобы яму дабраслаўленъне, і яно будзе далёка ад яго!

18 І ён апранецца праклёнам, быццам шатай сваёй, і ён увойдзе, як вада, у нутро ягонае, і як алей, — у косткі ягоныя!

19 Няхай будзе яму як адзеньне, у якое ён адзяеца, і як пас, якім заўсёды падпярэзваеца!

20 Гэткая будзе плата ад ГОСПАДА тым, што супрацьстаяць мне, і тым, што благое гавораць супраць душы маёй!

21 А Ты, ГОСПАДЗЕ, Госпадзе, учыні са мною дзеля імя Твайго, і, бо добрая міласэрнасьць Твая, выратуй мяне,

22 бо я бедны і прыгнечаны, і сэрца маё ў нутры майм зранена.

23 Я зыходжу, як цень, што зънікае; ганяюць мяне, як саранчу.

24 Калені мае ад посту хістаюцца, і цела маё ссохла без алею.

25 І я стаўся ганьбаю для іх, яны глядзяць на мяне, ківаючы галовамі сваімі.

26 Дапамажы мне, ГОСПАДЗЕ, Божа мой! Збаў мяне паводле міласэрнасці Тваёй!

27 І даведаюцца яны, што гэта рука Твая, што Ты, ГОСПАДЗЕ, зрабіў гэта!

28 Яны праклінаюць, а Ты дабраславі! Яны паўстаюць [супраць мяне], і будуць асаромленыя, а слуга Твой няхай узрадуецца!

29 Няхай апрануцца ў зънявагу тыя, што супрацьстаяць мне, і ахінуцца, быццам плашчом, у сорам свой!

30 Я буду гучна славіць ГОСПАДА вуснамі маймі і сярод мноства [народу] буду хваліць Яго,

31 бо Ён стаіць праваруч прыгнечанага, каб збавіць яго ад тых, што асуђаюць душу ягоную.

Пс 110

1 Псалм Давіда. Сказаў ГОСПАД Госпаду майму: “Сядзь праваруч Мяне, пакуль пакладу ворагаў Тваіх як падножжа пад стопы Твае!”

2 Кій моцы тваёй пашле ГОСПАД з Сыёну: “Мей уладу сярод ворагаў тваіх!”

3 Народ твой у дзень магутнасці тваёй ахвотна зъярэцца ў аздобе съятой; як раса з улоньня съвітаньня будзе маладосьць твая.

4 Присягнуў ГОСПАД і не раскаеца: “Ты съятар на вякі паводле парадку Мэльхісэдэка”.

5 Госпад праваруч цябе у дзень гневу Свайго скрышиць валадароў,

6 будзе судзіць народы, усё напоўніць трупамі, скрышиць галаву, што пануе над многімі землямі.

7 Са струменя нап'еца ў дарозе і дзеля таго ўзвысіць галаву.

Пс 111

1 Альлелюя! Буду славіць ГОСПАДА ўсім сэрцам на нарадзе правых і ў грамадзе.

2 Вялікія дзеянні ГОСПАДА, годныя ўвагі ўсіх, што імкнуцца да іх.

3 Годнасьць і велічнасьць — справы Ягоныя, і праведнасьць Ягоная будзе трываць вечна.

4 Ён памятнымі зрабіў цуды Свае, ГОСПАД літасьцівы і спагадлівы.

5 Ён ежу дае тым, што баяцца Яго, памятае на вякі запавет Свой.

6 Ён распавёў народу Свайму пра сілу дзеянняў Сваіх, даючи яму спадчыну нарадаў.

7 Дзеі рук Ягоных — праўда і суд; усе загады Ягоныя верныя,

8 замацаваныя на вякі вечныя, зробленыя ў праўдзе і шчырасьці.

9 Збаўленыне паслаў Ён народу Свайму, пастанавіў на вякі запавет Свой; съятое і страшнае імя Ягонае!

10 Страх перад ГОСПАДАМ — пачатак мудрасьці; добры розум [маюць] усе, што дзейнічаюць [у страху Божым]. Хвала Ягоная трывае вечна.

Пс 112

1 Альлелюя! Шчасльівы той чалавек, які баіцца ГОСПАДА і ў прыказаньнях Ягоных мае ўпадабаныне вялікае.

2 Магутным будзе на зямлі насеныне ягонае; пакаленыне правых будзе дабраслаўлёнае.

3 Маёмысьць і багацьце ў доме ягоным, і праведнасьць ягоная будзе трываць вечна.

- 4** Узыходзіць у цемры съятло правым, літасьцівы і спагадлівы, і праведны [Бог].
- 5** Добра чалавеку, які літуецае і пазычае, які справы свае вядзе згодна з судом.
- 6** Бо ён ніколі не пахісьнецца; у вечнай памяці будзе праведнік.
- 7** Ня будзе баяцца, чуючы вестку благую; моцнае сэрца ягонае, ён спадзяеца на ГОСПАДА.
- 8** Умацаванае сэрца ягонае, ён ня будзе баяцца, аж пакуль угледзіць [загубу] прыгнятальнікаў сваіх.
- 9** Раскідаў, раздаў бедным; праведнасць ягоная трывае вечна, рог ягоны ўзынімецца ў славе.
- 10** Угледзіць гэта бязбожнік і будзе злаваць, скрыгатаць ён будзе зубамі і змарнене, і жаданьне бязбожніка загіне.

Пс 113

- 1** Альелюя! Хвалеце, слугі ГОСПАДАВЫ, хвалеце імя ГОСПАДА!
- 2** Няхай будзе дабраслаўлёнае імя ГОСПАДА ад цяпер і на вякі!
- 3** Ад усходу сонца да заходу яго няхай будзе хвалёнае імя ГОСПАДА!
- 4** Узвялічаны ГОСПАД над усімі народамі; па-над няёссы слава Ягоная.
- 5** Хто як ГОСПАД, Бог наш, Які жыве ў вышыні
- 6** і схіляеца, каб паглядзеца на неба і зямлю;
- 7** Які з пылу падымае гаротніка, з гною узносіць беднага,
- 8** каб пасадзіць яго сярод магнатаў, сярод магнатаў народу Свайго;
- 9** Які бясплодную садзіць у доме як маці, якая радуеца сынам [сваім]? Альелюя!

Пс 114

- ¹ Калі выходзіў Ізраіль з Эгіпту, дом Якуба з народу чужацкага,
- ² стаўся Юда съвятыняй Ягонай, Ізраіль — [месцам] панаваньня Ягонага.
- ³ Мора ўбачыла і ўцякло, Ярдан павярнуў назад.
- ⁴ Горы скакалі, быццам бараны, узгоркі — быццам ягніты.
- ⁵ Што табе, мора, што ты ўцякло? Ты, Ярдане, што павярнуў назад?
- ⁶ Што вы скачаце, горы, быццам бараны, узгоркі — быццам ягніты?
- ⁷ Перад абліччам Госпада задрыжэла зямля, перад абліччам Бога Якубавага,
- ⁸ Які перамяніяе скалу ў возера воднае, крамень — у крыніцу водаў.

Пс 115

- ¹ Ня нам, ГОСПАДЗЕ, ня нам, але іменню Твайму дай Ты славу дзеля міласэрнасьці Тваёй, дзеля праўды Тваёй!
- ² Навошта казаць паганам: “Дзе ж Бог іхні?”
- ³ А Бог наш у небе; усё, што Яму да спадобы, Ён робіць.
- ⁴ Ихнія ідалы — срэбра і золата, творы рук чалавечых.
- ⁵ Маюць вусны, і не гавораць; маюць вочы, і ня бачаць;
- ⁶ маюць вуши, і ня чуюць, маюць ноздры, і нюху няма;
- ⁷ рукі ў іх, і ня мацаюць; ногі ў іх, і ня ходзяць; і не выказваюцца горлам сваім.
- ⁸ Няхай стануцца падобнымі да іх тыя, што іх робяць, усе, што на іх спадзяюцца.
- ⁹ Израілю, спадзяйвайся на ГОСПАДА. Ён — дапамога іхняя і шчыт іх!
- ¹⁰ Доме Аарона, спадзяйвайся на ГОСПАДА. Ён — дапамога іхняя і шчыт іх!

11 Вы, што ГОСПАДА баіцёся, спадзяўайцеся на ГОСПАДА: Ён — дапамога іхняя і шчыт іх!

12 ГОСПАД памятае пра нас. Ён будзе дабраслаўляць, Ён будзе дабраслаўляць дом Ізраіля, Ён будзе дабраслаўляць дом Аарона,

13 Ён будзе дабраслаўляць тых, што баяцца ГОСПАДА, разам малых і вялікіх.

14 Няхай памножыць вас ГОСПАД, вас і ваших сыноў.

15 Дабраслаўлённыя вы ГОСПАДАМ, Які стварыў неба і зямлю.

16 Неба — неба ГОСПАДА, а зямлю Ён даў сынам чалавечым.

17 Ня мёртвия хваляць ГОСПАДА, ня ўсе тыя, што зыходзяць ў [месца] маўчаньня,

18 але мы будзем дабраслаўляць ГОСПАДА ад цяпер і на вякі. Альелюя!

Пс 116

1 Люблю ГОСПАДА, бо Ён пачуў голас мой і маленъне маё,

2 бо Ён прыхіліў да мяне вуха Сваё ў дзень, калі я клікаў [Яго].

3 Ахаплі мяне путы съмерці; муکі пякельныя адшукалі мяне; я знайшоў трывогу і смутак.

4 I паклікаў я імя ГОСПАДА: “Збаў, прашу, ГОСПАДЗЕ, душу маю!”

5 Літасьцівы ГОСПАД і праведны, наш Бог міласцівы.

6 ГОСПАД захоўвае неразумных; і калі зънемагаю, Ён ратуе мяне.

7 Вярніся, душа мая, да супачынку твайго, бо ГОСПАД робіць добрае табе.

8 Бо Ты выратаваў душу маю ад съмерці, вочы мае — ад сълёзаў, ногі мае — ад падзеньня.

9 Буду хадзіць перад аблічам ГОСПАДА ў зямлі жывых.

10 Я веру, дык гавару: “Я моцна прыгнечаны”.

11 Я сказаў у зъбянятэжанасьці маёй: “Усе людзі хлусяць!”

12 Што я вярну ГОСПАДУ за ўсе дабрадзеістыя Ягоныя для мяне?

13 Келіх збаўленыня ўзыніму і імя ГОСПАДА буду клікаць.

14 Абяцањні мае ГОСПАДУ споўню перад усім народам Ягоным.

15 Каштоўная ў вачах ГОСПАДА съмерць багабойных Ягоных.

16 О ГОСПАДЗЕ! Я ж слуга Твой, я — слуга Твой, сын служкі Тваёй! Ты разьбіў кайданы мае.

17 Табе ахвярую ахвяру падзякі і імя ГОСПАДА буду клікаць.

18 Абяцањні мае ГОСПАДУ споўню перад усім народам Ягоным,

19 у панадворках дому ГОСПАДАВАГА, пасярод цябе, Ерусаліме! Альелюя!

Пс 117

1 Хвалеце ГОСПАДА, усе народы! Праслаўляйце Яго, усе плямёны!

2 Бо вялікая над намі міласэрнасьць Ягоная, і праўда ГОСПАДА на вякі! Алелюя!

Пс 118

1 Слаўце ГОСПАДА, бо Ён добры, бо на вякі міласэрнасьць Ягоная!

2 Няхай скажа Ізраіль, што на вякі міласэрнасьць Ягоная!

3 Няхай скажа дом Ааронавы, што на вякі міласэрнасьць Ягоная!

- 4** Няхай скажуць тыя, што баяцца ГОСПАДА, што на вякі міласэрнасьць Ягоная!
- 5** У муках клікаў я ГОСПАДА, і Ён адказаў мне, Госпад [вывеў мяне] на вольны прастор.
- 6** ГОСПАД са мною, я не баюся. Што зробіць мне чалавек?
- 7** ГОСПАД са мною, Ён — дапамога мая, і я буду глядзець [на загубу] тых, што мяне ненавідзяць.
- 8** Лепш мець надзею на ГОСПАДА, чым спадзявацца на чалавека.
- 9** Лепш мець надзею на ГОСПАДА, чым спадзявацца намагнатаў.
- 10** Усе народы мяне абступілі, але імем ГОСПАДА я зьнёс іх.
- 11** Абступілі мяне, абступілі, але імем ГОСПАДА я зьнёс іх.
- 12** Абселі мяне, быццам пчолы, і згарэлі яны, як агонь з цярніны, бо імем ГОСПАДА я зьнёс іх.
- 13** Пхаючы, папхнулі мяне, каб я ўпаў, але ГОСПАД дапамог мне.
- 14** ГОСПАД — моц мая і песнья мая, Ён стаўся збаўленнем маім.
- 15** Голас радасьці і збаўлення — у намётах праведнікаў. Правіца ГОСПАДА зъявіла сілу.
- 16** Правіца ГОСПАДА ўзынесена, правіца ГОСПАДА зъявіла сілу.
- 17** Не памру, але буду жыць і буду абвяшчаць пра дзеяньні ГОСПАДА.
- 18** Караючы, пакараў мяне ГОСПАД, але съмерці мяне не аддаў.
- 19** Адчыніце мне брамы праведнасьці; я ўвайду праз іх і буду славіць ГОСПАДА.
- 20** Вось брама ГОСПАДАВА; праведнікі ўвойдуть праз яе.

- 21** Буду славіць Цябе, бо Ты адказаў мне і стаўся збаўленьнем маім!
- 22** Камень, які адкінулі будаўнікі, стаўся галавой вугла.
- 23** Ад ГОСПАДА гэта сталася і [гэта] цуд у вачах нашых!
- 24** Вось дзень, які стварыў ГОСПАД; будзем весяліца і радавацца ў ім!
- 25** Прашу, ГОСПАДЗЕ, збаў цяпер! Прашу, ГОСПАДЗЕ, дай посьпех цяпер!
- 26** Дабраслаўлёны той, хто прыходзіць у імя ГОСПАДА; мы дабраслаўляем вас з дому ГОСПАДАВАГА.
- 27** ГОСПАД ёсьць Бог, Ён асьвятліў нас; прывяжыце вяроўкамі съяточную [ахвяру] да рагоў ахвярніку!
- 28** Ты —Бог мой, Цябе я буду славіць, Цябе, Божа мой, вывышаць!
- 29** Слаўце ГОСПАДА, бо Ён — добры, бо на вякі міласэрнасць Ягоная!

Пс 119

- 1** Шчасльвия тыя, у якіх шлях беззаганны, якія ходзяць паводле закону ГОСПАДА.
- 2** Шчасльвия тыя, што захоўваюць съведчаньні Ягоныя, якія ўсім сэрцам шукаюць Яго,
- 3** якія ня робяць беззаконьня, і ходзяць шляхам Ягоным.
- 4** Ты загадаў, каб пільна захоўвалі загады Твае.
- 5** О, каб жа я ўмацаваў шлях мой, каб захоўваць пастановы Твае!
- 6** Тады я ня буду асаромлены, калі буду глядзець на ўсе прыказаньні Твае.
- 7** Буду славіць Цябе ў шчырасці сэрца, калі буду вучыцца судам праведнасці Тваёй.
- 8** Пастановы Твае я буду захоўваць, толькі не пакідай мяне!

9 Якім чынам юнак захавае ў чыстасьці съцежку сваю?
[Калі] будзе захоўваць [яе] паводле слова Твайго.

10 Усім сэрцам майм я шукаю Цябе, ня дай мне
адхіліцца ад прыказаньняў Тваіх!

11 У сэрцы майм я хаваю слова Тваё, каб не зграшыць
супраць Цябе.

12 Дабраслаўлёны Ты, ГОСПАДЗЕ! Навучы мяне
пастановам Тваім!

13 Вуснамі маймі авбвяшчаю ўсе прысуды вуснаў Тваіх.

14 На шляху съведчаньняў Тваіх я радуюся больш, чым
ад усялякіх каштоўнасьцяў.

15 Пра пастановы Твае буду разважаць і буду глядзець
на съцежкі Твае.

16 У пастановах Тваіх будзе ўцеха мая, не забудуся
слова Твайго.

17 Рабі добрае слuze Тайму, каб я жыў і захоўваў слова
Тваё.

18 Расчыні вочы мае, і буду глядзець на цудоўныя
дзеяньні закону Твайго!

19 Я — прыхадзень на зямлі; не хавай ад мяне
приказаньні Твае!

20 Зынемаглася душа мая, прагнучы ўвесь час судоў
Тваіх.

21 Ты ўтаймаваў свавольнікаў, якія праклятыя, бо
ўхіляюцца ад прыказаньняў Тваіх.

22 Аддалі ад мяне ганьбу і пагарду, бо я захоўваю
съведчаньні Твае.

23 Нават калі засядуць князі і будуць змаўляцца
супраць мяне, слуга Твой будзе разважаць пра
пастановы Твае.

24 Бо съведчаньні Твае — пацеха мая і рада.

25 Прыліпла да пылу душа мая; ажыві мяне паводле
словы Твайго.

26 Пра шляхі мае я апавядадаў, і Ты адказаў мне; навучы
мяне пастановам Тваім.

- 27** Дай мне зразумець шлях загадаў Тваіх, і я буду разважаць пра цуды Твае.
- 28** Сылёзы ліе душа мая ад смутку, узынімі мяне паводле слова Твайго!
- 29** Шлях хлусыні аддалі ад мяне і закон Твой няхай будзе літасьцівы да мяне.
- 30** Я выбраў шлях вернасьці, суды Твае паставіў [перад вачымі].
- 31** Я прыляпіўся да съведчаньня Тваіх; ГОСПАДЗЕ, ня дай мне асароміца!
- 32** Шляхам прыказаньня Тваіх я пабягу, бо Ты пашыраеш сэрца маё.
- 33** Навучы мяне, ГОСПАДЗЕ, шляху пастановаў Тваіх, і я буду пільнавацца яго аж да канца.
- 34** Дай мне разуменьне, і буду пільнавацца закону Твайго і захоўваць яго ўсім сэрцам.
- 35** Вядзі мяне па съцежцы прыказаньня Тваіх, бо ў гэтым упадабаньне маё.
- 36** Нахіляй сэрца маё да съведчаньня Тваіх, а не да прыбытку.
- 37** Адварні вочы мае, каб на марнасьць не глядзелі; ажыві мяне на шляхах Тваіх!
- 38** Няхай паўстане слова Тваё для слугі Твайго, які [ходзіць у] страху Тваім.
- 39** Аддалі ад мяне ганьбу, якое баюся, бо суды Твае добрыя.
- 40** Вось, я прагну загадаў Тваіх; ажыві мяне праведнасьцю Тваёю.
- 41** Няхай прыйдзе да мяне міласэрнасьць Твая, ГОСПАДЗЕ, і збаўленьне Тваё паводле слова Твайго,
- 42** каб я мог адказаць словам таму, хто зьневажае мяне, бо я спадзяюся на слова Тваё.
- 43** І не пазбаў вусны мае слова праўды зусім, бо я на суды Твае спадзяюся.

44 I я буду захоўваць закон Твой заўсёды, і на вякі вечныя,

45 і буду хадзіць па [прасторы] шырокім, бо загадаў Тваіх я шукаў.

46 I буду гаварыць пра съведчаньні Твае перад валадарамі і ня буду асаромлены.

47 I буду мець уцеху ў прыказаньнях Тваіх, якія я ўзылюбіў.

48 I буду ўздымаць руکі мае да прыказаньняў Тваіх, якія я ўзылюбіў, і буду разважаць пра пастановы Твае.

49 Узгадай слова да слугі Твайго, на якое маю спадзявацца.

50 Гэта пацяшэнне маё ў нядолі маёй, бо слова Тваё ажыўляе мяне.

51 Славольнікі вельмі зьдзекуюцца з мяне; але я ад закону Твайго ня ўхіляўся.

52 Узгадваў я, ГОСПАДЗЕ, суды Твае спрад вякоў, і гэта пацяшала мяне.

53 [Гней] палючы мяне агарнуў на бязбожнікаў, якія пакінулі закон Твой.

54 Пастановы Твае сталіся гімнам для мяне ў доме вандраваньня майго.

55 Імя Тваё, ГОСПАДЗЕ, я ўначы ўзгадваў і захоўваў закон Твой.

56 Гэтак сталася са мною, бо я пільнаваўся загадаў Тваіх.

57 “Мая частка, ГОСПАДЗЕ, — сказаў я,— захоўваць слова Тваё”.

58 Я прынізіўся перад абліччам Тваім ад усяго сэрца; зылітуйся нада мною паводле слова Твайго.

59 Я думаў пра шляхі мае, і зьвярнуў ногі мае да съведчаньняў Тваіх.

60 Сьпяшаўся я і не марудзіў захоўваць прыказаньні Твае.

61 Путы бязбожнікаў аблуталі мяне, але закон Твой я не забываўся.

62 Сярод ночы я ўстаю, каб славіць Цябе за суды праведнасці Тваёй.

63 Я — суполькнік для ўсіх, што баяцца Цябе і захоўваюць загады Твае.

64 Міласэрнасць Твая, ГОСПАДЗЕ, напоўніла зямлю; навучы мяне пастановам Тваім!

65 Дабро Ты зрабіў слuze Твайму, ГОСПАДЗЕ, паводле слова Твайго.

66 Добраму разуму і веданьню навучы мяне, бо я прыказаньням Тваім веру.

67 Перш, чым я стаўся спакораным, я блукаў; цяпер слова Тваё я захоўваю.

68 Ты добры і робіш добрае, навучы мяне пастановам Тваім!

69 Славольнікі надумалі хлусьню супраць мяне; а я ўсім сэрцам буду пільнавацца загадаў Тваіх.

70 Сталася нячулым ад тлушчу сэрца іхняе; а я меў уцеху ў законе Тваім.

71 Добра мне, што я быў ўпакораны, каб навучыўся пастановам Тваім.

72 Лепшы для мяне закон вуснаў Тваіх, чым тысячы золата і срэбра.

73 Рукі Твае зрабілі мяне і ўмацавалі; дай мне разуменіе, каб я навучыўся прыказаньням Тваім!

74 Тыя, што баяцца Цябе, убачаць мяне і ўзрадуюцца, бо я на слова Тваё спадзяюся.

75 Ведаю, ГОСПАДЗЕ, што праведныя суды Твае, і слушна Ты ўпакорыў мяне.

76 Няхай, прашу, міласэрнасць Твая пацяшае мяне паводле слова Твайго да слугі Твайго.

77 Няхай прыйдзе да мяне літасць Твая, каб я жыў, бо закон Твой — пацеха мая.

78 Няхай будуць асаромлены свавольнікі, бо яны падманліва блыталі мяне; а я буду разважаць пра загады Твае.

79 Няхай да мяне навернуцца тыя, што баяцца Цябе, і тыя, што ведаюць съведчаньні Твае.

80 Няхай будзе сэрца маё беззаганным у [выкананыні] пастановаў Тваіх, каб я ня быў асаромлены.

81 Зьнемагае душа мая без збаўленьня Твайго; на слова Тваё спадзяюся.

82 Зьнемагаюць вочы мае бяз слова Твайго, кажучы: “Калі ж Ты пацешыш мяне?”

83 Я стаўся, як мех [скуранны] ў дыме; але пастановаў Тваіх не забыўся.

84 Колькі будзе дзён слугі Твайго, калі Ты ўчыніш суд над тымі, што перасъледуюць мяне?

85 Выкапалі свавольнікі яму для мяне, але гэта пярэчыць закону Твайму.

86 Усё прыказаныні Твае — верныя; [з дапамогай] хлусьні перасъледуюць мяне, дапамажы Ты мне!

87 Амаль вынішчылі мяне на зямлі; а я не пакінуў загадаў Тваіх.

88 Праз міласэрнасць Тваю захавай мне жыцьцё, і буду захоўваць съведчаньні вуснаў Тваіх.

89 На вякі, ГОСПАДЗЕ, слова Тваё съцверджана на небе!

90 З пакаленія ў пакаленіне вернасць Твая; Ты ўгрунтаваў зямлю, і яна стаіць.

91 Паводле прысаду Твайго стаяць яны да гэтага дня, бо ўсё гэта — слугі Твае.

92 Калі б закон Твой ня быў ўцехай маёй, даўно б я згінуў у нядолі маёй.

93 На вякі не забудуся загадаў Тваіх, бо імі Ты захаваў мне жыцьцё.

94 Я — Твой! Збаў мяне, бо я шукаю загады Твае.

95 Цікуюць на мяне бязбожнікі, каб зынішчыць мяне; а я пра съведчаныні Твае разважаю.

96 Я бачыў заканчэньне ўсякай дасканаласьці; але прыказаныні Твае ня маюць канца.

97 Як я люблю закон Твой! Увесь дзень ён у думках маіх!

98 Зрабілі мяне мудрэйшым за ворагаў маіх прыказаныні Твае, бо яны на вякі са мною.

99 Я стаўся больш разважлівым за ўсіх, што вучылі мяне, бо съведчаныні Твае ў думках маіх.

100 Я стаўся разумнейшым за старых, бо пільнуюся загадаў Тваіх.

101 Ад усякай съцежкі благой я стрымліваў ногі мае, каб захоўваць слова Тваё.

102 Ад прысудаў Тваіх я ня адступаўся, бо Ты мяне навучаеш.

103 Як салодкія слова Твае паднябенюю майму, саладзея за мёд вуснам майм!

104 Пра загады Твае буду разважаць, дзеля гэтага ненавіджу ўсякую съцежку хлусьні.

105 Слова Тваё — съветач для ног маіх і съятло на съцежцы маёй.

106 Я прысягнуў і я падняўся, каб захоўваць суды праведнасьці Тваёй.

107 Я вельмі моцна прыгнечаны; ГОСПАДЗЕ, ажыві мяне паводле слова Твайго!

108 Мей упадабаньне, прашу, ГОСПАДЗЕ, у добраахвотных [абяцаньнях] вуснаў маіх, і навучы мяне судам Тваім.

109 Душа мая заўсёды ў руцэ маёй, і закону Твайго я не забываюся.

110 Наставілі бязбожнікі пастку супраць мяне, але я не ўхіліўся ад загадаў Тваіх.

111 Я ўспадкаеміў съведчаныні Твае на вякі, бо яны —
радасьць сэрца майго.

112 Я нахіляю сэрца маё, каб рабіла паводле
пастановаў Тваіх на вякі, аж да канца.

113 Двудушных я ненавіджу, а закон Твой люблю.

114 Ты — заслона мая і шчыт мой, на слова Тваё
спадзяюся.

115 Адыйдзіце ад мяне, злачынцы, каб я мог захоўваць
прыказаныні Бога майго.

116 Падтрымай мяне паводле слова Твайго, і буду
жыць, і ня буду асаромлены ў надзеі маёй.

117 Умацуй мяне, і буду збаўлены, і буду ўглядяща ў
пастановы Твае заўсёды.

118 Ты адапхнуў ўсіх, якія ўхіляюцца ад пастановаў
Тваіх, бо хлусьлівы падман іхні.

119 Быццам жужаль Ты выкідаеш усіх бязбожнікаў
зямлі; дзеля гэтага я ўзълюбіў съведчаныні Твае.

120 Дрыжыць ад страху перад Табою цела маё, і судоў
Тваіх я баюся.

121 Я чыніў суд і праведнасьць; не аддай мяне
прыгнятальнікам майм!

122 Заступіся за слугу Твайго на дабро [яму]; каб не
прыгняталі мяне свавольнікі.

123 Зьнемагаюць вочы мае, [выглядаючы] збаўленыне
Тваё і слова праведнасьці Тваёй.

124 Учыні са слугою Тваім паводле міласэрнасьці
Тваёй, і навучы мяне пастановам Тваім.

125 Я — слуга Твой; дай мне разуменьне, каб пазнаў
съведчаныні Твае.

126 Час дзейнічаць для ГОСПАДА, [бо] яны парушылі
закон Твой.

127 Дзеля гэтага я люблю прыказаныні Твае больш,
чым золата, золата найчысьцейшае.

- 128** Дзеля гэтага ўсе загады Твае, усе лічу слушнымі,
кожную съцежку хлусьні ненавіджу.
- 129** Цудоўныя съведчаныні Твае, дзеля гэтага душа мая
пільнуеца іх.
- 130** Адкрыцьцё словаў Тваіх асьвятляе, дае
разуменьне неразумным.
- 131** Расчыняю я вусны мае і ўздыхаю, бо прагну
прыказаньняў Тваіх.
- 132** Павярніся да мяне і зылітуйся нада мною, паводле
суду [Твайго] для тых, што любяць імя Тваё.
- 133** Стопы мае ўмацуй Ты ў слове Тваім і ня дай
беззаконью авалодаць мною.
- 134** Выбаў мяне ад крыўды чалавека, і буду захоўваць
загады Твае.
- 135** Аблічча Тваё няхай съвеціць над слугою Тваім, і
навучы мяне пастановам Тваім.
- 136** Струмяні водаў цякуць з вачэй маіх, бо [людзі] не
захоўваюць закон Твой.
- 137** Ты праведны, ГОСПАДЗЕ, і справядлівыя суды
Твае.
- 138** Ты загадаў [чыніць] праведнасьць, съведчаныні
Твае і вернасьць вялікую.
- 139** Зъядзе мяне руплівасць мая, бо забыліся на слова
Твае прыгнятальнікі мае.
- 140** Слова Тваё вельмі чыстае, і слуга Твой узълюбіў
яго.
- 141** Малы я і пагарджаны, але загадаў Тваіх я не
забываюся.
- 142** Праведнасьць Твая — праведнасьць на вякі, і закон
Твой — праўда.
- 143** Прыйнёт і гора знайшлі мяне; прыказаныні Твае —
пащеха мая.
- 144** Праведнасьць съведчаньняў Тваіх — на вякі; дай
мне разуменьне, і буду жыць.

145 З усяго сэрца я клічу, адкажы мне, ГОСПАДЗЕ, каб я пільнаваўся пастановаў Тваіх.

146 Я клічу Цябе, збаў мяне, і буду захоўваць съведчаньні Твае!

147 Я апярэджаю съвітаньне і галашу, на слова Тваё, на слова Тваё спадзяюся.

148 Вочы мае апярэджаюць варту [начную], каб мне разважаць пра слова Тваё.

149 Голас мой пачуй паводле міласэрнасьці Тваёй, ГОСПАДЗЕ, паводле суду Твайго ажыві мяне.

150 Набліжаюцца [да мяне] тыя, што імкнуцца да брыдоты; яны ад закону Твайго адступіліся.

151 Але блізка Ты, ГОСПАДЗЕ, і ўсе прыказаньні Твае — праўда.

152 Здаўна я ведаю съведчаньні Твае, што Ты на вякі заснаваў іх.

153 Глянь на нядолю маю і выратуй мяне, бо я пра закон Твой не забываўся.

154 Барані мяне ў справе маёй і выбаў мяне, паводле слова Твайго ажыві мяне.

155 Далёка ад бязбожнікаў збаўленьне, бо яны не шукалі пастановаў Тваіх.

156 Літасьць Твая вялікая, ГОСПАДЗЕ; паводле суду Твайго ажыві мяне.

157 Шмат тых, што перасъледуюць мяне і прыгнітаюць мяне; але ад съведчаньня Тваіх я не ўхіляўся.

158 Я бачыў адступнікаў і брыдзіўся тымі, якія не захоўвалі слова Твайго.

159 Глянь, ГОСПАДЗЕ, як я люблю загады Твае; паводле міласэрнасьці Тваёй ажыві мяне.

160 Аснова слова Твайго — праўда, і на вякі кожны прысуд праведнасьці Тваёй.

- 161** Князі перасьледуюць мяне без прычыны, але слова Твайго баіцца сэрца маё.
- 162** Я радуюся са слова Твайго як той, хто знайшоў вялікі прыбытак.
- 163** Хлусъню ненавіджу і брыджуся ёю, закон Твой люблю.
- 164** Сямкротна ў дзень я хвалю Цябе за прысуды праведнасці Тваёй.
- 165** Вялікі супакой Ты даеш тым, якія любяць закон Твой, і яны не спатыкнуцца.
- 166** Я ўзіраюся на збаўленыне Тваё, ГОСПАДЗЕ, і выконваю прыказаньні Твае.
- 167** Захоўала душа мая съведчаныні Твае, і я моцна ўзылюбіў іх.
- 168** Я захоўваю загады Твае і съведчаныні Твае, бо ўсе шляхі мае перад Табою.
- 169** Няхай дойдзе галашэныне маё да аблічча Твайго, ГОСПАДЗЕ! Паводле слова Твайго дай мне разуменьне.
- 170** Няхай прыйдзе маленьне маё перад аблічча Тваё! Паводле слова Твайго выратуй мяне!
- 171** Вусны мае будуць апавядаць хвалу, бо Ты вучыш мяне пастановам Тваім.
- 172** Язык мой будзе адказваць пра слова Тваё, бо ўсе прыказаньні Твае праведныя.
- 173** Няхай станецца рука Твая дапамогай маёй, бо я выбраў загады Твае.
- 174** Я прагну збаўленыня Твайго, ГОСПАДЗЕ, і закон Твой — пацеха мая.
- 175** Няхай жыве душа мая, каб хваліць Цябе, і суды Твае няхай дапамогуць мне.
- 176** Я заблукаваў як авечка, што згубілася, адшукай Ты слугу Твайго, бо прыказаньняў Тваіх я не забываўся.

Пс 120

- 1** Сыпей узыходжанъня. Да ГОСПАДА я клікаў у бядзе майёй, і Ён адказаў мне.
- 2** ГОСПАДЗЕ, вызвалъ душу маю ад вуснаў хлусълівых, ад языка здрадлівага.
- 3** Што дасьць табе ды якую карысьць прынясе язык здрадлівы?
- 4** Вострыя стрэлы волата і вугольле ядлоўцавае.
- 5** Гора мне, што я жыву ў Мэшэка, што я пасяліўся ля намётаў Кедарскіх!
- 6** Вельмі доўга душа мая жыла сярод тых, што ненавідзяць супакой.
- 7** Я — [сам] супакой; ды, як толькі прамоўлю, яны [пачынаюць] вайну.

Пс 121

- 1** Сыпей узыходжанъня. Узынімаю я вочы мае да гораў, адкуль прыйдзе да мяне дапамога.
- 2** Дапамога мая ад ГОСПАДА, Які стварыў неба і зямлю.
- 3** Ён ня дасьць пахіснуцца назе тваёй, не задрэмле Той, Які захоўвае цябе.
- 4** Сапраўды, не задрэмле і ня будзе спаць Той, Які захоўвае Ізраіля.
- 5** ГОСПАД — Той, Які захоўвае цябе, ГОСПАД — цень твой праваруч цябе.
- 6** Удзень сонца ня ўдарыць цябе, ані месяц уначы.
- 7** ГОСПАД будзе захоўваць цябе ад усякага зла, будзе душу тваю Ён захоўваць.
- 8** ГОСПАД будзе захоўваць твой выхад і твой уваход ад цяпер і на вякі.

Пс 122

- 1** Сыпей узыходжанъня. Давіда. Узрадаваўся я, калі мне сказалі: “Хадзем у дом ГОСПАДА!”

- 2** Вось, ногі нашыя стаяць у брамах тваіх, Ерусаліме!
- 3** Ерусаліме! Ты пабудаваны, як горад, які злучаны разам,
- 4** куды ўваходзяць калены, калены ГОСПАДАВЫ, як съведчаньне для Ізраіля славіць імя ГОСПАДА,
- 5** бо там стаяць пасады судовыя, пасады дому Давідавага.
- 6** Прасіце пра супакой для Ерусаліму! Няхай маюць спакой тыя, што любяць цябе.
- 7** Супакой няхай будзе ў мурах тваіх, дабрабыт у палацах тваіх.
- 8** Дзеля братоў маіх і бліжніх маіх кажу цяпер: “Супакой табе!”
- 9** Дзеля дому ГОСПАДА, Бога нашага, буду шукаць добра для цябе.

Пс 123

- 1** Сыпей узыходжаньня. Узьнімаю я вочы мае да Цябе, Які жывеш у нябёсах.
- 2** Сапраўды, як вочы слугай [глядзяць] на руку паноў іхніх, як вочы служкі — на руку гаспадыні яе, так і вочы нашыя — на ГОСПАДА, Бога нашага, аж пакуль ня зълітуецца над намі.
- 3** Зълітуйся над намі, ГОСПАДЗЕ, зълітуйся, бо мы вельмі насычаныя пагардай!
- 4** Вельмі моцна насычана душа нашая кпінамі ганарыстых і пагардай фанабэрыстых.

Пс 124

- 1** Сыпей узыходжаньня. Давіда. Калі б не было з намі ГОСПАДА, — скажы, прашу, Ізраіль, —
- 2** калі б не было з намі ГОСПАДА, калі паўстаў супраць нас чалавек,
- 3** тады яны б нас жывымі праглынулі, як гнеў іхні распаліўся на нас,

- ⁴ тады б воды нас затаплі, струмень заліў бы души нашыя,
⁵ тады б воды бурлівия залілі б души нашыя.
⁶ Дабраслаўёны ГОСПАД, Які не аддаў нас зубам іхнім, як здабычу.
⁷ Душа наша ўцякла, быццам птушка з сіла птушкалова; сіло парванае, і мы ўцяклі!
⁸ Дапамога нашая — у імені ГОСПАДА, Які стварыў неба і зямлю.

Пс 125

- ¹ Сыпей узыходжаньня. Тыя, што спадзяюцца на ГОСПАДА, [яны] як гара Сыён, якая не пахісьнецца і будзе на вякі.
² Горы вакол Ерусаліму, а ГОСПАД — вакол народу Свайго ад сёньня і на вякі.
³ Бо кій бязбожнікаў не застанецца над лёсам праведнікаў, каб не цягнулі праведнікі рук сваіх да беззаконьня.
⁴ Рабі, ГОСПАДЗЕ, добрае добрым і тым, хто шчыры ў сэрцы сваім.
⁵ Але тых, што зыходзяць на съцежкі крывыя свае, няхай выганіць ГОСПАД разам са злачынцамі. Супакой над Ізраілем!

Пс 126

- ¹ Сыпей узыходжаньня. Калі ГОСПАД вярнуў палонных Сыёну, мы былі як у съне.
² Былі тады нашыя вусны поўныя съмеху, і язык наш — съпяваньня. Казалі тады між паганамі: “Вялікае ГОСПАД з імі учыніў!”
³ Вялікае ГОСПАД з намі учыніў, і мы былі радасныя.
⁴ Вярні, ГОСПАДЗЕ, нашых палонных, як ручай на [землю] паўднёвую.

5 Той, хто ў сылёзах сеяў, жаць будзе са съпяваньнем.

6 Тыя, што несылі насеньне на пасеў, ішлі плачучы, але, вяртаючыся, вернуцца са съпяваньнем, снапы свае несучы.

Пс 127

1 Сыпей узыходжаньня. Салямона. Калі ГОСПАД не збудуе дом, надарэмна цяжка працуюць будаўнікі; калі ГОСПАД не захоўвае горад, надарэмна чуваюць вартайнікі.

2 Надарэмна для вас рана ўставаць, позна сядзець і есьці хлеб у смутку, бо Свайму ўлюблёнаму Ён дае ў сyne.

3 Вось, спадчына ад ГОСПАДА — дзеці, узнагарода Ягоная — плод чэрава.

4 Быццам стрэлы ў магутнай руцэ, гэтак сыны маладыя.

5 Шчасльівы той чалавек, які напоўніў імі сагайдак свой. Ня будзець яны асаромленыя, калі з ворагамі ў браме будзець гаварыць.

Пс 128

1 Сыпей узыходжаньня. Шчасльівы кожны, хто баіцца ГОСПАДА, хто ходзіць шляхамі Ягонымі.

2 Ты будзеш працу рук тваіх есьці, ты шчасльівы, і добра табе!

3 Жонка твая ў дому тваім будзе плодная, быццам лаза вінаградная; сыны твае — як галіны аліўкавыя, наўкола стала твайго.

4 Вось, гэтак будзе дабраслаўлёны муж, які баіцца ГОСПАДА.

5 И дабраславіць цябе ГОСПАД з Сыёну, і ты будзеш бачыць дабрабыт Ерусаліму ў-ва ўсе дні жыцця твайго,

6 і будзеш бачыць сыноў ад сыноў тваіх. Супакой над Ізраілем!

Пс 129

1 Съпеў узыходжаньня. Шмат уціскалі мяне з маладосьці маёй, — няхай скажа Ізраіль! —

2 шмат уціскалі мяне з маладосьці маёй, але мяне не перамаглі.

3 На хрыбце майм аралі аратыя, праганяючы доўгія барозны свае.

4 ГОСПАД праведны, Ён рассек вяроўкі бязбожнікаў.

5 Няхай будуць асаромленыя і адступяцца назад усе, што ненавідзяць Сыён!

6 Няхай будуць яны, як трава на даху, якая раней, чым вырвуць яе, засыхае,

7 і жнец не напоўніць ёю рукі сваёй, і вязальнік снапоў — жменяў сваіх.

8 I ня скажа той, што міма праходзіць:
“Дабраслаўленыне ГОСПАДА няхай будзе над вами!
Дабраслаўляем вас імем ГОСПАДА!”

Пс 130

1 Съпеў узыходжаньня. З глыбіні я клічу Цябе, ГОСПАДЗЕ!

2 Госпадзе, пачуй голас мой! Няхай вуши Твае зважаюць на голас маленьня майго!

3 Калі Ты будзеш памятаць пра беззаконыні, ГОСПАДЗЕ, Госпадзе мой, хто устаіць?

4 Бо ў Цябе прабачэнье, каб мелі страх [перед Табою].

5 Спадзяюся на ГОСПАДА, спадзяецца душа мая, і ў слове Ягоным маю спадзяванье.

6 Душа мая [чакае на] Госпада больш, чым стораж раніцы, чым стораж раніцы.

7 Спадзявайся, Ізраілю, на ГОСПАДА, бо ў ГОСПАДА
міласэрнасьць і шчодрасыць збаўленъня,
8 і ён выбавіць Ізраіль ад ўсіх беззаконъняў ягоных.

Пс 131

1 Сыпей узыходжанъня. Давіда. ГОСПАДЗЕ, не
вывышалася сэрца маё, і ня ўзносіліся вочы мае, і не
хадзіў я за рэчамі занадта вялікімі і занадта для мяне
недасяжнымі,
2 але я ўсыцішаў і супакойваў душу маю, як дзіця, што
аднятае ад маці сваёй. Як дзіця, аднятае [ад маці],
душа мая ў-ва мне.
3 Спадзявайся, Ізраіль, на ГОСПАДА, ад цяпер і на вякі!

Пс 132

1 Сыпей узыходжанъня. Узгадай, ГОСПАДЗЕ, пра
Давіда і ўсе беды ягоныя,
2 як ён прысягаў ГОСПАДУ, даваў абяцанъне Моцнаму
Якубаваму:
3 “Не ўвайду ў намёт дому майго, не ўзыйду на
пасыцель ложка майго,
4 ня дам вачам майм сну і павекам майм дрымоты,
5 пакуль не знайду месца для ГОСПАДА, сялібы для
Моцнага Якубавага!”
6 Вось, мы чулі пра яго ў Эфраце, знайшлі яго на палях
Яару.
7 Хадзем у сялібу Ягоную, паклонімся перад
падножкам стопаў Ягоных.
8 Паўстань, ГОСПАДЗЕ, ў месца супачынку Твайго, Ты
і каўчэг моцы Тваёй!
9 Святары Твае няхай апрануцца ў праведнасьць, і
багабойныя Твае няхай радуюцца!
10 Дзеля Давіда, слугі Твайго, не адварочвай аблічча
ад памазанца Твайго!

11 Прысягаў ГОСПАД Давіду праўду і не адступіцца ад яе: “Таго, [хто ёсьць] плод улоньня твайго, пасаджу на пасадзе тваім.

12 І калі сыны Твае будуць захоўваць запавет Мой і съведчаныні Мае, якім буду навучаць іх, таксама сыны іхня будуць вечна сядзець на пасадзе тваім”.

13 Бо ГОСПАД выбраў Сыён, пажадаў, [каб быў] сялібай для Яго, [кажучы]:

14 “Вось месца супачынку Майго вечна. Тут буду жыць, бо яго ўпадабаў.

15 Дабраслаўляючы, дабраслаўлю здабытак ягоны, убогіх ягоных насычу хлебам.

16 І съятароў ягоных апрану ў збаўленыне, і багабойныя ягоныя, радуючыся, радавацца будуць.

17 Там Я ўзрашчу рог Давіду, там паставлю съветач памазанцу Майму.

18 Ворагаў ягоных апрану ў ганьбу, а над ім расквітненне дыядэма”.

Пс 133

1 Сыпей узыходжаныня. Давіда. О, як гэта добра і цудоўна, калі браты ў згодзе жывуць!

2 Гэта быццам найлепшы алей на галаве, які съякае на бараду, на бараду Аарона, які съякае на край шаты ягонай,

3 нібы раса Гермону, якая зыходзіць на горы Сыёнскія, бо там ГОСПАД зъяўляе дабраслаўленыне і жыцьцё на вякі.

Пс 134

1 Сыпей узыходжаныня. О, дабраслаўляйце ГОСПАДА, усе слугі ГОСПАДАВЫ, якія начамі стаіцё ў доме ГОСПАДА!

2 Узънімеце рукі вашыя да съвятыні і дабраслаўляйце ГОСПАДА!

3 З Сыёну няхай дабраславіць цябе ГОСПАД, Які стварыў неба і зямлю!

Пс 135

1 Альлелюя! Хвалеце імя ГОСПАДА, хвалеце, слугі ГОСПАДАВЫ,

2 якія стаішё ў доме ГОСПАДА, у панадворках дому Бога нашага!

3 Хвалеце ГОСПАДА, бо добры ГОСПАД; выслаўляйце імя Ягонае, бо яно цудоўнае.

4 Бо Якуба выбраў для Сябе ГОСПАД, Ізраіля — на ўласнасьць Сабе.

5 Бо ведаю я, што ГОСПАД вялікі, і Госпад наш — па-над ўсімі багамі.

6 Усё, што даспадобы ГОСПАДУ, робіць Ён у небе і на зямлі, у моры і у-ва ўсіх бяздоўнях.

7 Ён уздымае хмары ад краю зямлі, робіць маланкі і дождж, выводзіць вецер са скарбніцы Сваёй.

8 Ён пабіў першародных у Эгіпце, ад чалавека і да скаціны.

9 Ён паслаў знакі і цуды пасярод цябе, Эгіпце, над фараонам і ўсімі слугамі ягонымі.

10 Ён пабіў шматлікія народы і забіў валадароў магутных:

11 Сыгона, валадара Амарэйскага, і Ога, валадара Башану, і ўсе валадарствы Ханаану.

12 І аддаў зямлю іхнюю у спадчыну, у спадчыну Ізраілю, народу Свайму.

13 ГОСПАДЗЕ, імя Тваё на вякі! ГОСПАДЗЕ, памяць Твая з пакаленъя ў пакаленъне!

14 Бо ГОСПАД будзе судзіць народ Свой і пашкадуе слугай Сваіх.

- 15** Ідалы народаў — срэбра і золата, творы рук чалавечых.
- 16** Маюць вусны, і не гавораць, маюць вочы, і ня бачаць;
- 17** маюць вуши, і ня чуюць, і духу няма ў вуснах іхніх.
- 18** Падобныя да іх будуць тыя, што робяць іх, усе, хто на іх спадзяеца.
- 19** Доме Ізраіля, дабраслаўляйце ГОСПАДА! Доме Аарона, дабраслаўляйце ГОСПАДА!
- 20** Доме Левія, дабраслаўляйце ГОСПАДА! Вы, што баіцёся ГОСПАДА, дабраслаўляйце ГОСПАДА!
- 21** Дабраслаўлёны ГОСПАД з Сыёну, Які живе ў Ерусаліме! Альлелюя!

Пс 136

- 1** Слаўце ГОСПАДА, бо Ён добры, бо на вякі міласэрнасьць Яго!
- 2** Слаўце Бога багоў, бо на вякі міласэрнасьць Яго!
- 3** Слаўце Пана паноў, бо на вякі міласэрнасьць Яго!
- 4** Таго, Які Сам робіць цуды вялікія, бо на вякі міласэрнасьць Яго:
- 5** Таго, Які неба ўчыніў з разуменінем, бо на вякі міласэрнасьць Яго;
- 6** Таго, Які зямлю расьцягнуў па-над водамі, бо на вякі міласэрнасьць Яго;
- 7** Таго, Які ўчыніў съвяцільні вялікія, бо на вякі міласэрнасьць Яго;
- 8** сонца, каб кіравала днём, бо на вякі міласэрнасьць Яго;
- 9** месяц і зоркі, каб кіравалі ноччу, бо на вякі міласэрнасьць Яго;
- 10** Таго, Які пабіў Эгіпет у першародных ягоных, бо на вякі міласэрнасьць Яго;
- 11** і вывеў Ізраіля спасярод яго, бо на вякі міласэрнасьць Яго;

12 рукою дужаю і рамяном узънятым, бо на вякі
 міласэрнасьць Яго;
 13 Таго, Які мора Чырвонае расьсек, бо на вякі
 міласэрнасьць Яго;
 14 і правёў Ізраіля пасярод яго, бо на вякі
 міласэрнасьць Яго;
 15 і кінуў фараона і войска ягонае ў мора Чырвонае, бо
 на вякі міласэрнасьць Яго;
 16 Таго, Які вёў народ Свой праз пустыню, бо на вякі
 міласэрнасьць Яго;
 17 Таго, Які пабіў валадароў вялікіх, бо на вякі
 міласэрнасьць Яго;
 18 і забіў валадароў слайных, бо на вякі міласэрнасьць
 Яго;
 19 Сыгона, валадара Амарэйскага, бо на вякі
 міласэрнасьць Яго;
 20 і Ога, валадара Башану, бо на вякі міласэрнасьць
 Яго;
 21 і аддаў зямлю іхнюю ў спадчыну, бо на вякі
 міласэрнасьць Яго;
 22 у спадчыну Ізраілю, слузэ Свайму, бо на вякі
 міласэрнасьць Яго;
 23 Таго, Які ў паніжэнні нашым успомніў аб нас, бо
 на вякі міласэрнасьць Яго;
 24 і выратаваў нас ад прыгнятальнікаў нашых, бо на
 вякі міласэрнасьць Яго;
 25 Таго, Які дае хлеб усякаму целу, бо на вякі
 міласэрнасьць Яго.
 26 Слаўце Бога нябёсаў, бо на вякі міласэрнасьць Яго!

Пс 137

¹ Ля рэк Бабілёнскіх сядзелі мы там і плакалі, Сыён
 успамінаючи.

² На вербах сярод яго мы павесілі нашыя гусьлі.

- 3** Бо там тыя, што нас паланілі, жадалі ад нас словаў песьні, і нішчыцелі нашыя — радасьці: “Зас্পявайце нам нешта з песьняў Сыёнскіх!”
- 4** Як жа съпываць нам съпеў ГОСПАДА ў чужой зямлі?
- 5** Калі я забудуся цябе, Ерусаліме, няхай забудзецца мяне правіца мая!
- 6** Няхай язык мой прыліпне да паднябення майго, калі я ня буду памятаць цябе, калі не ўзніму Ерусалім па-над найвышэйшую радасьць маю!
- 7** Прыйгадай, ГОСПАДЗЕ, сынам Эдому дзень Ерусаліму, калі казалі яны: “Руйнуйце яго, руйнуйце аж да падвалінаў!”
- 8** Дачка Бабілёнская, ты будзеш зруйнаваная! Щасльівы той, хто адплаціць табе за тое, што ты нам зрабіла!
- 9** Щасльівы той, хто немаўлятаў тваіх скопіць і паб’е аб скалу.

Пс 138

- 1** Давіда. Я буду славіць Цябе ўсім сэрцам; перад абліччам анёлаў* буду выслаўляць Цябе.
- 2** Пакланюся ў съвятыні съвятасьці Тваёй і буду славіць імя Тваё за міласэрнасьць Тваю і праўду Тваю, бо Ты ўзвялічыў па-над усякае імя Тваё слова Тваё.
- 3** У дзень, калі я клікаў, Ты адказаў мне, і ўзмоцніў сілаю душу маю.
- 4** Будуць славіць Цябе, ГОСПАДЗЕ, усе валадары зямлі, бо пачуюць слова вуснаў Тваіх.
- 5** И будуць съпываць пра шляхі ГОСПАДАВЫ, бо вялікая слава ГОСПАДА.
- 6** Бо ўзвышаны ГОСПАД, але бачыць пакорнага і ганарлівага пазнае здалёк.

7 Калі буду хадзіць сярод турботаў, Ты ажывіш мяне, супраць гневу ворагаў маіх Ты выцягнеш руку Тваю, і мяне вызваліць правіца Твая.

8 ГОСПАД выканае [справу маю] для мяне. ГОСПАДЗЕ, міласэрнасьць Твая на вякі! Не пакінь твораў рук Тваіх! Альлелюя!

Пс 139

1 Кірауніку хору: Давіда. Псалм. ГОСПАДЗЕ, Ты дасъледаваў мяне і ведаеш [мяне].

2 Ты ведаеш, калі я сядою і калі я ўстаю; разумееш думку маю здалёк.

3 Съцежку маю і ляжанье маё Ты спазнаў, і ўсе шляхі мае Табе вядомыя.

4 Бо няма яшчэ словаў на языку маім, а Ты, ГОСПАДЗЕ, ведаеш усё.

5 Ззаду і съпераду Ты абняў мяне і паклаў на мяне руку Тваю.

6 Надзвычай дзівоснае веданье, перавышае мяне, не могу яго съязміць!

7 Куды мне ісьці ад Духа Твайго і ад аблічча Твайго куды ўцячы?

8 Калі б я ўзыйшоў на неба, Ты там; калі б паслаў сабе [ложак] ў пекле, — вось, [і там] Ты!

9 Калі б я ўзяў крылы съвітаньня, калі б пасяліўся на канцы мора,

10 там таксама рука Твая вадзіла б мяне, і трymала б мяне правіца Твая.

11 Калі б я сказаў: “Няхай цемра пакрые мяне, і наччу няхай станецца съятло вакол мяне”,

12 дык і цемра ня будзе цёмнай для Цябе, і нач зясянне, як дзень; цемра, як съятло.

13 Бо Ты ўтварыў ныркі мае, выткаў мяне ва ўлоньні маці маёй.

14 Слаўлю Цябе, бо я захапляльна і дзівосна збудаваны; цудоўныя справы Твае, і душа мая ведае добра.

15 Не былі схаваныя косткі мае перад Табою, калі я кшталтаваўся пад заслонай, быў вытканы ў глыбінях зямлі.

16 Зародак мой бачылі вочы Твае; і ў кнізе Тваёй запісаны ўсе дні, што былі вызначаны, калі яшчэ ніводнага з іх не было.

17 Якія каштоўныя для мяне думкі Твае, Божа, якая вялікая безъліч іх!

18 Лічу іх, але іх больш, чым пяску. Я буджуся, і я ўсьцяж з Табою.

19 Калі б Ты, Божа, забіў бязбожніка, тады людзі крывавыя адыйдуць ад мяне.

20 Яны гавораць супраць Цябе зламыснае; дарэмна робяць сябе ворагамі Тваімі.

21 Ці ж ня мушу я ненавідзець тых, што ненавідзяць Цябе, ГОСПАДЗЕ, і брыдзіцца тымі, што супраць Цябе паўстаюць?

22 Нянавісьцю поўнай я іх ненавіджу, яны сталіся ворагамі для мяне.

23 Дасьледуй мяне, Божа, і спазнай сэрца маё, выспрабуй мяне і спазнай думкі мае!

24 І паглядзі, ці не на гаротным я шляху, і шляхам вечнасці вядзі мяне.

Пс 140

1 Кіраўніку хору. Псалтырь Давіда.

2 Ратуй мяне, ГОСПАДЗЕ, ад чалавека ліхога, ад чалавека злачыннага захоўвай мяне!

3 Яны задумляюць ліхое ў сэрцы сваім, кожны дзень узынімаюць вайну,

4 наваstryлі язык свой, як зъмеі, атрута зъмяіная ў вуснах іхніх. (Сэлях)

5 Захавай мяне, ГОСПАДЗЕ, ад рук бязбожніка! Захоўрай мяне ад чалавека злачыннага, ад тых, што мяркуюць пахіснуць стопы мае.

6 Пыхліўцы таемна [наставілі] пастку для мяне і петлі, расьцягнулі сеци пры съцежцы, паставілі сіло для мяне. (Сэлях)

7 Сказаў я да ГОСПАДА: “Ты— мой Бог! Прыхілі вуха, ГОСПАДЗЕ, на голас маленьня майго!

8 ГОСПАДЗЕ, Госпадзе, моц збаўленыя майго, Ты засланяеш галаву мне ў дзень бітвы.

9 Ня дай таго, ГОСПАДЗЕ, што жадае бязбожнік, намерам ягоным ня дай споўніцца, каб не ўзынімаліся яны! (Сэлях)

10 Няхай голавы тых, што мяне абступілі, пакрыюцца ліхоцьцем вуснаў іхніх!

11 Няхай пасыплецца на іх вугольле! У агонь няхай кіне Ён іх, у дол глыбокі, каб ім не паўстаць!

12 Чалавек з [ліхім] языком на зямлі ня ўстоіць; на чалавека злачыннага ліхоцьце цікаваць будзе, каб загубіць яго.

13 Ведаю я, што ГОСПАД выступіць у справе прыгнечанага, [дасьць] суд убогаму.

14 Дык будзе праведнікі славіць імя Тваё, правыя будуць жыць перад абліччам Твайм!

Пс 141

1 Псалтыр Давіда. ГОСПАДЗЕ, клічу Цябе! Пасьпяшайся да мяне! Прыхілі вуха на голас мой, калі клічу да Цябе!

2 Няхай будзе малітва мая як кадзіла перад абліччам Твайм, а ўзыніманыне рук маіх— як дар вечаровы!

3 Пастаў, ГОСПАДЗЕ, варту вуснам майм, захоўрай дзьверы губаў маіх!

4 Ня дай прыхіліца сэрцу майму да словаў ліхіх, да чыненъня справаў бязбожных з людзьмі злачыннымі, і няхай ня буду я есьці ласункі іхняй.

5 Няхай б'е мяне праведнік, [бо гэта] міласэрнасць; няхай карае мяне, [бо гэта] алей для галавы, які не пашкодзіць галаве маёй; бо малітва мая — супраць ліхоты іхняй.

6 Няхай будуць скінутыя ў руکі скалы судзьдзі іхняй, і пачуюць яны слоўы мае, бо яны прыемныя.

7 Быццам нехта трушчыць і сячэ [дрывы] на зямлі, так сыплюцца косткі нашыя ў пашчу пекла.

8 Але да Цябе, ГОСПАДЗЕ, Госпадзе мой, вочы мае; у Табе я маю надзею, не зруйнуй Ты душы маёй.

9 Захавай Ты мяне ад пасткі, што яны наставілі на мяне, ад сіла, [што наставілі] злачынцы.

10 Няхай пападуцца усе разам бязбожнікі ў сеці свае, а я аблізу іх.

Пс 142

1 Навучаньне Давіда, калі быў у пячоры. Малітва.

2 Голасам майм крычу я да ГОСПАДА, голасам майм прашу ГОСПАДА пра літасць.

3 Прад ablічкам Ягоным выліваю смутак мой, пра трывогу маю перад ablічкам Ягоным апавядам.

4 Калі зьнемагае ў-ва мне дух мой, Ты ведаеш съцежку маю. На дарозе, якой я хаджу, яны таемна [наставілі] сіло на мяне.

5 Гляджу я ўправа, і бачу, што няма нікога, хто б ведаў мяне; загінуў прытулак мой, ніхто не шукае душы маёй.

6 Я крычу да Цябе, ГОСПАДЗЕ, кажучы: “Ты — прыстанішча маё, Ты — частка мая ў зямлі жывых!”

7 Зваж на галашэнъне маё, бо вельмі я зънямогся; ратуй Ты мяне ад тых, што перасьледуюць мяне, бо яны дужэйшыя за мяне.

8 Вызваль з вязыніцы душу маю, каб я славіў імя Тваё. Праведнікі абступаюць мяне навакол, бо Ты робіш дабро для мяне.

Пс 143

1 Псалм Давіда. ГОСПАДЗЕ, пачуй малітву маю, прыхілі вуха на маленьне маё, паводле праўды Тваёй адкажы мне, паводле праведнасьці Тваёй.

2 I не ўваходзь у суд са слугою Тваім, бо ня будзе праведны перад абліччам Тваім ніхто з жывых.

3 Бо перасьледуе вораг душу маю, скрышыў да зямлі жыцьцё маё, змусіў жыць мяне ў месцы цёмным, быццам тых, што памерлі даўно.

4 I зънямогся ў-ва мне дух мой, замерла ў нутры майм сэрца маё.

5 Я ўзгадваю дні старадаўныя, разважаю пра ўсе дзеяньні Твае, пра ўчынкі рук Тваіх думаю.

6 Выцягваю рукі мае да Цябе; душа мая [прагнє] Цябе, як зямля бязводная. (Сэлях)

7 Пасьпяшайся, адкажы мне, ГОСПАДЗЕ! Чэзыне дух мой! Не хавай жа аблічча Твайго ад мяне, каб ня стаўся я падобным да таго, хто зыходзіць у магілу.

8 Дай мне раніцаю чуць міласэрнасьць Тваю, бо я на Цябе спадзяюся. Дай мне ведаць шлях, якім мне ісьці, бо да Цябе я ўзынімаю душу маю.

9 Ратуй мяне ад ворагаў маіх, ГОСПАДЗЕ, у Цябе я хаваюся.

10 Навучы мяне рабіць тое, што даспадобы Табе, бо Ты — Бог мой. Няхай добры Твой дух вядзе мяне да зямлі роўнай.

11 ГОСПАДЗЕ, дзеля імя Твайго ажыві мяне! У праведнасьці Тваёй вывядзі з уціску душу маю!

12 І ў міласэрнасьці Тваёй вынішчы ворагаў маіх, і зьнішчы ўсіх, што ўціскаюць душу маю, бо я — слуга Твой!

Пс 144

1 Давіда. Дабраслаўлёны ГОСПАД, скала мая, Які навучае рукі мае барацьбе, і пальцы мае — змаганью.

2 Міласэрнасьць для мяне і замчышча маё, умацаваны замак мой і Збаўца для мяне, шчыт мой, Той, у Якім маю надзею, Ён народ мой мне паддае!

3 ГОСПАДЗЕ, што ёсьць чалавек, што Ты ведаеш яго, і сын чалавечы, што Ты думаеш пра яго?

4 Чалавек падобны да марнасыці; дні ягоныя — быццам ценъ, што мінае.

5 ГОСПАДЗЕ, нахілі неба Тваё і зыйдзі, дакраніся да гор, і яны запалаюць!

6 Блісні маланкай і расьцяруш іх, пусьці стрэлы Твае і пражані іх!

7 Выцягні з вышыні руку Тваю, вызвалі мяне і выратуй мяне з водаў вялікіх, з рукі сыноў чужынскіх,

8 вусны якіх гавораць марнае, а правіца іхняя — правіца хлусыні.

9 Божа, я новы съпей буду съпявач для Цябе, на псалтыры дзесяцістрunnym буду граць Табе,

10 бо Ты даеш выратаванье валадару, і выбаўляеш Давіда, слугу Твайго, ад мяча злыдня!

11 Выбаў мяне і выратуй мяне ад рукі сыноў чужынскіх, вусны якіх гавораць марнае, а правіца іхняя — правіца хлусыні.

12 Няхай будуць сыны нашыя, быццам саджанцы, якія разрастаюцца ў маладосьці сваёй; дочки нашыя

— быццам слупы вуглавыя, якія высечаны паводле ўзору съвятыні.

13 Сыпіжарні нашыя няхай будуць поўныя, каб задаволіць любыя патрэбы, ўсялякія патрэбы; няхай у тысячу разоў памножацца авечкі нашыя на вуліцах наших.

14 Валы нашыя няхай будуць тлустыя, няхай ня будзе вылому, ані страты, ані ляманту на плошчах наших!

15 Шчасльвы той народ, у якога гэтак дзеецца! Шчасльвы той народ, у якога ГОСПАД ёсьць Бог ягоны!

Пс 145

1 Хвала Давіда. Буду вывышаць Цябе, Божа мой і Валадару, і дабраслаўляць імя Тваё на вякі і вечна!

2 Штодня буду дабраслаўляць Цябе і буду хваліць імя Тваё на вякі і вечна.

3 Вялікі ГОСПАД і годны хвалы, і веліч Ягоная недасъледная.

4 Пакаленъне пакаленъню будзе хваліць творы Твае і пра магутнасць Тваю будзе апавяданаць.

5 Пра слайную годнасць велічнасці Тваёй і пра цудоўныя дзеі Твае буду разважаць.

6 Пра магутнасць [дзеяньня] страшных Тваіх няхай гавораць яны; а я пра веліч Тваю буду абвяшчаць.

7 Успаміны пра вялікую добрасть Тваю яны будуць пераказваць і весяліцца дзеля праведнасці Тваёй.

8 Літасціўны і спагадлівы ГОСПАД, павольны да гневу і вельмі міласэрны.

9 Добры ГОСПАД да ўсіх, і літасць Ягоная — па-над усе Ягония справы.

10 Няхай славяць Цябе, ГОСПАДЗЕ, усе творы Твае, і багабойныя Твае няхай дабраслаўляюць Цябе!

11 Пра славу Валадарства Твайго няхай гавораць яны і пра магутнасць Тваю расказваюць,

12 каб даведаліся сыны чалавечыя пра магутнасьць Ягоную і пра славу велічнасьці Валадарства Ягонага.

13 Валадарства Тваё — валадарства на ўсе вякі, і панаваньне Тваё — ва ўсіх пакаленънях.

14 Падтрымлівае ГОСПАД усіх, хто падае, і падыймае ўсіх прыгнечаных.

15 Вочы ўсіх на Цябе ўзіраюцца, і Ты ім спажыву даеш у свой час.

16 Ты расчыняеш руку Тваю і насычаеш усё, што жыве, паводле ўпадабанъня.

17 Праведны ГОСПАД на ўсіх шляхах Сваіх і святы ва ўсіх справах Сваіх.

18 ГОСПАД блізкі да ўсіх, што клічуць Яго, да ўсіх, што клічуць Яго ў праўдзе.

19 Ён робіць паводле жаданъня тых, што баяцца Яго, і чуе лямант іхні і выбаўляе іх.

20 ГОСПАД захоўвае ўсіх, што любяць Яго, але ўсіх бязбожных Ён зьнішчыць.

21 Хвалу ГОСПАДУ будуць казаць вусны мае, і ўсякае цела няхай дабрасаўляе святое імя Ягонае на вякі і вечна.

Пс 146

1 Альлелюя! Хвалі, душа мая, ГОСПАДА!

2 Хваліца буду ГОСПАДА, пакуль жыву; выслаўляць буду Бога майго, пакуль існую.

3 Не спадзявайцеся на магнатаў, на сына чалавечага, у якім няма выратаванъня!

4 Выйдзе дух з яго, і ён вернецца ў зямлю; у той самы дзень зьнікнуць і задумы ягоныя.

5 Шчаслывы той, у каго Бог Якубаў — дапамога, у каго надзея на ГОСПАДА, Бога ягонага,

6 Які стварыў неба і зямлю, мора і ўсё, што ў ім, Які захоўвае праўду на вякі,

- 7** Які ўчыніе суд для пакрыўджаных, дае хлеба галодным. ГОСПАД развязвае звязаных,
8 ГОСПАД расплюшчае [вочы] съяпых, ГОСПАД падыймае прыгнечаных, ГОСПАД любіць праведных.
9 ГОСПАД захоўвае прыхадняў, дапамагае сіротам і ўдовам, але шлях бязбожнікаў блытае.
10 Валадарыць ГОСПАД на вякі; твой Бог, Сыёне, з пакаленія ў пакаленіне! Альелюя!

Пс 147

- 1** Хвалеце ГОСПАДА, бо Ён добры; выслаўляйце Бога нашага, бо прыемна гэта. Хала належыць Яму!
2 ГОСПАД будуе Ерусалім, зьбірае выгнанцаў Ізраіля.
3 Ён лечыць скрышаных сэрцам і перавязвае раны іхня.
4 Ён вызначае лік зоркам, кожную імем яе называе.
5 Вялікі наш Госпад і багаты сілай, розум Ягоны меры ня мае.
6 ГОСПАД дапамагае ўцісканым, бязбожнікаў да зямлі паніжае.
7 Адкажыце ГОСПАДУ падзякай, выслаўляйце Бога нашага на гусълях.
8 Ён закрывае неба хмарамі, рыхтуе для зямлі дождж, узрошчае траву на гарах,
9 дае скаціне спажыву яе; і груганятам, што крычаць да Яго.
10 Ня ў сіле каня Ён мае ўпадабаньне і ня ногі мужа даспадобы Яму,
11 але даспадобы ГОСПАДУ тыя, што баяцца Яго, што спадзяюцца на міласэрнасць Ягоную.
12 Слаў ГОСПАДА, Ерусалім, хвалі Бога твойго, Сыёне!
13 Бо Ён умацаваў завалы брамаў тваіх, дабраславіў сыноў тваіх пасярод цябе.
14 Ён дае супакой ў межах тваіх, тлустасцю пшаніцы насычае цябе.

- 15** Ён спасылае слова Сваё на зямлю, вельмі хутка бяжыць пастанова Ягоная!
- 16** Ён дае сънег, быщам воўну, сыпле шэраш, як попел.
- 17** Ён кідае лёд Свой кавалкамі; перад марозам Ягоным хто можа ўстаяць?
- 18** Ён пасылае слова Сваё, і растапляеца [ўсё]; Ён павее ветрам Сваім, і воды цякуць.
- 19** Ён паведаміў слова, слова Сваё Якубу, пастановы Свае і суды Свае — для Ізраіля.
- 20** Не зрабіў такога ніводнаму народу, і судоў Ягоных не позналі яны. Альелюя!

Пс 148

- 1** Альелюя! Хвалеце ГОСПАДА з неба, хвалеце Яго на вышынях!
- 2** Хвалеце Яго, усе анёлы Ягоныя! Хвалеце Яго, усе войскі Ягоныя!
- 3** Хвалеце Яго, сонца і месяц, хвалеце Яго, усе зоркі ясныя!
- 4** Хвалеце Яго, нябёсы нябёсаў, і вы, воды, што па-над нябёсамі!
- 5** Няхай яны хваляць імя ГОСПАДА, бо Ён загадаў, і былі створаныя,
- 6** і паставіў іх на вякі вечныя; даў ім пастанову, і не пераступяць яе.
- 7** Хвалеце ГОСПАДА з зямлі, цмокі і ўсе бяздоныні,
- 8** агонь і град, сънег і туман, вецер бурны, які дзее паводле слова Ягонага,
- 9** горы і ўзгоркі ўсе, дрэвы пладовыя і кедры ўсе,
- 10** звяры і ўся скаціна, паўзуны і птаства крылатое,
- 11** валадары зямныя і ўсе народы, князі і ўсе судзьдзі зямлі,
- 12** юнакі разам з дзяўчатамі, старыя і маладыя.
- 13** Няхай яны хваляць імя ГОСПАДА, бо толькі Ягонае імя ўзвялічанае, слава Ягоная над зямлёю і небам!

14 Ён узъняў рог народу Свайго. Хвала Яму ад усіх багабойных Ягоных, ад сыноў Ізраіля, ад народу, блізкага Яму! Альлелюя!

Пс 149

1 Альлелюя! Сыпявайце ГОСПАДУ новы съпеў; хвала Яму ў зграмаджэныні багабойных!

2 Весяліся, Ізраілю, ў Творцы тваім; радуйцесь, сыны Сыёну, у Валадару вашым!

3 Хвалеце імя Ягонае карагодамі, на бубнах і на гусълях выслаўляйце Яго!

4 Бо даспадобы ГОСПАДУ народ Ягоны; уцісканым Ён зъявіць збаўленыне.

5 Будуць цешыцца багабойныя ў славе [Ягонай], будуць весяліцца на ложках сваіх.

6 Праслаўленыне Богу няхай будзе ў вуснах іхніх, а меч двусечны — у руцэ іхнай,

7 каб зъдзейсьніць помсту над паганамі, кару над народамі,

8 каб вязаць валадароў іхніх ланцугамі, і шляхту іхнюю — кайданамі жалезнымі,

9 каб учыніць для іх суд, як напісаны. Гэткая велічнасць для ўсіх багабойных Ягоных! Альлелюя!

Пс 150

1 Альлелюя! Хвалеце Бога ў съвятыні Ягонай, хвалеце Яго ў прасыцягу моцы Ягонай!

2 Хвалеце Яго за магутнасць Ягоную; хвалеце Яго дзеля мноства Ягонае велічы!

3 Хвалеце Яго гукам трубаў, хвалеце Яго на псалтыры і гусълях!

4 Хвалеце Яго з бубнамі і карагодамі; хвалеце Яго на струнах і жалейках!

- 5 Хвалеце Яго на цымбалах гучных; хвалеце Яго на
цымбалах галосных!
- 6 Усякае дыханьне няхай хваліць ГОСПАДА!
Альлелюя!

**Новы Запавет і Кнігі Старога Запавету
Belarusian New Testament and Books of Old
Testament**

copyright © 2016 John the Forerunner Church of Christians of Evangelical Faith of Minsk City

Language: беларуская

Contributor: John the Forerunner Church of Christians of Evangelical Faith of Minsk City

Ця пераклад і іншыя матэрыялы

This translation is made available to you under the terms of the Creative Commons Attribution-No Derivatives license 4.0.

You may share, redistribute, or adapt this Bible translation or extracts from it in any format, provided that:

You include the above copyright and source information.

You do not use this work for commercial purposes.

Pictures included with Scriptures and other documents on this site are licensed just for use with those Scriptures and documents. For other uses, please contact the respective copyright owners.

2021-05-20

PDF generated using Haiola and XeLaTeX on 18 Apr 2025 from source files dated 29 Jan 2022

64be8e54-78c4-5277-8d28-9fc3e21a8e86